

ЗАЦЕМКІ З ЛЕВАЙ КІШЭНІ

Леаніда ГАЛУБОВІЧА

5, 14—15

ЧУЖЫ СЯРОД СВАІХ

Галіна ТЫЧКА: "Многае збліжае Сакрата Яновіча з Васілём Быкавым: перадусім гэта ярка выяўленая грамадзянская пазіцыя і поўная адсутнасць ілюзій наконт сутнасці і ролі беларускага народа ў гісторыі беларускага Адраджэння. У гутарцы з Я. Чыквіным С. Яновіч прызнаўся, што ён не любіць людзей, бо іх няма за што любіць. Але, не любячы людзей у іхнім калектывісцкім тлумным праяўленні, праязік з нейкім шчырым шкадаваннем і жальбай ставіцца да асобнага чалавека..."

6—7

"ЦЯПЕР НЕ ТОЕ..."

Вершы Паўла ШРУБА

8

ЗАКЛЮЧНЫ ДЫЯГНАЗ

Апавяданне Мар'яна ВІЖА

9

ТАК СПЕЎНА, ТАК ГАСЦІННА — ТОЛЬКІ ТУТ!

Таццяна ЯКУШАВА пра фестываль "Маладзечна-98"

10

АБЫПРАШТОСЬКІ

Яўгена РАГІНА

16

НІКОЛІ НЕ ПОЗНА!

Шаноўныя чытачы! На наш што-тыднёвік падпісца ніколі не позна — падпіска прымаецца ў любым паштовым аддзяленні. Кошт на адзін месяц — 15 тысяч рублёў; на тры — 45 тысяч рублёў.

Наш індэкс — 63856.



Песня наша, Беларусь...

Першы фестываль народнага мастацтва краіны завяршыўся гала-канцэртамі лаўрэатаў



Канцэрт у сталічным Палацы спорту доўжыўся тры з ладным лішкам гадзіны. Без антракту. Пры аншлагу (хаця гэта быў ужо апошні дзень самага гучнага за ўсю гісторыю беларускай дзяржавы святкавання незалежнасці — нядзеля, 5 ліпеня, калі мінчукі ды госці прытамліліся ад вулічных пачастункаў ды відовішчаў). Канцэрту папярэднічалі выступленні на адкрытых пляцоўках Мінска. Яшчэ раней у Палацы мастацтваў разгарнулася II Нацыянальная выстаўка "Жывыя крыніцы", экспазіцыю якой утварылі ўзоры традыцыйнай творчасці, беларускіх рамёстваў, сённяшняй сувенірнай вытворчасці. А пастскрыптумам першых такіх аглядзінаў нашага народнага мастацтва, што праводзіліся пад назваю "Беларусь — мая песня", станецца Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя, запланаваная на восень.

Грунтоўнае абгаварэнне праблем народнай творчасці — наперадзе. Але і сёння можна рабіць падсумоўванні-высновы.

На прэс-канферэнцыі з удзелам супрацоўнікаў Міністэрства культуры і творчых работнікаў выказвалася задавальненне самім фактам правядзення такой маштабнай культурніцкай акцыі. Яе пачаткам была праца па фарміраванні мастацкіх праграм на аснове рэгіянальнага рэпертуару, агляды творчых набыткаў на мясцовым узроўні, дзе паказаць сябе мог практычна кожны: і вясковы мастак-самавук, і ўдзельнік танцавальнай студыі, і народны пеўчы гурт. Фестываль прайшоў паўсюдна, улучыўшы ў лік удзельнікаў рабочых і служачых прадпрыемстваў розных форм уласнасці, сельскай гаспадаркі, студэнтаў і навучэнцаў, прадстаўнікоў суполак нацыянальных меншасцяў, грамадскіх арганізацый, індывідуальных выканаўцаў і калектывы з устаноў культуры, Міністэрства абароны і г. д.

Артыст — прафесійнік ён ці аматар — без публічных выступленняў проста не можа жыць. І ў тым, што фестываль "Беларусь — мая песня" даў магчымасць кожнаму хаця б разік паказацца хай сабе на маленькай — школьнай, клубнай — сцэне, — ёсць вялікі гуманістычны, духоўны сэнс.

Тое ж, што ўрэшце адбылося ў Палацы спорту, магло абяззброіць самага бурклівага скептыка.

(Працяг на стар. 2)

Навучэнцы Беларускага гуманітарнага ліцэя разам з бацькамі працягваюць змаганне за сваю Alma mater. Іх не задаволіў падрыхтаваны Саветам Міністраў праект рэарганізацыі ліцэя. У выніку такога "рэфармавання" ад ліцэя застаецца толькі назва. Пікеты ў абарону ліцэя праходзілі 7-9 ліпеня. Спраба знішчыць выспу беларусчыны ў рускамоўным моры сведчыць, бадай, пра тое, што стварыць нешта такое ж адметнае, як Беларускі гуманітарны ліцэй, наладзіць такім чынам канкурэнцыю і ў такім інтэлектуальным спаборніцтве перамагчы ўлады проста няздольныя. Застаецца адзіны сродак — сіла і націск. Але ці будзе мець у Беларусі перспектыву нешта расійскае, што насаджаецца гвалтам? Гэта пытанне — для расійскіх сяброў беларускай улады.

СВЯТКАВАННЕ ТЫДНЯ

Беларусь і Летува, спадкаемцы Вялікага княства Літоўскага, кожная па-свойму адзначылі чарговую гадавіну каранавыі Міндоўга. Гэты ўладар быў першым і апошнім каралём уласна Літвы, бо пасля уніі ВКЛ і Польшчы і да сёння аб'яднанай (федэратыўнай) дзяржавы яе кіраўнікі мелі тытул: "Кароль Польскі, Вялікі Князь Літоўскі". Самы дальнабачны з дзеячаў нашай старажытнай дзяржавы, Вялікі князь Вітаўт разумеў, што гэты юрыдычны нюанс (кароль у еўрапейскім разуменні вышэй за герцага, а менавіта "герцагу" адпавядае "вялікі князь") вельмі небяспечны для ягонай краіны, спрабаваў выправіць гэту недарэчнасць і прыдбаць сабе асвечаную Папам Рымскім карону, а Літве — статус каралеўства. На жаль, не здолеў. А каб Вітаўту і нашай краіне тады пашчасціла, дык, хто ведае, можа, гісторыя склалася б інакш...

ЮБІЛЕЙ ТЫДНЯ

Дзятвала адзначыла сваё 500-годдзе. Да свята добраўпарадкавалі цэнтральную частку мястэчка. На цэнтральны пляц апускаліся з неба парашутысты, адбыўся паказ мод. Сярод публікі быў экс-старшыня Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь Мечыслаў Грыб, які прадстаўляў дзяржаўны ў ВС 13-га склікання.

ШЫЛЬДА ТЫДНЯ

У Польшчы ўшанаваны дзеяч украінскага незалежніцкага руху Сямён Пятлюра. Мемарыяльная шылда ў гонар атамана адкрыта на адной з вуліц Тарнува. У цырымоніі бралі ўдзел прадстаўнікі польскага сейма і амбасадар Украіны ў Варшаве Пятро Сардачук. У сваёй прамоўе ён адзначыў, што "Польшча была адзінай, хто падаў руку маладой украінскай дзяржаве ў барацьбе з агульным ворагам, якім быў бальшавізм". На жаль, Беларускай Народнай Рэспубліцы тады не дапамог ніхто.

ДЫСКУСІЯ ТЫДНЯ

У апошнім нумары "Нашай Нівы" пад агульным загаловам "Нобель — Чарнобыль наадварот" змешчаны развагі Уладзіміра Арлова, Сяргея Харэўскага, Андраніка Антаняна, Зянона Пазняка, Аляксандра Лукашкі і Зміцера Андрасіка адносна шанцаў Беларусі ўвайсці ў XXI стагоддзе з нобелеўскім лаўрэатам. Калі такое і адбудзецца, дык, хутчэй за ўсё, праславіць такім чынам Беларусь Васіль Уладзіміравіч Быкаў. Але для гэтага патрэбна не толькі, каб пэўным чынам спрацавалі палітычны, геаграфічны ды іншыя традыцыйныя чыннікі, што ўплываюць на рашэнне шведскіх акадэмікаў, але і актыўнасць беларускага грамадства і найперш інтэлігенцыі. Пакуль такой актыўнасці не назіраецца.

НАМЕР ТЫДНЯ

З сувязі з тым, што прэзідэнт РБ абвясціў намер правесці ў Беларусі "год Пушкіна", расійская сталіца падарыць Мінску помнік паэту. Ужо вядома, што ўстаноўлены ён будзе ў раёне гасцініцы "Беларусь", што даволі далёка ад праспекта Пушкіна. Але ў нас такая завяздэнка: вуліца Маскоўская ў адным канцы горада — станцыя метро "Маскоўская" ў другім, помнік Дзяржынскаму на праспекце Ф. Скарыны, а не на вуліцы імя галоўнага чэкіста. А вось помнік Скарыны доўга не хацелі пусіць на праспект імя Першадрукара — куды заўгодна, хоць у Чыжоўку, абы не ў цэнтр горада. Дарэчы, помнік Першадрукара ў Мінску дагэтуль няма... Помнік Пушкіну, можа, будзе ў Мінску і не лішнім. Рэч у іншым. У стасунках паміж суверэннымі дзяржавамі існуе правіла: паставіць помнік свайму дзеячу ў чужой краіне можна толькі ў абмен на нешта аналагічнае ў сябе. Скажам, яны нам — помнік Пушкіну, мы Маскве — помнік Скарыну альбо Купалу. Тады гэта культурны абмен. А калі "вуліца з аднабаковым рухам", дык гэта называецца экспансіяй. Каб паставіць помнік Пушкіну ў Мадрыдзе, Масква прыняла ад Мадрыда помнік Сервантэсу. Такі ж прынцып павінен дзейнічаць і зараз. Сёння ў Мінску і без таго з дзесятка вуліц імя рускіх мастакоў, столькі ж — у гонар рускіх пісьменнікаў, не ў крыўдзе на Мінгарвыканкам і руская навука. Ёсць кавярня "Арбат", кінатэатр "Масква", вуліцы Ленінградская, Валгаградская, Ангарская — спіс можна доўжыць. А ў Маскве адзіны знак беларускасці — гэта станцыя метро ля Беларускага вакзала, аздобленая псеўдабеларускім арнаментам і скульптурай нібыта беларускіх партызан. Была калісь гасцініца "Мінск", цяпер яна называецца "На Тверской". Затое ёсць гмах гасцініцы "Украіна" з манументам Тарасу Шаўчэнку перад ім, ёсць помнік Шота Руставелі, Махатму і Індзіры Гандзі, мемарыяльная шылда ў гонар Адама Міцкевіча, як польскага паэта. Інакш кажучы, дзеячам тых краін, якія перад Масквою не прагнаюцца, маюць свой гонар.

КНИГА ТЫДНЯ

Першае выданне з серыі "Бібліятэка "Фрагменты" выйшла ў свет. Гэта кніга Валянціна Акудовіча "Мяне няма. Роздум на руінах чалавека". Аўтар пераканаўча даводзіць, што яго не толькі няма, але ўвогуле ніколі не было. Перспектыва "мяне не будзе" яго таксама не паляхае. Валянцін Акудовіч нібыта дыскутуе з Уладзімірам Караткевічам, які свой апошні зборнік назваў "Быў. Ёсць. Буду." Не было. Няма. Не будзе. Думкі В. Акудовіча — гэта своеасаблівы адбітак дыскусіі пра Беларусь, што цягнецца не адно дзесяцігоддзе. Не было такой краіны — сцвярджаюць адны. Няма зараз такой дзяржавы — дадаюць другія. І ніколі не будзе — упэўненыя трэція. Але сам факт дыскусіі сведчыць пра адваротнае: прадмет спрэчкі быў, ёсць і не збіраецца знікаць.

РАШЭННЕ ТЫДНЯ

У першую нядзелю верасня на радзіме Уладзіміра Караткевіча ў старажытнай Оршы адбудзецца пятае па ліку Свята беларускага пісьменства і друку. У папярэднія гады ўрачыстасці праходзілі ў Полацку, Тураве, Наваградку і Нясвіжы.

ІМПРЭЗЫ

Міцкевіч, Манюшка, "БК"...

"Стыльна і грунтоўна", — гэтак можна казаць пра кожную імпрэзу вядомага творчага калектыву "Беларуская Капэла". Нават калі гэтая імпрэза — не чарговы фестываль, а проста "фірмовы" канцэрт. Вось такі стыльны, грунтоўны, фірмовы канцэрт зладкавала на тым тыдні "БК" пры падтрымцы Польскага інстытута ў Мінску ды Архікатэдральнага касцёла імя Найсвяцейшай Марыі Панны (тут імпрэза і адбылася). Праграма прысвячалася 200-годдзю Адама Міцкевіча і складалася з вакальных твораў другога нашага сьлянага земляка — Станіслава Манюшкі, напісаных на вершы Паэта.

Грунтоўнае асветніцкае слова скасаў перад канцэртм спадар Адам Мальдзіс. І ягоная заўвага наконт набожнасці Манюшкі дазволіла чалавеку чуламу ўявіць, як трапятліва слухаў будучы кампазітар імшу, мабыць, у гэтым самым касцёле, што быў зусім побач з мінскім домам Манюшкаў... У пераствораным, вярнутым вернікам, храме; у пераствораных пабеларуску, вярнутых да іх "першагуку", пэтычных словах; у пераствораным для класічнага аркестравага складу, вярнутым у музычны ўжытак землякоў, шматаблічным "фартэліянным падтэксце" Манюшкавых

камерна-вакальных кампазіцый ажыў самабытны свет: рамантычны, аздоблены неўядаўлівымі кветкамі каханьня, радасці, пакут і драм. Між тым, прагучалі толькі тры нумары: балады "Свіцязянка", "Рыбка" і раманс "Да Нёмана". Але якую ёмістай паддалася праграма! Захапленне дасведчанай публікі (да якой далучыліся і цікаўныя заўсёднікі касцёла) адрававалася ўсім стваральнікам выбітнай музычнай прэм'еры. Гэта музыканты ансамбля салістаў "Класік-Авангард" на чале з Уладзімірам Байдавым — мастацкім кіраўніком і майстрам інструменту, дзякуючы якому колішні фартэпіяны акампанемент набыў уражлівае сімфанічнае гучанне, тэатральную драматургічнасць, нагадаўшы пра С. Манюшку як опернага кампазітара. Гэта і Майстар пераўвасаблення, артыстычны і псіхалагічна дакладны ў кожнай інтанацыі саліст Віктар Скоробагатаў. І Таццяна Цыбульская, чый голас усё больш падобны да чароўнай загадкавай кветкі, што ўбіраецца ў сілу, а драматычны талент раскрываецца новымі гранямі. Гэта і пэты-перакладчыкі, адзін з якіх, Уладзімір Мархель, прысутнічаў на імпрэзе. Гэта і нястомны "Чалавек-аркестр" піяністка Ганна Каржанеў-



ская, што працавала з салістамі — як працуе канцэртмайстар з опернымі спевакамі, рыхтуючы з імі партыю ў новым спектаклі. Пры канцы імпрэзы мастацкі кіраўнік "БК" Віктар Скоробагатаў абвясціў час і месца новай сустрэчы з публікай. 29 ліпеня ў Доме дружбы і культурных сувязяў з замежнымі краінамі мае адбыцца чарговы канцэрт з цыкла "Музыка Літвы і Кароны". Ён будзе прысвечаны творчасці блізкага нам Фрэдэрыка Шапэна.

С. БЕРАСЦЕНЬ
На здымку: мастацкі кіраўнік ансамбля "Класік-Авангард" Уладзімір БАЙДАЎ.
Фота А. МАЦЮША

"Рака маленства, дзе ты..."

Нарэшце і ў нас выйшла кніжка, у якой адзін і той жа твор паэта змешчаны як у арыгінале, так і ў перакладзе некалькіх аўтараў. Выйшла яна ў выдавецтве "Беларуская навука" да 200-годдзя славутага сына беларускай зямлі Адама Міцкевіча. Называецца гэты пэтычны зборнік "Да Нёмна". Назву гэтую даў верш А. Міцкевіча, дакладнай яго санет, напісаны ўлетку 1822 года, калі паэт прадчуваў, што ў хуткім часе яму даядзецца развітацца з Радзімай. А ўжо ў час расійскага выгнання гэты твор быў далучаны аўтарам да цыкла адзэсіх ці, як іх яшчэ называюць, зратных санетаў. Яны разам з крымскімі санетамі ўвайшлі ў кнігу, выдадзеную ў 1826 годзе ў Маскве. На беларускую мову гэты санет, у якім у вобразе прынёманскай Лауры ўгадваецца каханая Міцкевіча Марыя Верашчак, быў упершыню перакладзены Альбінам Стаповічам

і апублікаваны ў "Беларускай крыніцы" 28 студзеня 1927 года. У зборніку, выпушчаным "Беларускай навукай", гэты пераклад ідзе услед за арыгіналам і называецца "Нёман", а далей змешчана яшчэ дзесяць перастварэнняў твора пабеларуску, выкананых у розныя гады. Адны перакладчыкі, як Юрка Гаўрук, Міхась Дуброўскі, Хведар Жычка, Кастусь Цвірка, Пятро Бігэль, Васіль Жуковіч, назвалі Міцкевічаўскі варыянт санета "Над Нёманам", а Алякс Салавей, Рыгор Барадулін, Уладзімір Мархель, Яўген Міклашэўскі падраюць яго, як "Да Нёмна". Які пераклад лепшы, меркаваць чытачу. Вось як, для прыкладу, санет гучыць у перастварэнні К. Цвірка: **Рака маленства, дзе ты, Нёман мой, Чые струмені браў калісьці я ў далоні? Тут юнаком праз даць — што мне віры і тоні!**

*Яўслед за марай плыў сваёю сівізнай.
Лаура часта тут, над гладдзю люстраной,
Любіла косы заплятаць, уквечыць скроні.
Яе адбітак лобы сцісана ў сутоні
Я колькі раз муціў гарачаю слязою.
Мая рака, мой родны Нёман!
Дзе тая з дзіцячых год так сэрыю лобую брўя?
Дзе шчасця слодыч, дзе вы, надзеі, крозы?
Дзе маладосці бурнай выклік нецвярозы?
Дзе ты, мая Лаура, дзе сьвіроўскай?..
Усё прайшло... Чаму ж мае не пройдуць слязы?!
Кніжачка "Да Нёмна" атрымалася і знешне прыгожая (мастак Т. Навуменка).*

Язэп ЛІТВІНОВІЧ

Песня наша, Беларусь...

(Працяг. Пачатак на стар. 1)
Амфітэатр быў запоўнены публікай ці не пад самую столь. Міністр культуры А. Сасноўскі прачытаў са сцэны прывітальныя словы, якія адрававалі лаўрэатам фестывалю прэзідэнт краіны А. Лукашэнка. Працавала тэлекамера. На жаль, не дзеля "жывой" трансляцыі. А які атрымаецца відэазапіс, цяжка ўявіць, бо нават спанатраныя фотарэпартажы наракалі на ўмовы асвятлення. Імпрэза, якая мусіла зрабіцца галоўным аб'ектам "раскруткі", БТ зрабіла ахвярай рэжыму эканоміі. З чаго б гэта?

народных песень; і шасцікласнік з Пінска Саша Чаркас — уладальнік "неапалітанскага" голасу; і фальклорна-этнографічны гурт ружаварых бабулек з Жабінкаўскага раёна. Былі вядомы ў эстрадным свеце Валерый Скаражонак — прадстаўнік Вілейкі ды новая "зорка" — гарадзенец Аляксандр Звяровіч. Запомніліся зычнагалосыя ды ўвішныя мазырскія "Сваякі", хлопцы з "Гомія", нараўлянская аўтарка-выканаўца Святлана Яршова, дасціпныя танцоры з магілёўскай "Руні" і ні з чым (хіба толькі з сакральным шаманскім мастацтвам) не параўнаны гурт кабет з вёскі Ласі, што на Бабруйшчыне...



трыбун! Між імі — добрая сотня метраў... Дырыжыравалі — вочы ў вочы. Спявалі, гралі, гучалі — як дыхалі: "Радзіма, мая дарога..." І публіка ўстала, вітаючы галоўную песню краіны.

У разнастайным, дынамічным канцэрце, які рыхтавала вялікая пастанавачная група, цяжка вылучыць лепшае. Ліміт часу мусіў кожную вобласць сабраць у праграму "вяршы з вяршкоў". (Дарэчы, сталіца прыняла 2,5 тысячы ўдзельнікаў фэсту). І атрымалася жывая маляўнічая візіўка — не раўнуючы роднай для ўсіх нас, розных, тэлеаналіты, працавітай і загадкавай Беларусі.

Дзіўлілі пошчакам сапраўднай чачоткі гарадзенскія "Крышталікі", пад авацыю публікі танчылі ўдзельнікі мінскага "Зубраняці" ды "Лялечкі" з Абухаўскага СДК, што на Гарадзеншчыне, цешыла вока ды вуха магілёўская "Скарыначка". Арганічна ўвайшоў у праграму і вакальна-харэаграфічны эпізод, які нагадаў пра Дзень вызвалення Беларусі, асабліва расчуліўшы нешматлікіх ужо ветэранаў мінулаў вайны: гралі духавыя аркестры са Светлагорска і Жлобіна, спяваў ансамбль "Памяць сэрца" ды хор ветэранаў вайны і працы, танчылі дзеці...

С. БЕРАСЦЕНЬ
На здымках: падчас гала-канцэрта; у рытме сталічных вуліц; "Зажынкі" Кацярыны Агейчык з Петрыкаўшчыны.
Фота М. ЖЫЛІНСКАЙ

Тут былі музыкі з пастаўскага "Паазер'я" і цыганскі квартэт з Ашмянаў, унікальны (нават лаводле свайго назву!) народны ансамбль старадаўняй музыкі "Кантраданс" з Баранавічаў і знакамтыя "Крупіцкія музыкі" з Міншчыны. І лідскі аркестр беларускіх народных інструментаў пад кіраўніцтвам бізнэсоўца і дырыжора (!) А. Вялікіна — з сюітай на тэмы яўрэйскіх

І вучоба, і святкаванне

Рэспубліканскі семінар-практыкум для дырэктараў паркаў адпачынку пачынаўся ў Беларускім інстытуце праблем культуры (суарганізатары — Міністэрства культуры і адпаведнае ўпраўленне аблвыканкама). Яго задачай было ўдасканаленне зместу, формаў і метадаў дзейнасці дзяржаўных паркаў у сучасных умовах.

На жаль, "чыстых" спецыялістаў па гэтай галіне ў Беларусі няма, таму лекцыі прысвячаліся агульным — і таксама патрэбным — пытанням. Начальнік Упраўлення ўстановай культуры загаданага міністэрства Т. Стружэцкі зрабіў аналіз стану паркаў.

Ужо ў першы дзень семінара абазначылася галоўная праблема — стан матэрыяльна-тэхнічнай базы нашых зялёных азісаў (а іх у рэспубліцы 24). Больш-менш нармальна пачуваюць сябе толькі сталічныя парк — Чэлюскінцаў і Горкага, куды "семінарысты" завіталі на другі дзень вучобы. Там досыць шырока пералік платных пас-

луг, а галоўнае — перададзена ў карыстанне зямля, што дае магчымасць адчуваць сябе гаспадарамі і крыху зарабляць арэндай.

Папулярнасцю карыстаюцца ў дзяцей так званыя мяккія атракцыёны. Дарэчы, прадстаўнікі арэндных прадпрыемстваў МПА "Цэнтр" і "Белатракцыён" таксама былі запрошаны на семінар і прынялі ў ім актыўны ўдзел. Кіраўнікі паркаў прасілі іх распрацаваць танныя перасоўныя ўстаноўкі, якія б маглі пераязджаць з горада ў горад.

Па дарозе ў Барысаў, дзе гарадскі парк спраўляў юбілей — 70 год, заехалі ў самы малады Жодзінскі парк. Што ж да Барысаўскага, то ажно 32 гады ўзначальвае яго Якаў Ісакавіч Бляхер — адданы сваёй справе чалавек, энтузіяст. На плошчы ў шэсць гектараў размясціліся і спраўна дзейнічаюць 11 атракцыёнаў, зімні клуб, 2 кафэ, саўна з трэнажорамі і традыцыйная танцпляцоўка для моладзі.

На "круглым stole" ўдзельнікі абмяняліся меркаваннямі і ўражан-

нямі, згадалі адну з ранейшых сустрэч — 93-га года, пасля якой з'явіўся важны дакумент пад назвай "Агульныя прынцыпы дзейнасці паркаў". І хоць дакумент гэты спрыяў рабоце паркавых культурных устаноў, але ж час патрабуе карэктыву і дапрацовак. Па прапанове аблвыканкама паркi ўзяты гарадамі на частковае фінансаванне. Звязана гэта з "мёртвым сезонам", бо работнікі ў парках пастаянныя і ў зімовую пару іх неабходна падтрымліваць зарплатамі.

Завяршыўся семінар-практыкум удзелам у святкаванні 70-годдзя парку. Адбылося тэатральнае прадстаўленне і музычны марфон "Настальжы", выступалі папулярныя "Траецкія музыкі", а на дзіцячай пляцоўцы ўсіх смяшыла група "Жарт" з Мінска (кіраўнік Г. Сушыцкая). Забавы для дарослых ладзіў сам дырэктар Барысаўскага парку, так што маладзейшыя маглі навучыцца. На тое і практыкум...

Г. К.

Клермон-Феран сустрэкае сяброў

Днямі ў пабраціме Гомеля французскім горадзе Клермон-Феране выступіць з канцэртамі народная харавая капэла Дома тэхнічнай і мастацкай творчасці абласнога ўпраўлення адукацыі, мастацкім кіраўніком і дырыжорам якой з'яўляецца заслужаны работнік культуры Беларусі Уладзімір Курылін. Гэты творчы калектыў на працягу многіх гадоў з'яўляецца пераможцам шматлікіх міжнародных, усесаюзных конкурсаў і фестываляў. Летась ён удастоены першай прэміі на рэспубліканскім фестывалі "Пейчае поле". Сёлета атрымаў дыплом першай ступені за перамогу ў рэспубліканскім фестывалі "Беларусь — мая песня".

У Клермон-Феране артысты з берагоў Сожа ўдзельнічаюць у міжнародным фестывалі царкоўнай музыкі. Яны запрошаны мэрыяй горада і кіраўніцтвам мясцовай кансерваторыі імя Шабрые. Дарэчы, харысты гэтай кансерваторыі летась з поспехам выступалі перад гамілячанамі.

Вернісаж знакамітых мастакоў

Трывалыя творчыя сувязі ўсталяваліся паміж супрацоўнікамі Гомельскага і Мазырскага краязнаўчых музеяў. Яны робяць адну высякародную справу — прапагандуюць беларускае выяўленчае мастацтва.

Зараз у Мазырскаму музеі экспануюцца творы, якія прадаставілі

калегі з Гомеля. Гэта жывапісныя работы знакамітых мастакоў, заслужаных дзеячаў мастацтва Беларусі Б. Звінаградскага, Д. Алейніка, М. Казакевіча, а таксама В. Казачэнка, Р. Ландарскага, У. Рыкаліна, С. Дзьяканова, М. Андыка, іншых майстроў.

Аляксей ШНЫПАРКОЎ

МАГІЛЁЎ...

Вучылішча святкуе юбілей

Свой 70-гадовы юбілей Магілёўскае вучылішча культуры будзе святкаваць увесь год. На днях выкладчыкі і навучэнцы адкрылі ў абласным аддзяленні Саюза мастакоў выставу сваіх лепшых твораў. Сярод работ навучэнцаў — вышыванкі, пано, кераміка, габелены, жывапіс. Свае творы экспануюць і вядомыя ў Магілёве мастакі, большасць з якіх выкладаюць у вучылішчы. Карціны выставілі Барыс Первунінскіх, Марыя Таболіч, Фёдар Кісялёў, а кампазіцыі з керамікі — Уладзімір Пахоўцаў.

Фоталетапіс Крычаўшчыны

Работы фотамастака з Крычава Валерыя Бысава вядомы не толькі ў нашай рэспубліцы. Ён зафіксаваў для гісторыі шмат падзей, якія адбыліся ім развітацтва з Мінскам на доўга. Таму два Жэромы абяцалі зноў прыехаць да нас увосень і такім чынам прадоўжыць гэты незабыўны сезон — "Франка-беларускую музычную вясну".

таксама ў кнігу "След чорнага ветра", якая была выдадзена ў Японіі і Бразіліі.

Зараз 28 каляровых і чорна-белых фатаграфій В. Бысава можна ўбачыць на персанальнай выставе, якая праходзіць у мясцовым краязнаўчым музеі.

На тэму экалогіі

У Магілёве на базе мясцовай станцыі юных натуралістаў праходзіў конкурс дзіцячых малюнкаў на экалагічную тэму. Арганізатарам яго стаў гарадскі савет Беларускага таварыства аховы прыроды. На конкурс было прадстаўлена больш за 300 работ, створаных дзецьмі з 30 школ, пяці пазашкольных устаноў і Магілёўскага тэхнічнага ліцэя пры машынабудавальнічым інстытуце. Яны з дапамогай фарбаў і алоўкаў расказалі аб прыгажосці роднага горада і яго наваколля. Дыпламы першай ступені атрымалі Уладзімір Башарымаў, Вольга Карабонава, Ілля Гулевіч.

Алесь ПЯТРОВІЧ

БРЭСТ...

Купалле адмяніць нельга

Гэтае найпрыгажэйшае летняе каляндарна-абрадавае свята ў гарадку Жабінка, што непадалёк ад Брэста, пачалося з казусу. Тым, хто сабраўся на малаўнічым беразе аднайменнай рачулки, гучны голас з дынаміка аб'явіў, што Купалле не будзе, бо будзе... дождж. Аднак мала хто збаяўся сумага "прагнозу". Людзі палілі купальскія вогнішчы, спявалі песні, частаваліся тым, што прыхпілі з дому (гандлёвых палатак, як і тэатраліза-

ванага відовішча, не было). Веса-ліліся, найперш моладзь, да глыбокай начы. Праўда, быў і дождж, але толькі праз гадзіны дзве пасля безапеліцыйнай аб'явы і ўсяго на хвілін дзясць. Так што "спісаць" на яго арганізацыйныя няўвязкі, як гэта здаралася ў ранейшыя часы, не ўдалося. Затое стала вядома, каму належала ініцыятыва "адмены" Купалля — намеснікі старшыні Жабінкаўскага райвыканкама камуністы Святлане Майсейчык.

Тэатр не старэе

Ужо 35 гадоў радуе палескага глядача сваімі відовішчымі спектаклямі народны тэатр г. Іванава. Аснову яго рэпертуару складаюць творы вядомых нашых драматургаў У. Галубка, М. Чарота, А. Макаёнка, М. Матукоўскага і іншых. Нямаюць увагі ўдзяляюць артысты-аматары і нацыянальнаму фальклору. 35-годдзе тэатр адзначыў якраз прэм'ерным спектаклем "Новы чорт", у якім пераплаліся шматлікія жанры вуснай народнай творчасці: казкі, паданні, песні, прыказкі і прымаўкі, жарты. Паставіла спектакль Таццяна Папко, для якой ён з'явіўся рэжысёрскім дэбютам.

Сымон АКСЕНІН

ВІЛІЕБСК...

Шагалаўскія дні

У восьмы раз у дзень нараджэння вялікага майстра (6 ліпеня) прайшлі міжнародныя Шагалаўскія чытанні з удзелам расійскіх і беларускіх мастацтвазнаўцаў. Каля Дома-музея на Пакроўскай сабраліся ўдзельнікі Шагалаўскіх дзён на адкрыццё помніка "Скрыпка Шагала" мясцовага скульптара Валерыя Магучага. А ўвечары ў садзе каля Дома-музея праходзіла свята "У гасцях у Марка і Бэлы" з

удзелам прафесійных і самадзейных калектываў, паэтаў і мастакоў, з традыцыйным чаіціццем. Як адзначыла дырэктар музея Шагала Л. Хмяльніцкая, з гэтага года Шагалаўскія дні будуць суправаджаць дзіцячыя мастацкія пленэры. Лепшыя работы юных прыхільнікаў вялікага майстра перадаюцца ў музей.

Святлана ГУК

А ўвосень "Вясна" вернецца?

Адгарнуўшы лімаўскую падшыўку трохі назад, у сакавік, пільны чытач знойдзе на старонках тыднёвіка шэраг публікацый пра "Франка-беларускую музычную вясну". І каб не паўтараць ужо вядомую інфармацыю, проста паведамім: нядаўна тая акцыя мела працяг.

Зноў прыехалі ў Мінск два Жэромы — віяланчэліст Перно ды піяніст Дзюкро. Гралі ў вялікай зале сталічнай філармоніі. А за некалькі дзён да іхняга канцэрта быў цудоўны кранальны вечар у Зале камернай музыкі, што на Залатоў Горцы. Тут выступалі выхаванцы Рэспубліканскага ліцэя пры Беларускай акадэміі музыкі, вучні знамага педагога, заслужанага артыста Уладзіміра Перліна, юныя віяланчэлісты — лаўрэаты міжнародных конкурсаў. Да ўжо добра знаёмых публіцы і прыкметна пасталельных пасля вандроўкі ў Францыю Георгія Анішчанкі, Аляксея Кісялёва ды Уладзіміра Сінькевіча (выступалі ў суправаджэнні піяністкі Любові Пятровай) далучыўся маленькі Саша Дулаў — пераможца сёлённага конкурсу "Музыка надзеі", які граў у суправаджэнні свайго вядомага бацькі, лаўрэата міжнародных конкурсаў Уладзіміра Дулава.

Рэпертуар быў, параўнальна з "Франка-беларускай музычнай вясной", абноўлены. Складаны,



разнастайны, па-канцэртнаму эфектны. Так што публіка не толькі не стамілася ад працяглага спаткання з адным сур'ёзным інструментам, але нават "завялася". Гэтану, вядома ж, спрыяў і жывы каментарый педагога — У. Перліна, які вёў праграму. Гэтану паспрыяла і шчырае абаяльнае гранне Жэрома Перно, які далучыўся да юных канцэртантаў.

У класе У. Перліна французскага калегу ўжо лічаць не госцем, а сваім — як старэйшага брата. Але не толькі "цэхавае сваяцтва" прыцягвае ў Мінск спадара Перно. Ёсць яшчэ надзіва гарачая ў праяве свай-

го захаплення публіка. Яе шчырасць, яе цікавасць, што напоўніцу аднулі французскія музыканты, не дазваляюць ім развітацца з Мінскам на доўга. Таму два Жэромы абяцалі зноў прыехаць да нас увосень і такім чынам прадоўжыць гэты незабыўны сезон — "Франка-беларускую музычную вясну".

С. Б.

На здымку: Жэром ПЕРНО з юнымі беларускімі віяланчэлістамі Г. АНІШЧАНКАМ, А. КІСЯЛЁВЫМ, У. СІНЬКЕВІЧАМ.

Фота К. ДРОБАВА

Па рахунку праўды

Сталічны кінатэатр "Змена" заўсёды ўважліва да беларускай літаратуры, да нацыянальнага прыгожага пісьменства. Мінскі глядач (безумоўна, зацікаўлены, бо прымусам сёння ў тэатр нікога не загоніш) ужо ведае, дзе можна паглядзець беларускае дакументальнае кіно. І дзе — можна сустрэцца з нашымі пісьменнікамі, якія з'яўляюцца ці то аўтарамі, ці то героямі дакументальных фільмаў.

На адну з апошніх сустрэч з гледачамі "Змены", а значыць і з беларускімі чытачамі прыйшла Святлана Алексіевіч. Пра што гаварыла пісьменніца, чые кнігі выдаюцца ў многіх краінах свету? Найперш — пра тое, што трэба цаніць жыццё. У нас часу для жыцця зусім няшмат. Зараз асабліва востра ў літаратуры, у мастацтве стаіць праблема асобы і ідэй. Што да нацыя-

нальнай ідэі, то, на думку С. Алексіевіч, мы афармляем яе, на жаль, у абгортку пачатку стагоддзя. Тое, што робіць у літаратуры С. Алексіевіч, народжана яе жаданнем асэнсаваць час. Так, займаючыся дакументалістыкай, мастацтвам, якое "валяецца на вуліцы", пісьменніца таленавіта і востра, па самым вялікім рахунку праўды гаворыць пра набалелае, высвечвае цесну, у якой мы жывём не адно дзесяцігоддзе і з якой усё аніяк не выбавімся.

Алесь КАРЛЮКЕВІЧ

А пакуль — трывожна...

1 мая "ЛіМ" змясціў гутарку са Станіславам Чарняўскім — майстрам, які "даглядае" галоўны канцэртны арган краіны. Мінула 35 гадоў, як гэты цудоўны інструмент быў устаноўлены ў Вялікай зале Беларускай дзяржаўнай філармоніі, і сёння стан яго "здараўня" выклікае трывогу. Патрабуецца неадкладны рамонт. Але, як вынікае з публікацыі, справа ўскладняецца грашовымі праблемамі.

Рамонт сталічнага аргана — клопат дзяржаўны. Так падумалі мы, накіроўваючы тую публікацыю на рэзаванне ў Міністэрства культуры. І вось атрымалі адказ, падлі-

саны першым намеснікам міністра культуры краіны У. Рылаткам.

Гутарка, змешчаная на старонках "ЛіМа", аказалася надзвычай актуальнай і ў маштабе дзяржаўным, бо, як вынікае з адказу, "праблемы, паднятыя ў публікацыі "А майстру — трывожна..." А. Мільто ("ЛіМ" за 1. 05.98 г.), ужо з пачатку 1998 года знаходзяцца пад непасрэднай увагай Міністэрства культуры". Мы дэведзілі таксама, што "на сённяшні дзень сумесна з Беларускай дзяржаўнай філармоніяй амаль завершана прапрацоўка комплексу пытанняў, звязаных з рамонтам аргана — скла-дзена неаб-

ходная тэхнічная і фінансавая дакументацыя, вызначаны крыніцы фінансавання. Пасля завяршэння падрыхтоўчых работ Міністэрства культуры выдзеліць неабходныя сродкі на вышэйзначаныя мэты".

Вось такі лаканічны ліст. Калі пачнецца рамонт, як адаб'ецца ён на рэжыме працы філарманічнай залы, ці будуць запрошаны майстры-спецыялісты з-за мяжы, колькі прыкладна будзе каштаваць "лячэнне" аргана? Мы ўсё ж спадзяемся з часам здабыць канкрэтны адказ на кожнае пытанне. А пакуль за лёс інструмента па-ранейшаму трывожна...

Аддзел музыкі "ЛіМа"

І раскрылася "душа голасу"...

Апошнім часам не шмат маладых "зорак" запальвалася на нашым оперным небасхіле гэтак ярка і ўпэўнена... Так падумалася пасля канцэрта ў ДOME дружбы і культурнай сувязі з замежнымі краінамі. Выступалі выпускнікі Беларускай акадэміі музыкі — Ірына Радчанка і Уладзімір Мароз. Першы сольны канцэрт — і адразу вылучэнне абодвух выканаўцаў на ганаровую прэмію камсамола Беларусі. Згадзіцеся, такое здараецца не часта!

Паспрабуем уявіць сабе атмасферу таго вечара.

Пакуль маладыя спевакі рыхтаваліся за кулісамі, у зале хвалявалася перад канцэртамі і не магла стрымацца радасці пасля народнай артыстка СССР Тамара Мікалаеўна Ніжнікава. Ірына Радчанка ейная вучаніца, так што, можна сказаць, тое выступленне стала экзаменам перад публікай і для прафесара, і для студэнткі.

З цікавасцю слухалі канцэрт кампазітар Ігар Лучанок і спявак Іван Краснадубскі. Нямаюць цёплых слоў знайсці яны для маладых выканаўцаў пры канцы вечара.

І слухна, бо Ірына ды Уладзімір паказалі выдатнае валоданне голасам, артыстызм, прадставілі разнастайны рэпертуар. Захопленая публіка адгукалася на выкананне шчырымі "Брава!"

Гучалі оперныя арыі, рамансавае лірыка рускіх і заходнееўрапейскіх кампазітараў, італьянскія народныя песні... А на заканчэнне, як падарунак, удзельнікі з натхненнем праспявалі знакамты дуэт з оперы І. Кальмана "Сільва".

Можна сказаць, што Ірына і Уладзімір на роўных удоўна выканалі оперныя арыі, а вось у выкананні камернага рэпертуару выявілася рознасць артыстычных індывідуальнасцяў і густаў. Калі Ірына Радчанка паказала амаль філіграннае майстэрства ў выкананні рускіх рамансаў (успаміналася нават творчасць Абухавай), дык Уладзімір Марозу больш удаліся песні італьянскіх кампазітараў, дзе ягоны голас чараваў бляскам.

Дарэчы, голас У. Мароза (клас прафесара А. Генералава) — моцны барытон з яркім насычаным гучаннем. Добрая знешнасць, уменне трымацца перад публікай, цікавая трактоўка твораў, — усё гэта дапаможа яму заняць адметнае месца ў беларускай музычнай культуры.

Ірына Радчанка — уладальніца рэдкага прыгажосці лірыка-драматычнага сапрадна. Нездарма знаўцы кажуць: "Тэмбр — гэта душа голасу". Калі слухаеш маладую артыстку, яшчэ раз упэўніваешся ў слушнасці гэтага выказвання.

Натхнёнасцю і цэпльнай пазначанасцю ў яе кожны твор. А калі да гэтага дадаць тонкае майстэрства фразіроўкі, якім і не ўсе сталыя спевакі добра валодаюць, прыгожую знешнасць і яркі выбуховы тэмперамент... Так і хочацца хутчэй пацуць на сцэне яе страдную Тоску, яркую Сільву, пазычную Наташу!

Застаецца толькі пажадаць, каб удзельнікі гэтага канцэрта не страцілі сваіх вартасцяў, каб набылі іх больш. Вядома, лёс артыста залежыць ад многіх умоў. Але ж так хочацца, каб нашы маладыя "зоркі" заззялі на поўную сілу, каб іх ацанілі на роднай зямлі.

Вольга ВЯЛЬЦАВА

Помнік Ларысе Геніюш — Гудзевічы ці Зэльва?

Прачытаўшы артыкул у газеце "Наша слова", я правяла апытанне сярод гродзенцаў, якія ведалі пэтак Ларысу Геніюш. Усе прытрымліваюцца думкі, што бюст Ларысе Геніюш варта паставіць у вёсцы Гудзевічы каля музея Аляся Белакоза. У гэтай вёсцы спачываюць продкі пэтакі. Тут у царкве памінаюць у малітвах род Міклашэвічаў, бо яе дзед быў фундаатарам царквы. Пра Гудзевічы пэтак напісала свае найлепшыя вершы.

У Гудзевіцкім музеі была зроблена экспазіцыя творчасці Ларысы Геніюш пры яе жыцці. Тут яе паважалі і любілі. А ў Зэльве пэтак жыла, як у зоне, за ёй толькі сачылі і інфармавалі райкам, хто да яе прыязджае ды пра што размаўляе. Ды і бюст, які стварылі Белы-Чарняўскі, добра будзе пасаваць да высковага гудзевіцкага пейзажу.

Алена ГАЙКО

ПОТЯЖИ

Спадзяюся, што традыцыйны пачатак "у пошуках Ісціны і свайго шляху" і нетрадыцыйны канец у стылі "постмадэрновых літаратурных гульні" знойдзе водгук у чытачоў. Таму што чыстых "гульні" тут якраз і няшмат, а больш уласнага духоўнага досведу і чыста жыццёвых назіранняў. Як бы ні было цяжка і тлумна ў сённяшнім парадаксальным кактэйлі з рэшткаў камунізму і хрысціянства, палітычных містэрый і апакаліптычных падзей, трэба шукаць хоць нейкую логіку, свой пункт гледжання і апору ва ўсім гэтым "без-абраззі". І не толькі шукаць, а — будаваць, ствараць свой "крышталі Ісціны".

Фільм "Ісус", створаны "Кампус Крусэйд рор Крайст" і шырока разрэкламаваны праз пратэстанцкія суполкі, за некалькі год абышоў увесь свет, сабраўшы паўмільярдную аўдыторыю. Вось і Беларусь праз дзяржаўнае БТ у канцы мінулага года нарэшце далучылася да амерыканскай кінаевангелізацыі, прычым (яшчэ адзін сюрпрыз) — праз беларускамоўны пераклад.

"Евангелічнае кіно" і артадоксія

СПРОБА ПОСТХРЫСЦІЯНСКАГА АНАЛІЗУ

Першае ўражанне было няпэўным, бо тэкст існаваў некалькі паралельна, хоць і сінхронна экранным дзеям, як быццам бы чытаўшы дыктарамі, а не пражываўшы самімі героямі. Спачатку гэта можна было прыняць за недахоп перакладу ці недасканаласць дубляжу, але потым стала зразумела, што ў тым і ёсць задача ці дакладней — накіраванне самога фільма. Бо тое, чаго хацелі аўтары "Ісуса", зрабіць немагчыма ў прынтцыпе. Тут мала спалучыць прыёмы сучаснага ігравога кіно і скамянелую глыбіню біблейскіх метафар, музейны этнаграфізм і вострую псіхалагічнасць, высокую філасофію і дыдактычную ілюстрацыю; трэба яшчэ захаваць сакральную чысціню і недатыкальнасць "божага сцэнарыя" (у дадзеным выпадку — Евангелля ад Лукі). Цяжар тысячагадовых ідэйных і мастацкіх стэрэатыпаў, гіпертрафіраваных чаканняў вернікаў, звышадказнасць і творчая заняволенасць аўтараў не маглі не адбіцца на выніках работы, якая не стала вялікай падзеяй ні ў свеце кіно, ні ў духоўным жыцці хрысціян.

Апошні факт можна патлумачыць і тым, што любое "евангелічнае кіно" парушае святое хрысціянскае табу — унікальнасць Хрыста, немагчымасці "паказаць", а тым больш паўтарыць ягоны шлях і ягоную ахвяру. Не стаў выключэннем і гэты фільм — дарагі, прафесійны, навукова вывераны і максімальна набліжаны да той эпохі. Бо як нельга двойчы ўвайсці ў адну раку, так нельга прадэманстраваць "жывога Хрыста", не кінюшы ценю сумнення і крытычнага аналізу на сапраўднага, "аўтэнтчнага" Сына Божага. Калі б нават Брайн Дэікан, сыграўшы Ісуса, не проста спыніў сваю артыстычную кар'еру (як было дамоўлена перад здымкамі), а нават быў сапраўды распяты і ў пакутах памёр на крыжы, то ўсё роўна ён застаўся б простым брытанскім акцёрам, імітатарам ці шчырым паслядоўнікам Хрыста, але сарагатам і падманым сімвалам веры для хрысціян.

Бацькі хрысціянства прадбачылі разбуральную небяспеку падобных ілюстрацый, а таму асновай веры лічылі толькі кананічны

тэкст — чыстае і непарушае Слова Божае. Яго можна было вучыць, прапагандаваць, у рэдкіх выпадках каментавачь або тлумачыць. Усе ж візуальныя сродкі былі другаснымі, а часам увогуле забараняліся. Можна сказаць, што тэкст быў не столькі формай, колькі сутнасцю, стрыжнем хрысціянства.

І вось па іроніі гісторыі (ці законне?) пратэстанцтва, якое дабівалася абсалютызаванай

АДАЎТАРА

Слова Божага, спрычынілася да ягонае дэсакралізацыі. Адзінае, непарушае, маладаступнае Слова (у лацінскай, грэчаскай, царкоўна-славянскай версіі) спачатку было "прыватызавана" асобнымі народамі, а потым увогуле стала даступна кожнаму жадаючаму ў любой мове, любым месцы і любы час. Так яно страціла старажытную таямнічасць, святасць, містычнасць ды іншыя арыбуты сакральнасці. Вядучую ролю ў гэтым за апошнія сто год адыграў якраз амерыканскі вопыт, прагматызм і дэмакратычнасць каторага ў рэлігійным рэчышчы ўсім вядомыя. Тыповая амерыканская сітуацыя: абстрактны "нябесны мільён Хрыста" пасляхова разменьваецца на асобныя "евангеліскія доллары і цэнты", "Слова Божае" становіцца часткай побыту і хатняга чытанья. І вось дзіва — ніякага дэфіцыту: тае "духоўнае валюты" хапае ўсім жадаючым. Можна ўзнікнуць пытанне: "А ці не заната дзелавы падыход да такой далікатнай сферы, як рэлігія?" Але такое пытанне можа ўзнікнуць толькі ў краіне праваслаўнага афіцыйнага, дзе пануючая рэлігія даўно заняла месца ў дзяржаўнай іерархіі, а ўспамін пра "высокую духоўнасць" — толькі няшчырая поза з нагоды афіцыйных урачыстасцяў і даніна нейкай даўно забытай традыцыі. Ва ўсім жа свеце адказ просты: "Добрае тое, што лепшае, а лепшае тое, што застаецца жыць". А хрысціянства застаецца жыць і рэальна дзейнічаць не на 1/6 частцы сушы, а якраз у той самай прагматычнай, дзелавой Амерыцы, якая працягвае шукаць новыя спосабы прадоўжыць жыццё "веры ў Збавіцеля". У гэтым шэрагу кінахрысціянства — натуральны працяг лініі на "заямленне" ды асучасненне вучэння Хрыста, шлях да ягонага выжывання ў эпоху "паміраючага Таксту" і наступлення віртуальнай культуры. У іншым выпадку (што назіраецца ў нас) хрысціянства выціскаецца ў маргінальнае вобласці грамадскай свядомасці, губляючы ўплыў на мараль і духоўнае жыццё людзей. А калі і застаецца, то як дэкаратыўная аблямоўка (і то неабавязковая) у рэдкіх біяграфічных эпізодах — хрэсьбіны, хаўтуры, вянчанне...

...Калі б я быў праваслаўным іерархам, то строга забараніў г. зн. "евангелічнае кіно", бо яно парушае артадаксальныя застоі Нашае Царквы і нясе схызматычны тлум у галовы паствы.

...Калі б я быў Папам Рымскім, то спачатку б выдаў энцыкліку "Сусветная Царква і пратэстанцка-ерэтычнае кіно: спроба анафемы і дыялогу", а потым напісаў кнігу "Ісус Хрыстос пра кінамастацтва: бяседы і перспектывы".

...Калі б я быў няверуючым рэжысёрам, то адразу б падаў заяўку на "Беларусьфільм" і ў адміністрацыю прэзідэнта на стопрацэнтны шэдэўр "Хрыстос прыязмліўся і ў Шклове", а калі б быў веруючым, то ніколі б не браўся за евангеліскія экранізацыі — занадта сумніўная справа.

...Калі б я быў амерыканскім мільянерам, то купіў бы аўтарскія правы на ўсе сюжэты Новага і Стараго Запавету і стварыў суперсерыял: "Прыгоды св. Паўлы", "Зыход апостала Пётры", "Выкрыццё св. Яна", працягі — "Ісус-2, ці Хрыстос у Новым Ерусаліме", "Ісус-3, ці Хрыстос пасля 33-га года" і г.д. Вельмі цікавай магла б быць мультыплікацыя і камп'ютэрная графіка ў дэманстрацыі цудаў, апакаліптычных жахаў або метамарфозаў з серыялу "Перастварэнне свету".

...Калі б я быў проста гледзачкай з пасёлка Сагласце Бялыніцкага раёна, то сказаў бы: "Ну, гэта ня вельмі індэрснае кіно. Вось быў хвільм пра Кліяпатру — то дужа красіва карціна. А пляюць лепш усё ж у індзейскім кіне... А Ісус? Не, мужчына, канешне, відны, самастацельны, але ж кіно..."

...Калі б я быў простым постсавецкім інтэлігентам, то сказаў бы: "Усё гэта лухта і пустое надувацельства! А што да гэтага фільма пра Хрыста, то каўбасы ад яго не паболела. А каму трэба такое кіно?"

...Калі б я быў... А сапраўды — хто ж я ёсць?

Васіль АЎРАМЕНКА

г. Мазілёў

УГОЛКІ

І быў у нас здаўна універсітэт...

Падзея, пра якую пойдзе ніжэй гаворка, варта не толькі таго, каб згадаць яе. Яна дае добрую падставу і для пэўных разваг. 420 гадоў таму, 7 ліпеня 1578 года, кароль Стэфан Баторый выдаў прывілей, паводле якога заснаваны езуітамі васьмою гадамі раней калегіум ператварыўся ў Віленскую езуіцкую акадэмію. Яна, па сутнасці, стала правобразам універсітэта, бо ёй надавалася права прывольваць вучоныя ступені. Афіцыйна ж ва універсітэт яна пераўтварыцца ў 1803 годзе, паспеўшы пабыць з 1781 года яшчэ й Галоўнай школай Вялікага княства Літоўскага. Тым самым гаворка ідзе і аб найстарэйшай нашай навучальнай установе. А нам жа доўга даводзілі, што магчымасць атрымаць вышэйшую адукацыю ў нас з'явілася толькі пасля Кастрычніка. І пры гэтым "завываўся" не толькі Віленскі універсітэт, а і Гора-горацкі інстытут.

Ды — пра саму акадэмію. Першым рэктарам яе стаў вядомы ідэолаг Контррэфармацыі ў Польшчы П. Скарга. На двух факультэтах — філасофскім і тэалагічным — чыталіся лекцыі па ўсіх гуманітарных і прыродазнаўчых навуках таго часу, а ў выніку студэнты-філосафы маглі пазнаёміцца з дасягненнямі фізікі, матэматыкі, метафізікі, вывучалі логіку, рыторыку, пэтыку, геаграфію. Вялікая ўвага надавалася мовам. Са старажытных

— грэчаскай, латыні, юрэйскай, з сучасных — нямецкай і французскай. Тым жа, хто абраў сваёй прафесіяй тэалогію, авалодвалі свяшчэнным пісаннем, кананічным правам, казуістыкай і асабліва шырока вывучалі саму тэалогію — палемічную, маральную, схластачную.

І што б, вы думалі, аб'ядноўвала студэнтаў абодвух факультэтаў?! Ды беларуская мова, якую яны вывучалі ў абавязковым парадку.

У акадэміі, кажучы сённяшнімі словамі, было шмат спонсараў-фундатараў. Яе падтрымлівалі каталіцкае духавенства, магнаты, багатая шляхта. Красамоўны факт: М. Радзівіл Сіротка ў 1585 годзе перадаў гэтай навучальнай установе друкарню свайго бацькі, якую прывёз з Брэста. Не забыўся пра акадэмію і знакаміты беларускі дзяржаўны дзеяч Л. Сапега: акадэмічна бібліятэка папоўнілася яго клопатамі шматлікімі рэдкімі выданнямі. Пазней Л. Сапега паклапаціўся, каб быў адкрыты яшчэ адзін факультэт — юрыдычны, на ўтрыманне на ім чатырох прафесараў-юрыстаў ахвяраваў 12 500 злотых.

Сярод найбольш вядомых выпускнікоў акадэміі — Мялецкі Смятрыцкі, Сімяон Полацкі, К. Сарбейскі і іншыя. Усяго ж толькі з 1583 па 1781 год выпускнікам было прысвоена каля 4076 навуковых ступеняў, сярод

якіх 3510 па філасофіі.

А сваю дзейнасць акадэмія спыніла ў сувязі з роспускам ордэна езуітаў. Тады яна перайшла пад апеку Адукацыйнай камісіі, якая і ператварыла акадэмію ў вышэйшую навучальную ўстанову новага тыпу. Куратарам Галоўнай школы з'яўляўся вядомы беларускі дзеяч І. Храптовіч, а рэктарам прызначылі матэматыка і астранома М. Пачобут-Адлянцкага. На гэтай пасадзе ён знаходзіўся 20 гадоў. Менавіта пры М. Пачобут-Адлянцкім навучанне набыло свежы характар: працавалі маральны і фізічны факультэты, а з пераходам з Гародні і далучэннем медыцынскай школы — і медыцынскі.

Далейшыя структурныя змены адбыліся пасля 2-га і 3-га падзелаў Рэчы Паспалітай, калі ў 1796 годзе гэтая вышэйшая навучальная ўстанова стала падпарадкавацца расійскаму ўраду і атрымала назву Галоўнай Віленскай школы, а ў 1803 годзе была рэарганізавана ў Віленскі універсітэт з чатырма факультэтамі: маральных і палітычных навук, фізіка-матэматычных, медыцынскіх, літаратурных і вольных мастацтваў.

Тым самым пачалася новая старонка ў гісторыі вышэйшай адукацыі на Беларусі і ў Літве...

Кастусь ЛЯВОНЧЫК

● Трэба трымацца ўбаку ад таго, што ў любы момант можа ўпасці каменем на галаву. Але так жывучы, можна ўвогуле апынуцца на задворках грамадства. Асабліва ў нас і ў сённяшні час менавіта...

● Карла Маркса хавалі восем чалавек, калі ўлічваць двух далакопаў. Мне хапіла б і паловы: жонкі, дачкі і тых двух, вышэй згада-ных... Смерць — не народзіны, калі на ча-лавека большае, а якраз наадварот.

● Смерць — спрадвечная тэма высокага мастацтва. Яна — геніяльная, бо ўсё — ад смерці...

● І да ўсяго бессмяротнага яна спрычыне-на.

Савіцкага і цяпер засталася ўсё так, як і было. Змяніўся наш погляд на мастацтва ці мастацтва змяніла наш светапогляд? Калі чалавек мае дачыненне да творчасці, то і творчасць павінна мець дачыненне да ча-лавека...

● Усё так. Адкуль жа пытанні? З самога часу? Ці проста часовыя?

● Непадалёк ад увахода ў вінную краму сядзіць бабка і гандлюе семкамі. Адтуль выходзіць пакаменчаны мужчына някага веку з пляшкай віна і, схіліўшыся над старой, гундосіць: "Слухай, бабця, дай пару семак на закуск". Бабка гідліва сыпле яму ў растапыра-ныя пальцы шчопаць семак, буркліва дадаючы: "Як вы ўжо абрыдлі мне сваёй закускою..."

● О, за Бржэневым мы ўсё-ткі закусвалі цібулай, гурком, хлебам...

Зацёмкі з левай кішэні

Леанід ГАЛУБОВІЧ

● Сяс прасіў пяць тысяч рублёў на хлеб. Грошы былі, але не даў. З прынцыпу... Грашмыма хлеб не даецца.

● У метро паклаў тысячу рублёў у вялікі футарал студэнта-віяланчэліста. На хаду, нават з нейкай сараматлівасцю (ад чаго?), не ўслухоўваючыся ў мелодыю, а ўслухоўваючыся ў сябе...

● Чалавека на гэтым свеце нічога не задавальняе дарэшткі...

● І нярэдка канчае ён, здаволіўшыся шукаць задавальненне ад уласнага жыцця...

● На балконе завяліся восы, у расколіне між блокамі. Я намерыўся іх звесці — запхнуць дзірку рыззём. Аднак, пакусалі, не падпусціўшы...

● Хадзіў з распухлымі пальцамі. Вырасціў — няхай жывуць.

● Падобным чынам, здаецца мне, трэба ўжывацца прэзідэнту з незалежнай прэсай.

● Гуляў з дачкою ў карты... Нечакана для сябе застаўся дурнем...

● Не дазіцкая гэта забава. Трэба забараніць.

● Наконт адной ідэі двух палітыкаў.

● І аднаму — хочацца, і другі — не супраць. І ўжо, здаецца, ані мяжы, ані якіх іншых перашкод для здзяйснення задуманага акта няма...

● Бяда толькі ў тым, што кожны хоча заняць і адстаць ўпадабаную ім пазіцыю...

● Цікава, хто ж каму саступіць і хто перад кім схіліцца?..

● Чытаючы "дзённікі" Максіма Танка, унутрана адчуваеш, што гэты чалавек, увесь да астатку, "пайшоў" на Паззію.

● Тое і засталася, што гарэла і грэла. І застанеца, як у яго там:

Абвясцілі: паэт!
А я ім не збіраўся быць,
І не стараўся быць,
І не хацеў быць.
І пра гэта
Добра знае агонь,
На якім я паліў
Свае вершы.
Я перакананы:
Агонь умее маўчаць.
Няўжо мяне выдаў
Попел?

● А "дзённікі" — так, ад чалавечай слабасці, ад апустаўшчынны... Попел ад прозы... жыцця.

● Чытаем толькі таму, што напісана тою ж рукой, што і "Аве, Марыя"... Ён прадчуваў, што "на экзамене" часу яму будзе няпроста:

У мяне спыталі:
— У якой імперыі
Не заходзіла сонца?
Я адказаў:
— Толькі ў адной —
У імперыі паззіі...

● **І праваліў экзамен**
Па гісторыі.

● І яшчэ — удагонку да "дзённікаў" Танка: "Пайду на выстаўку М. Савіцкага, аб якім з захапленнем піша В. Быкаў..." (1979 г.)

● Хадзіў тады ці не хадзіў? Пайшоў бы сёння ці не пайшоў бы?.. У тых карцінах

● Былі часы! Цяпер — семачкі!..

● У нас усе народныя пісьменнікі і паэты апраўдваюць гэтае, нададзенае ім, званне. Яны — менавіта народнікі. Песняры ды змагары за лепшую долю...

● Ну і якая сёння нашая доля?!

● Каханне — гэта нешта такое эфемернае, што немагчыма быць дарэшткі ўпэўненым у сваім дачыненні да яго, а тым больш, быць яго ўласнікам...

● Вечарам перачытваў Ігара Шклярэўскага. Праніклівы па глыбіні прыроднага таленту паэт...

● Хацеў напісаць: рускі, ды нешта замінае. Не слова, а дух... І — беларускі — напісаць замінае тое ж. Не дух, а слова...

● Выдатная нізка вершаў у "Крыніцы" Юрася Пацюпы з Гародні... Адчуванне слова, мера эмоцыі, цвярозасць думкі — чытаеш, як ідзеш на золку роснай лясной сцежкай... Менавіта — сцежкай, а не дарогай ці гасцінцам альбо шляхам... не ведаючы, дзе себа не цябе пругкай галінай, а дзе акропіць жывой і чыстай прахалодай боскай расы... Не шлях тут сутнасны, а прырода. Прырода таленту...

● Галіна Дубянецкая — з вершамі ў часопісе "Полымя" — як дзіцятка не ад нашых літ-бацькоў у беларускай маці-пазіі...

● Гэтка падарка з зімовымі пралескамі з Андэрсанавай казкі "Дванаццаць месяцаў"... Самадастатковая — словам, жыццём, лёсам...

● Вырак — не няшчасце, вырак — абна-насьць...

● Сядзеў ноччу, разважаў пра літаратуру, і раптам падумалася: каго з нашых сучас-ных літаратараў пазнаў бы па адным-дзвюх вершам, па адной-двух старонках тэксту?

● У паззіі, да прыкладу...

● Барадуліна, Разанава, Някляева, Дрань-ко-Майсюка, Артымовіч, Купрэва, Біцэль, Булыку, Сыса, Дубянецкую, Пацюпу, Гуме-нюка, Шніпа, Баярына, Вярцінскага, Прану-зу з Прыходзькам, Адамовіча, Скоблук, Акулі-на (па бардаўскім акцэнце), Аксак Валю, Таню Салач, Мінкіна, Макаравіча (па маякоў-скай лясвічы), Мятліцкага (па тэматыцы), ну і, бадай, па лірычнай чысціні халоднага стылю — Письмянкова...

● Запісаў як здумоўвалася. І бачыць, спіс даволі шырокі... Гэта ў паззіі. А ў прозе? Адрозні прызнаюся, тут я менш начытаны.

● Брыля, Глобуса, Пташнікава (дарэчы, не ведаю, як для каго, а для мяне — найпер-шы прэзаіт), Быкава, Федарэнку, Станкевіча (па калізіі), Чобата (па акрэсленасці "крэса-вага"), зноў жа Купрэва, Кудраўца, Казь-ко, Арлова (незалежна ад жанру і тэматыкі), Асташонка (па неўрозу творчай манеры), Сакрата Яновіча, Пятровіча, Шамякіна (па класвай ідэалогіі), Алексіевіч (па жанры), Вайцяшонка (па лёсавым выпакутаваным стылі)... Ах, Казлова Толю (па таемнасці якой-небудзь свечкі, сярнічкі, талісмана...).

● Таксама — даволі прыстойны спіс.

● А ў крытыцы, калі "пайшла такая п'ян-ка"?

● Акудовіча (па ўсім — розуме, "гжэчасці" і запудрыванні мазгоў), Шупеньку (па трады-цыйна-класічным пафасе і стылёвым ха-се), Конана (па талерантным хрысціянскім

пачырку), Кіслічыну (па жаночых праявах), Тычыну (па роўным, вывераным дыханні), Станюту (па інтэлігентным сленгу і франтава-тасці), Бур'яна (па тэатральна-акцёрскай эмо-цыі), Марціновіча (па ўсім і паўсюль), магчы-ма, Бугаёва (па шырокім акадэмічным зама-ху і адначасна дзіцячым здзіўленні — рэдкі выпадак!), яго дачку Люду (па эстэтычным гусце) ды Сямёнаву Алу Іванаву (па флэру, мройным стылі і французскім акцэнце)... Васючанку (калі не заказное), Афанасьева (па глыбока схаваным сэнсе)...

● Дубаўца! — ледзь не забыў! Хоць тут, здаецца, якраз той выпадак, калі "нельга забыць"...

● Не, браткі, гэта не я такі чытач і бібліяфіл, а гэта такая, значыцца, літаратура нашая ёсць. Прыкладна. З таго, што менавіта мне бліжэй па духу, з таго, што чытаў і чытаю...

● А яшчэ ж, пэўна, многіх не ўпомніў, а

● яшчэ ёсць тыя, каго не чытаю ці рэдка чы-таю, але, кажуць, пішуць і яны не згорш... Перапрашаю. Літаратура — такая справа цяжаматная, усіх не перачытаеш...

● У кожнага з нас свой лёс, свая слава і бясплава... І кожны мае права маракаваць пра гэта па-свойму...

● Не спяшайся запісваць вячэрнюю думку. Пераспі з ёй... І ранкам ты здзівішся яе учарашняй змрочнасці. Яна прасвятлее...

● Ва ўсім ёсць недахоп і перанасычэнне... Ад недахопу — хістае, ад перанасычэння — стамляешся...

● Мера ж — невызначальная...

● Адзіны, хто заўжды прайграе ў палітыч-ных гульнях, — гэта прасты народ, плебс, прашу прабажэння...

● Толькі ён ідзе "ва банк" з пустымі кішэ-нямі і з "шасцёркамі" на руках...

● Чалавечы розум бездапаможны. Ён да гэтага часу так і не змог паралізаваць у чалавеку варварскія інстынкты. Па вялікім рахунку, чалавечая фізіялогія і разумовая сутнасць так і засталіся першабытнымі... Ча-лавец і стварае, і разбурае. І чым даскана-лей створае, тым страшней сіла разбу-рэння...

● Ці не таму так мірна і бяспечна ўжываюц-ца ў нашай свядомасці Гамер і Нерон, Гандзі і Гітлер, малпа і Пол Пот...

● Чалавечая святасць — міф. Богу гэта ве-дама ад самага пачатку. Ды і самі мы ўяў-ляем пра сябе Бог ведае што...

● Дурань, усё няк не магу пагадзіцца з Дарвіным, што чалавек паходзіць ад мал-пы...

● А чаму, скажам, не наадварот? Эвалю-цыя ж яшчэ не скончылася...

● У жывым эфіры Прыднястроўскай Мал-даўскай Рэспублікі выступае наш сумнавядо-мы па сваёй дзіцячай хлусні Азаронак. Вяду-чая, з воблікам жанчыны трыццаціх гадоў, падараваўшы напрыканцы перадачы яе ге-рою плюшавае ваўчанё, кажа: "Этот волчо-нок — вам от нас. Мы надеемся, что вы из-адинокого маленького волчонка вырастаете там в большого зубастого волка, который будет драться за нашу единую державу..."

● Азаронак: "Да я не один там уже, нас, можно сказать, целая стая".

● І гэта ўсё паказвае, ужо ў запісе, наш восьмы канал. Каковы каналы у нас одна-ко!..

● Не шукай праўды жыцця ў людзях. Шу-кай — у сабе. Знойдзеш — будзеш пакута-ваць. Не знойдзеш — таксама...

● Мае сябры? Дзіўнае пытанне да чалаве-ка, які нават сам з сабою мае напружаныя і неадназначныя стасункі...

● Ну ніяк мне не размінуцца з Брылём у гэтых сваіх пісанках. Прачытала жонка ўслых тое з яго, што я некалі прабегаў вачыма, відаць, без асаблівай увагі. А дарэмна...

● Дык, значыць, Янка Брыль запісвае з апо-веду іншага чалавека наступнае: "Тарашке-

вічаў бацька, шкадуючы сына, пытаўся: "Бро-ня, як ты думаеш, народ наш ужо дарос да таго, каб за яго галаву аддаваць?"

● І вось, думаю... Думаю, што неўзабаве падобнае пытанне можа задаць мне і мая дачка...

● Гэта спрадвечнае пытанне, бо на яго ніколі не было, няма і не будзе пэўнага адказу... Пытанне жывога да мёртвага...

● Летам сабраліся ў мамінай хаце браты, цёткі ды суседзі... Гамоняць. Цётка кажа: "Ой, Лёнічак, ніхто з нас і падумаць не мог, што ты сёння такім чалавекам станеш... (Якім, праўда, не ўдакладняе.) От, думалі, так п'я-ны пад плотам і звалюешся..."

● Разышлася, дык мне, раптам, заманілася ў малодшага брата, што ў роднай вёсцы шафэрыць, распятаць пра маіх былых дзяду-чат-каханак, за якімі я калісьці валачыўся. Пасля тых цётчых слоў увярзлася мне ў галаву, што былыя мае абранніцы, якія мяне "пракінулі", сёння аб тым вельмі ж шкаду-юць...

● А брат, пачухаўшы патыліцу, і кажа: "Двое з іх за п'янню замукам і ў адной з іх мужык ачалуўся нядаўна, а трэцяя да гэтай пары бабіцца, загадваючы клецкім пітным мес-цам... Кажуць, што ты ўсё свае вершыкі складаеш, дзядзінееш, гаспадаром не стаў, жывеш ад зарплаты да зарплаты ў сваёй хрушчоўцы, з бэнэзфаўцамі па Мінску бега-еш... Нічога яны зайздроснага ў тваім жыцці не бачаць..."

● А то я думаў! Перафразуючы вядомую песню з "Семнаццаці імгненняў вясны": *о жэншчынах не думай свысока...*

● Спыніўся гадзіннік. Трэба зноў заводзіць, падганяць час... Да якога часу?!

● Чаму мне заўжды так трыожна і дыс-камфортна ў натоўпе, нават тады, калі я з ім, нібыта, салідарны?..

● Аднадушша — вось што бянтэжыць... Ду-ша і розум не могуць быць заложнікамі нават самай светлай ідэі, паколькі чалавек сам — ад пачатку да канца — заложнік Божы...

● У чалавека адна ідэя — боская, у Бога адна праблема — чалавечая...

● Людзі мудрэюць не з уласнага розуму, а ад вопыту чалавечага жыцця. А — дурні? Дурнота ж мае не меншы вопыт...

● Творца, на жаль, смяротны, а творчасць — безабаронная, як дзівочая цнота...

● Часта ноччу — пэўна, такое здараецца з многімі — сядзіш на адзіноце, глядзіш сле-па, паліш і як бы думаеш — ні пра што і пра ўсё разам... Думаеш і не думаеш, нібыта за цябе нехта думае, а ты толькі адчуваеш тое думанне — і пакуту, і задавальненне, і раз-дражненне...

● Як назваць такі стан — рэанімацыйны мінулага, перастварэннем спраўджанага? Мабыць, нешта падобнае адбывалася з Хрыстом на крыжы... Бог — думаў, а Ён — разумеў...

● Не магу трываць абмежаваных нацыяна-лістаў.

● Рачное русла трымае ваду ў берагах, але не стрымлівае яе — плынь, каб заставацца чыстай, павінна рухацца і абнаўляцца...

● Стаячая вада — гніе, пакідаючы людзей на балоце... Патрэбна пратока...

● Ад графаманіі, роўна як і ад шызафрэніі, дарэшткі не вылечваюцца...

● Таму і не ліквідуюцца выдавецтвы і вар'яты.

● Чалавек памірае тады, калі перастае ад-чуваць боль... Сама б жыць...

● Усё, што бачыцца ноччу, няўвяднае днём...

● Позна ноччу глядзеў фільм Агнешкі Хо-ланд "Поўнае зацьменне". Пра ўзаемаадно-сіны (пераважна сексуальныя) сувязі вядо-мых паэтаў Поля Верлена і Артура Рэмбо... Глядзеў з гідлівасцю...

● Трэба мець маральнае права на мастац-тва, роўна як і мастацкае права на мар-аль...

● Кожны чалавек лічыць, што ён жыве правільна.

● І гэта — правільна з яго боку, бо тое, што пра жыццё канкрэтнага чалавека кажуць з іншага боку, гэта ўжо не праўда яго жыцця, а толькі погляд на тое жыццё альбо пэўныя стасункі з тым (чужым) жыццём...

● (Працяг на стар. 14—15)

“Беларускі гістарычны часопіс”, N 2

120 гадоў назад Балгарыя была вызвалена ад турэцкага іга. У баях за свабоду братняй краіны актыўны ўдзел прымаў, як вядома, і беларусы. У другім нумары штоквартальніка гэтай падзеі прысвечаны артыкулы В. Петкава “З гісторыі Балгарскай дзяржавы”, Г. Сяргеявай “Беларусы ў барацьбе за свабоду Балгарыі”, Г. Шэйкіна “Храм-помнік на Вайсковых могілках у Мінску”. А сённяшні дзень стасункаў паміж Беларуссю і Балгарыяй закранаецца ў матэрыяле М. Даўгяля “Беларуска-балгарскае супрацоўніцтва (1992—1997 гг.)”.

Друкуюцца артыкулы С. Сіманюкова “Утварэнне РСДРП”, А. Сідарэвіча “Самавызначэнне беларускай сацыял-дэмакратыі”, В. Калеснікова “Кіраванне прамысловасцю Беларусі ў 1918—1920 гг.”, Г. Елізаравай і С. Елізарава “Эканамічнае раяніраванне і “беларускае пытанне” ў першай палове 1920-х гг.”, А. Казмерчыка “Гродзенскі сейм 1692—1693 гг. і яго вынікі”, А. Шаркова і У. Паўлава “Выкарыстанне працы ваеннапалонных і інтэрніраваных у аднаўленні народнай гаспадаркі Беларусі”, М. Анісайца “Паслядах Міхайлы Крычаўскага і Януша Радзівіла”, В. Шайкова “Лёс Полацкага манетнага двара”, Н. Новік “З гісторыі прафесійнай адукацыі на Беларусі (другая палова XIX — пачатак XX ст.)” і іншыя матэрыялы. А на пачатку нумара — гутарка галоўнага рэдактара “БГЧ” В. Кушнера з дырэктарам Інстытута расійскай гісторыі А. Сахаравым “Мы не баімся праўды, мы аб’ектыўна вывучаем нашу гісторыю”.

“Нёман”, N 6

Цікавымі матэрыяламі прадстаўлены асноўныя раздзелы “Паззія” і “Проза”, у якіх змешчаны вершы В. Зуёнка, Ю. Голуба, Н. Кісліка; апавяданні Г. Далідовіча, аб’яднаныя назвай “Жыццё-быццё”, дэтактыўная апавесць В. Праўдзіна “Экзгумация”. Тым не менш і другая частка нумара, дзе па завядзенні прапануюцца публіцыстычныя і літаратурна-крытычныя матэрыялы, несумненна, не пакіне чытача абязкавымі. У раздзеле “Запіскі. Успаміны. Дакументы” надрукаваны мемуарныя запісы З. Жарыкавай-Тычыны “Дзе золата капалі ў гарах”, з якіх паўстаюць новыя старонкі сталінскага беззаконня. Тут жа, дзякуючы В. Селемянёву і В. Скалабану можна пазнаёміцца з дагэтуль невядомым артыкулам М. Гарэцкага “Рэвалюцыйны Трыбунал”, апублікаваным у свой час у “Известиях исполнительного комитета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Западной Коммуны” (NN 256—257 за 1918 год). Прадмова “Эпоха трыбуналаў” В. Скалабана. В. Шалькевіч (“Аўтограф філамата”) расказвае, што ў Нацыянальнай бібліятэцы захоўваецца экзэмпляр рэдкай кнігі В. Кавалеўскага “Грамматика монгольского языка”, выдадзенай у Казані ў 1835 годзе. Як удалося ўстанавіць, аўтограф на старамонгольскай мове належыць самому аўтару і адрасаваны нейкаму “пану Тарноўскаму”... Я. Саламевіч выступае з артыкулам “Не, я зусім не памру...”, у якім разглядае творы А. Пушкіна ў перакладзе на беларускую мову. Г. Ануфрыёў гутарыць з невядомым музыкантам, народным артыстам Беларусі М. Казінцом, якому нядаўна споўнілася 60 гадоў (“...і мама яшчэ жыва!”). Я. Шунейка (“Рака жыцця і творчасці”) знаёміць з мастаком Г. Вашчанкам, рэпрадукцыі работ якога прадстаўлены на другой і трэцяй старонках вокладкі.

Усё сваімі рукамі



Вось такія арыгінальныя вазачкі робіць сваімі рукамі народная майстрыца з Докшыцкага Дома рамёстваў Таццяна Гаварцова.

Фота А. ХІТРОВА, БЕЛТА

САКРАТ ЯНОВІЧ прыйшоў у літаратуру ў другой палове 60-х гадоў. Гэта быў час, калі ў беларускай прозе рабілі свае першыя крокі В. Адамчык, А. Кудравец, В. Карамазы, І. Пташнікаў, І. Чыгрынаў, М. Стральцоў, Я. Сіпакоў, Б. Сачанка. Гэтае пакаленне ўступала ў літаратуру ў даволі спрыяльных (калі параўнаць з пазнейшымі) умовах хрушчоўскай адлігі.

Пэўная лібералізацыя савецкага грамадства станоўча паўплывала і на культурна-нацыянальны рух на Беласточчыне, легалізавала тут беларускае слова.

Грамадска-палітычная атмасфера на Беларусі і ў Польшчы была падобная, але ў той жа час істотна рознілася. Дыктат сацыя-

ластчыны, дзе чалавек не проста змушаны быць палякам, а “musi byc im na sto dwa procent”, ставіў Сакратара Яновіча ў пазіцыю змагага і ў пэўным сэнсе палітыка.

Цэнтральнымі тэмамі ў літаратуры 60—80-х гадоў сталі вайна і вёска, што нават дало назву аднаму з самых значных даследаванняў пра сучасную літаратуру А. Адамовіча.

“Памяць пра вайну — вось што перакрывае ў беларускім народзе (а таму і ў літаратуры) любы іншы боль, памяць, вастрыво. Нават больш познія. Ваенная памяць усё адцягвае на сябе, а астатняе прыглушае, амаль сцірае”, — пісаў у гэтым артыкуле дасведчаны крытык і выдатны публіцыст.

З пазіцыі сённяшняга дня гэтае выказ-

вераізма ды цярплівай трывшчасці чалавека на вайне, пісьменнік, як некалі А. Макаёнак у п’есе “Трыбунал”, засяроджвае ўвагу найперш на камічным. З насмешлівай іроніяй, у адрозненне ад А. Макаёнка паслядоўна вытрымліваючы чысціню жанру, С. Яновіч паказвае дробязныя карыслівыя хітрыкі сваіх суродзічаў, свядома знікаючы трагічныя сцэны да фарсу. Так, напрыклад, у “Эпізодах фронту” ён расказвае, як герой “...на ўсё маючы спосаб — вышныпарыў у казённай мураванцы партрэт Гітлера. Засланяючыся фіюэрарам, бы іконаю, бараніў гэтым герачом усяго, да чаго яны (немцы. Г. Т.) падыходзілі. (...) Нямчугі ўпадабалі свінню, а ён, дурыла, трухаючы з тым партрэцікам за

Галіна ТЫЧКА

Чужы сярод сваіх

САКРАТ ЯНОВІЧ У КАНТЭКСТЕ БЕЛАРУСКАЙ ТРАДЫЦЫІ

лістычнага рэалізму і дзяржаўна-партыйнага кантролю над пісьменнікамі на забукванскай старане быў значна слабейшым, чым на тэрыторыі метраполіі. І хоць пра дэмакратыю ў міжваеннай Польшчы гаварыць не прыходзіцца, але грамадска-палітычную сітуацыю там не параўнаеш з тым, што адбывалася ў адначасе ў Савецкай Беларусі.

Такім чынам, пачынаючы свой літаратурны шлях, беларускія савецкія пісьменнікі і прадстаўнікі “Белавежжа” Сакрат Яновіч мелі цалкам адрозныя стартыўныя ўмовы.

Бадай, усе вышэйзгаданыя праявікі (за выключэннем хіба толькі В. Адамчыка, народжанага ў Заходняй Беларусі) воляю лёсу і абставін былі прадуктам савецкай літаратурнай школы і сацыялістычнай сістэмы, якую гэтая школа прадстаўляла. Светлагледныя арыентацыі іх, асабліва на пачатку творчага шляху, з тымі ці іншымі выключэннямі, не маглі не мясціцца ў рамках марксізму-ленінізму і прадвызначанай ім нацыянальнай палітыкі. Так адбывалася не толькі з-за культурна-асветніцкай абмежаванасці, але і моцна іншых істотных прычын. Не апошняя з іх была і тая, што душы савецкіх грамадзян скоўваў “беларускі страх” (выраз гэты, дарэчы, належыць С. Яновічу). Межы гэтага страху цягнуліся ад Курапатаў да Калымы. А памяць пра яго была жывая ўсюды — і ў беднай вясковай хаце і ў залах сталічнага Дома літаратара, бо “усе мы з хат”, як напісаў Я. Сіпакоў пра сваё пакаленне.

Такой генетычнай, родавай запалоханасці ў С. Яновіча і ягоных палчэнікаў па “Белавежжы” не было. Затое не было і іншага: натуральнай уключанасці ў агульнабеларускую літаратурна-культурную традыцыю, што пісьменнікі з БССР мелі з дзяцінства.

Быць беларускім пісьменнікам у Савецкай Беларусі ў пасляваенныя гады было не так рызыкоўна, як ганарова. І нават, калі не тлуміць сабе галаву пракрытым нацыянальным пытаннем, — па-жыццёваму досыць зручна і ўтульна.

На тэрыторыі ж Польшчы было інакш. Тут ужо сам факт пісання па-беларуску быў актам выкліку і пратэсту. І таму, у адрозненне ад сваіх калег з метраполіі, Сакрат Яновіч увайшоў у беларускую літаратуру не з парадна адчыненых дзвярэй, а з бакавога ўваходу, пераадолюючы актыўнае супрацьленне навакольнага асяроддзя: ад цёмных крынкаўцаў і крыху больш пісьменных беласточкіх мяшчанаў да высокаадукаваных варшаўскіх чыноўнікаў ад культуры.

Выбар беларускага слова ва ўмовах Бе-

ванне ўспрымаецца неадзначна. Здаецца, што ёсць у ім істотнае, мажліва, і неўсвадомленае аўтарам перабольшанне. Дзеля таго, каб “ваенная памяць адцягвала на сябе, прыглушала і сцірала” крывавыя сляды сталінскага генацыду ў Курапатах, Быкаўні, Катывіні і іншых вядомых і невядомых нам сёння мясцінах, дзе “тут цяпер амаль пад кожнай шпалай ляжыць замучаны ў выгнанні беларус” (Т. Лебядка), дзень з ноччу нястомна працавалі савецкія ідэалагічныя спецслужбы. Зрэшты, у жыцці савецкіх грамадзян было шмат і іншых праблем, якія варта было прыглушаць і сціраць, і не апошняя з іх — бяспраўнае, амаль прыгоннае становішча сялянства. Таму вайна і была ператворана ў рэлігію, на доўгія гады зроблена прадметам бессаромнай і непрыстойнай эксплуатацыі і фальсіфікацыі.

Акурат тама вайны ўсяляк заахвочвалася ў мастацтве: жывапісе, музыцы, архітэктуры. Актыўна падтрымліваліся і віталіся творы пра слаўнае мінулае нашага народа найперш у барацьбе з нямецка-фашысцкімі захопнікамі ў мастацкай літаратуры. Больш таго, ваенная тэматыка стала ледзь не адзінай дазволенай сферай рэалізацыі глыбокіх драматычных і трагічных канфліктаў, што прыводзіла да вялікіх мастацкіх страт. Варта згадаць гісторыю стварэння мележаўскага рамана “Мінскі напрамак”.

Лічаныя адзінкі з паваенных беларускіх пісьменнікаў не закранулі гэтае тэмы ў сваіх творах. Зрэшты, адны абмяжоўваліся асацыятыўнымі згадкамі, іншыя ж стваралі велізарныя палотнішчы трылогіі, тэтралогіі, пенталогіі і г. д., дзе з сялянскай грунтоўнасцю даследавалі народную мужнасць і стойкасць як на франтах, так і ў тыле.

Не дзівіць, што акурат творами пра вайну, кажучы словамі І. Шамякіна, “наша беларуская літаратура выйшла на ўсесаюзную арэну, да ўсесаюзнага чытача і, у пэўным сэнсе, нават на міжнародную”. Аднак варта ўдакладніць, што міжнародную арэну зававаў для нас перадусім Васіль Быкаў, са сваёй экзістэнцыяльнай (як сцвярджаюць сучасныя даследчыкі) трактоўкай чалавечага жыцця ў экстрэмальных сітуацыях.

Талент С. Яновіча выспяваў у іншым грамадска-літаратурным кантэксце. І таму вайна для празаіка — гэта ўсяго толькі адзін з эпізодаў жыцця-існавання яго герояў (“Настуся-пані”, “Эпізоды фронту”, “Шанц дачкі Поўха”).

Нібы знарком насуперак беларускай ваеннай традыцыі, выпеставанай на трагічным

ёю, не даваў ім яе, выкрыкваючы “хай Гітлер!”

А ў апавяданні “Шанц дачкі Поўха” гаворка ідзе аб тым, як хітрыя местачкоўцы з дапамогаю прыгожай дачкі ўдаўца Поўха ратавалі сваіх сыноў ад мабілізацыі ўжо ў савецкае войска напрыканцы вайны, калі “саветы” ў чарговы раз прыйшлі на вызвалення імі беларускія землі.

“Гні на шляхцянку, русаці балванецю перад такімі: дамагайся вось ад яго модаў, трантаў усякіх зграбных, што салдатна лупіць з нямякіняў у Прусіі. Пакуль у яго тое наладзіцца, то і палякі сюды вернуцца, і турнуць Сашку ў ягоную Маскву...”, — павучалі местачкоўцы дзяўчыну.

Тут, у гэтым невялікім апавяданні, С. Яновіч зрабіў тое, што пакуль не асмеліўся зрабіць ніводзін з беларускіх пісьменнікаў. Ён закрануў “свяшчэнную карову” беларускай літаратуры. Невялічкім эпізодам з жыцця падбеласточкага мястэчка разбурыў ажно два міфы, якія да гэтага часу трымаюць аснову савецкай літаратурнай традыцыі. Першы з іх — гэта заўсёдна ўсебеларуская гатоўнасць ваяваць з нямецкім фашызмам, калі не на фронце, дык у тыле. Другі ж — выліўся ў рэдакх славуага танкаўскага верша:

*Здарова, таварышы! Доўга чакалі
Мы вас і чакала ўся наша зямля.*

Аказваецца, не чакалі... Аказваецца, для беларуса не было істотнай розніцы паміж “буславатым нямчуром” і “франтаватым масквічом Сашам”...

І ў гэтым адлюстраванні вайны выглядае, што С. Яновіч не вельмі каб адступае ад гістарычнае праўды. Апошняя вайна была і сапраўды толькі чарговай трагічнай старонкай у гістарычным лёсе Беларусі. Бо падчас II сусветнай вайны загінуў кожны чацвёрты беларус. А ў вайне 1654—1667 гадоў, напрыклад, насельніцтва нашай краіны скарацілася з 2,9 да 1,35 мільёна чалавек, больш як напалова. Ды пра гэты гістарычны факт няёмка згадаць, бо ваялася тая вайна з братнім рускім народам.

Амаль поўнае замоўчванне сапраўдных маштабаў сталінскага генацыду ў дачыненні да беларускай інтэлігенцыі і сялянства, лакальна-прыхарошанае адлюстраванне вясковага жыцця мелі на мзе выключыць з грамадскай (у тым ліку і з мастакоўскай) самасвядомасці нават міжвольную згадку пра беларускую нацыянальную ідэю, пра свой нацыянальны беларускі шлях.

Аднак памяць пра Адраджэнне і яго ідэ-

КНИГАРНЯ

Са светам непарыўны

Даўно займаецца вывучэннем спадчыны Янкі Купалы Цімох Ліякумовіч. На яго рахунку не адзін дзесятак артыкулаў, у якіх творчасць народнага песняра разглядаецца ў розных аспектах. Сярод іх і прысвечаныя сувязям Я. Купалы з іншымі літаратурамі і найбольш яркімі прадстаўнікамі іх. А свайго роду вынікам гэтай шматгадовай і мэтанакіраванай працы Ц. Ліякумовіча стала манאграфія “Янка Купала і руская літаратура. Шматграннасць творчых узаемазвязяў”, першая частка якой “Творчасць Янкі Купалы 1905—1917 гадоў і руская літаратура” выйшла па-за-летас у Брэсце і пра якую “ЛіМ” пісаў ужо. І вось другая частка гэтай работы — “Творчасць Янкі Купалы 1917—1942 гадоў і руская літаратура”.

Кніга ў цэлым — першае фундаментальна-комплекснае даследаванне ў гэтым кірунку.

Як неаднаразова прызнаваўся Я. Купала, ён з маленства выходваўся на лепшых узорах рускай літаратуры, пазней, калі стаў на самастойную творчую дарогу, зварот да рускай класікі, знаёмства з лепшымі творами рускай савецкай літаратуры сталі ўсвядомленымі. Гэтаксама, як і творчасць самога Я. Купалы прыцягвала да сябе ўвагу многіх знакамітых рускіх пісьменнікаў, на што, не ў апошняю чаргу, уплывалі асабістыя кантакты і сяброўства паэта з сабратамі па пярэ, а таксама выданне яго кнігі ў перакладзе на рускую мову.

Гэтыя два аспекты: уплыў рускай літаратуры на Я. Купалу і ўплыў Я. Купалы на рускую літаратуру і вызначылі кампазіцыйную пабудову другой часткі манאграфіі. Два раздзелыяе — “Як роўны між роўных...” і “Настаўніцтва пэтычнага майстэрства” падначалены выразна пастаўленай даследчыкам задачай. Разам

з тым нельга сказаць, што Ц. Ліякумовіч засяроджваецца толькі на двух названых накірунках ва ўзаемазвязях Я. Купалы з рускай літаратурай. Гэтыя кантакты, канечне ж, больш шматстайныя ў сваёй сутнасці, але ўсё адно відавочна, што творчасць Я. Купалы развілася не ізалювана, а яго талент меў вялікую прыцягальную сілу.

Свае развагі даследчык падмацоўвае як канкрэтнымі прыкладамі з біяграфіі песняра (яго знаходжанне ў Смаленску, калі восенню 1917 года пераехаў туды з Полацка, і ў Маскве ў апошнія месяцы жыцця, у дэле ў шматлікіх сумесных пісьменніцкіх мерапрыемствах, сяброўства са знакамітымі рускімі паэтамі), а таксама з яго творчасці (з аднаго боку, блізкасць матываў асобных твораў Я. Купалы лепшым твораў рускай паззіі; з другога, першыства яго ў асваенні тых тэм, якія пазней, няхай і ў

алы, няглядзячы ні на што, жыла і ў сьвядомасці беларускіх савецкіх пісьменнікаў, бо час ад часу ўнікалі спробы выказаць хоць маленечкую долю праўды пра вялікую беларускую крэйду, якая ніяк не змяшчалася ў межах трагедыі апошняй вайны.

Здабыткі 60-х гадоў у невяннай прозе вызначаюцца сёння "Дабрасельцамі" А. Кулакоўскага, а ў паэзіі — паэмай "Дажыні" А. Вяцінскага, дзе па-мастачку шчыльна прадстаўлена ўся тая ж спрадвечная сацыяльная і нацыянальная безвыходнасць народа. Гэтыя творы, як і быкаўскія апавесці "Кругляні мост" і "Мёртвы не баліць", у якіх трагедыя вайны выяўляецца з гуманістычных, ці дакладней кажучы, пацыфісцкіх пазіцый літаратуры нашаніўскай пары ("Літоўскі хуторок", "Рускі", "На зтапе" М. Гарэцкага; "1914", "Вясна 1915", "Песні вайны" Янкі Купалы; "Юда жэніцца на полі", "Не мы" і інш. Змітрака Бядулі; "Чалавечы кроў", "Праводзіны" Алеся Гаруна), былі ў свой час раскрытыкаваны і асуджаныя. Што і стала надзейнай заслонай для нашай мастацкай распрацоўкі ў гэтым накірунку.

І ўсё ж, няглядзячы на стыль і жанравыя разнастайнасці, якраз вайна і вёска застаюцца цэнтральнымі тэмамі ў прозе 60—80-х гадоў.

Беларуская вёска доўгі час была і пакуль яшчэ застаецца, бадай, адзіным натуральным асяродкам беларушчыны, прыроднага існавання беларускага слова. Аднак пасляваенная вёска, маральна і псіхалагічна раздушана калектывізацыяй, даведзеная да галечы і поўнага сацыяльнага бяспраўя калгасным ладам, ужо ў пасляваенныя гады на вачах змянялася і памірае.

"Мацерыком, што беззваротна змяняецца", — назваў яе на пачатку 80-х А. Адамковіч. "Нельга страціць час, непаўторна адказны, важны, нельга згубіць магчымасць, якой заўтра ўжо не будзе, — мы абавязаны зберагчы і перадаць далей духоўны, маральны, чалавечы вопыт, што тысячагоддзямі збіраўся тут, іменна на гэтым мацерыку", — звяртаўся пісьменнік да сярэў-літаратару, нібы падказваючы ім найбольш аптымальны і па-мастачкоўску найменш стратны шлях у адлюстраванні вёскі тае пары. (Значна, што ў нейкай ступені гэта быў збіральніцка-этнаграфічны шлях, вяртанне да традыцый літаратуры пачатку XIX ст. — Я. Чачота, Я. Баршчэўскага, Т. Лады-Заблоцкага і інш.).

Здабыткі так званай вясковай прозы і сапраўды заўважны найперш у даследаванні духоўных і культурных традыцый і маральных праблем, а таксама ва ўзбагачэнні лексічных пластоў беларускай літаратурнай мовы, абкарнанай і знявечанай афіцыйнымі нарматыўнымі слоўнікамі. Каб пераканацца ў гэтым, можна згадаць найбольш значныя творы паваенных гадоў: "Палескую хроніку" І. Мележа, "Смаленне вепрука" М. Стральцова, "Чужую бацькаўшчыну" В. Адамчыка, "Сачыненне на вольную тэму" А. Кудраўца, "Неруш" В. Казько, "Халодную птушку" А. Жука, "Жыццёва" В. Гігевіча.

Думка пра нацыянальны шлях, што хвалювала калісьці беларускага інтэлігента ў ягоных узаемаадчужненнях з народам, і якая дамінавала ў творчасці Янкі Купалы, Максіма Гарэцкага, Вацлава Ластоўскага і іншых адраджэнцаў, у згаданых творах не прысутнічае. Вычытаць яе ў падтэксце разваг атамчыкаўскіх герояў змога хіба што толькі за надта дасведчаны крытык.

Так адбывалася таму, што, паводле скрушліва-самакрытычнага прызнання У. Гніламедава, усё пакаленне паваенных літаратару хварэе "на комплекс нацыянальнай непаўнаты, непаўнацэннасці. Усе, за выключэннем нямногіх. Сярод гэтых нямногіх — Сакрат Яновіч", — пераканана сцвярджае крытык.

Прозу Сакрата Яновіча, відаць, паводле чыста знешняга прыкмет, некаторыя крытыкі адносяць таксама да вясковай плыні. З чым пісьменнік, трэба думаць, слухна не пагаджаецца.

"Jego świat dzieli się na wiejski (autentyczny, białoruski) i miejski (neautentyczny, spolonizowany)... Miasto zamieszkuje ludzie nie tylko zagubieni, ale też zdeprawowani... Moralizatorski ton znika bieżąco, gdy Jłowicz pisze o wsi, W tych utworach, zwłaszcza w miniaturach, okazuje się mistrzem", — піша пра С. Яновіча Казімеж Росінскі.

Супрацьпастаўленне двух светаў — вясковага аўтэнтчнага беларускага і гарадскога неаўтэнтчнага, спаланізаванага ці зрусифікаванага для беларускай літаратуры — традыцыйнае.

Герой С. Яновіча сапраўды вясковец альбо былы вясковец, што "шаласціць саломой" на вуліцах вялікага горада Беластока, гэтай своеасаблівай сталіцы беларускай меншасці ў Польшчы. Аднак вёска займае Сакрата Яновіча, паводле яго ўласнага прызнання, таксама перадусім "як аплот беларушчыны", а як пісьменніка цікавіць яго "прыніжаны, раздушаны чалавек, які ў сваёй маральнай разбэшчанасці апускаецца ўсё ніжэй".

Тэма "сена на асфальце" (М. Стральцоў) у сучаснай беларускай літаратуры па-гаспадарску абжыта. І вызначаюць яе найперш шчымыя туга па страчаных ілюзіях, па высокіх ідэалах і душэўнай гармоніі, вытокі якіх у забытых пустых вёсках, а крах — на заасфальтаваных тратуарах вялікіх гарадоў.

Герою нашай літаратуры з яго раздвоенай сьведомасцю паўвясковца-паўгараджана, паўрускага-паўбеларуса сучасны горад "здаецца бясконцым, здаецца, што ўжо ўсюды, куды ні памкніся, будучы высокім да самага неба цагляны і блочны будыніны, шэраць асфальту пад нагамі, гулкія машыны, агароджы, агароджы і яшчэ — людзі, людзі, людзі... як быццам ужо нідзе ва ўсім свеце не засталася ні птушка, ні палахлівага зверу, ні тых жа рыб у вадзе, і таму без усяго гэтага, здавалася, не надта патрэбна і неабходна, душа апусцела".

У гэтай цытаце з рамана В. Гігевіча "Доказ ад процілеглага", здаецца, прачытаецца маральна-псіхалагічны партрэт галоўнага героя беларускай прозы — крыху разгубленага, душэўна неўладкаванага чалавека, які і хацеў бы, але не ў стане выраваць са сваёй душы "роднае карэнне" (М. Гарэцкі), што сімвалізавае сабой не толькі маральную, але і духоўную павязь з вёскай.

Вёска ўспрымаецца героем як родны дом, куды, на жаль, няма вяртання. Зрэшты, гэтае вяртанне герою само па сабе і не надта патрэбнае. Яму патрэбна іншае — адчуванне нацыянальнай тоеснасці, сваёй самасці, якую можа даць яму толькі вёска. Бо акурат яна, як слова сцвярджае С. Яновіч, з'яўлялася да нядаўняга часу "адзіна істотным апірышчам дзеля выпявання нацыі".

Аднак не стала. Купалаўскі шукальнік народнага шчасця Сам перададзіўся ў гультаявата-дурнаватага мрыёўскага Самася, ад Самася ж пайшлі Самасей, хітрыя, маральна прыніжаны і ў той жа час хітва-карыслівыя.

Нельга не пагадацца з тэматычнай выновай С. Яновіча, што сьвятнасць не здолела адыграць у свой час належнай яму ролі. У выніку сёння мы маем тое, што маем. "Мешчанін-асімілянт і мужык-абарыген, гэта нават і не партнёры ў культурнай канфрантацыі. За першым з іх высілася (і высіцца да гэтага часу. — Г. Т.) тая-другая вялікая культура каланізатараў, а за другім — безамбітна, вульгарная мімікрыя дзеля біялагічнага ўсяго толькі выратавання".

Гэтую, вартую жалю, мімікрыю і адлюстраванае Сакрат Яновіч у сваіх невялікіх навілах-абразках "Страшны канец Антона", "Росквіт і ўпадок Бядоўца", "Петрыкаў дабрабыт", "Лялік, Швайка і рэшта", "Сашэсце Ахала" і інш., а таксама і ў псіхалагічнай апавесці "Самасей". У прадмовы да кнігі, якая, дарэчы, таксама называецца "Самасей" (выдадзена ў Мінску ў 1992 годзе), У. Рубану слухна падкрэсліў тыпова беларускую, нацыянальную праблему раздвоенасці, увабленую С. Яновічам у вобразе Андрэя

Антошкі. Аднак, не засяроджваючыся на яе вытоках, вытлумачыў усё толькі дваістасцю чалавечай прыроды ўвогуле.

Аповесць "Самасей" Сакрата Яновіча стваралася ў 80-ыя гады, у адначасце з такімі творами, як "Рэха даўніх надзей" А. Асіпенкі, "Вырай" В. Блакіта, "Карані" А. Карлюка, "Прагал" М. Гіля, урэшце, раманам у вершах Н. Гігевіча "Родныя дзеці". Эстэтычныя вартасці згаданых твораў вельмі розныя. Праўда, бадай, у кожным з іх прысутнічае (у пэўнай ступені рамантычная) паэтызацыя старой патрыярхальнай беларускай вёскі. Сьведомы ці неўсведомлены, аднак сваім творами і іншымі, змешчанымі ў гэтай кнізе, С. Яновіч уступіў у палеміку з гэтак устойлівай тэндэнцыяй. Вёска ў творах Яновіча паўстала ў змрочных фарбах крытычнага рэалізму, не гінухай Атлантыдай, а ўсяго толькі багіняю Ганьбы, вёскішчай, дзе адны старыя пачуваюцца сялянамі, "і таму на іх тварах скачуць грымасы вінаватасці".

Зрэшты, пачуцці разгубленасці, неўразумення і нейкай спрадвечнай беларускай забітасці — адчуванне сваёй віны нават там, дзе яе няма — выдатна перададзены і ў вобразах Анэты ("Халодная птушка" А. Жука), Хрысціны (Рэха даўніх надзей А. Асіпенкі), і ў вобразах Мар'яна Знаўца ("Хроніка дзедмаўскага саду" В. Казько), Ігната Сцяпанавіча Вапшчэкі ("Сачыненне на вольную тэму" А. Кудраўца). Аднак гэтыя пачуцці ў С. Яновіча знаходзяць канкрэтнае і нечаканае вытлумачэнне. Падставы для "грэмасаў вінаватасці", аказваецца, ёсць. Вытокі не толькі ўласнага маральнага падзення, але і карані бездухоўнасці ўсяго свайго пакалення, якія апантана вышуквала беларуская проза 60—80 гадоў, герой "Самася" Андрэй Антошка бачыць у тым, "што іхнія бацькі не далі ім таго, чаго не мелі, бо не маглі мець: пачуцці гонару за сябе, за свой род". Несумненна, што ў гэтай апавесці, аздобленай шматлікімі адступленнямі, лірычнымі маналогамі, асацыятыўнымі згадкамі і сімвалічнымі снамі, дзе вельмі шмат аўтабіяграфічнага, — і гэтая выснова найперш аўтарская, прадуманая і выпакутаная цягам доўгіх гадоў.

"Нічо не ведае, ці калі было добра ў вёсцы. Мяркуючы па тым, як ад самае старажытнасці людзі імкнуцца ў гарады, трэба лічыць, што гэта і ёсць адказ... Колькі ж год і вякую мужык толькі і ведаў чакаць таго, каб перастаць быць мужыком (у казаці падаваўся). І прычакаў, дзякуй Табе, Божа Усямоцны", — піша С. Яновіч у сваіх "Занатоўках для памяці", адметных па сваім жанравым характары (нечым нагадалі мне брылёўскі "лірычны запіс").

Ёсць тут прыхаваная палеміка і з коласаўскім Міхалам, і з мележаўскім Васілём Дзяцілікам, не кажучы ўжо пра літаратуру настальгічных уздыхаў пра вёску, час якой незваротна мінуў. Першым гэтую незваротнасць, выглядае, адчуў якраз С. Яновіч і нібыта падвёў своеасаблівую рысу пад балючай для нас тэмай "сена на асфальце" — у прозе "Самасеем", "І доўгай смерцю Крынак", у публіцыстыцы артыкулам "Канец купалаўскай уявы нацыі".

"Не разумеець мяне, дзеля чаго живуць у Крынках людзі. Даўным-даўно павінна іх не быць; урослыя ў зямлю будынікі і размытыя вуліцы тут будуць укрытыя сваякумі бярознічкімі, грыбнымі пералескамі. Пуща атуліць непатрэбную ў капіталізм ваколцу: на колішніх загонах забуюць мядзведжыя малінікі, завядаюць дзікі пад дубовымі падрубамі і пачнуць пасіцца казюлі на ўтравалях прыгуменнях... Позніцца прыход сюды новай цывілізацыі горада і лесу. Вінаватых у гэтым, вядома, палякі, перабіраючыся ў пакінутае беларусамі феадальнае становенне. Бессэнсоўна яны мяркуюць, што хоць у Крынках, гэтым пасляхалопскім цені горада, можна выжыць... А ў іх жа магчыма толькі ціха памерці".

У гэтай невялікай цытаце, здаецца, най-

больш скандэзавана выявілася сутнасць мастакоўскай індывідуальнасці С. Яновіча. Тут ідэяна-палітычная зааганжаванасць раствараецца і амаль знікае ў "першабытна-вобмацнай рэчывнасці" (У. Гніламедаў) беларускага слова. Як і ў большасці сваіх твораў, Сакрат Яновіч тут існуе на памежжы паэзіі і прозы, у стылі натуральнага для яго мастакоўскага існасці лірызму.

Гэты прыроджаны лірызм яшчэ больш адцяняе постмадэрнісцкую сьведомасць, якая дамінуе, паводле меркавання М. Тычыны, у творчасці С. Яновіча.

Аднак выглядае, што постмадэрнізм заваёўвае сабе ўсё большую прастору і ў сучаснай постсавецкай беларускай прозе. Найперш ён дашчэнтна разбурыў ідылічна-рамантычны ўяўленні пра вёску, як пра спецыфічны аазіс беларускай культуры і беларускага менталітэту. Пасля апавядання В. Быкава "Народныя мсціўцы", апавесці А. Федарэнкі "Вёска", дзе сучаснае сялянства прадстаўлена нягледзі на п'яніцкі Снайперам ды Дубчыкам, альбо прыдуркаватымі Пульсам ці Ручкай, можна сказаць, што славаўта атамчыкаўскага вясковага Атлантыда пайшла на дно.

Руйнаванне чалавечай духоўнасці, патантанне гуманістычных ідэалаў, — а ў выніку — пачуцці разгубленасці, безвыходнасці і бэссэнсоўнасці чалавечага існавання дамінуе і ў апавесці В. Казько "Да сустрэчы"... А тут гаворка ідзе не пра вёску. Тут у цэнтры спрадвечная тэма — лёс і прызначэнне мастака, ягоныя ўзаемаадчужненні з грамадствам.

Таму здаецца, што ў постсавецкай літаратурнай прасторы беларуская проза метраполі і Беластоцчыны ў сваім ідэяна-эстэтычным успрыманні навакольнага свету ўсё больш збліжаецца.

Ёсць нешта сімвалічнае ў агульнасці назвы "Сцяна" скончанай у 1997 годзе апавесці С. Яновіча і выдадзенай ў гэтым жа годзе кнігі прозы В. Быкава.

Так, многае збліжае С. Яновіча з Васілём Быкавым: перадусім гэта ярка выяўленая грамадзянская пазіцыя і поўная адсутнасць ілюзіі наконт сутнасці і ролі беларускага народа ў гісторыі беларускага Адраджэння.

У гутарцы з Я. Чыквіным С. Яновіч прызнаўся, што ён не любіць людзей, бо іх няма за што любіць. Але, не любячы людзей у іхнім калектывісцкім тлумным праяўленні, празаік з нейкім шчырым шкадаваннем і жальбай ставіцца да асобнага чалавека, воляю шматлікіх суб'ектыўных і аб'ектыўных абставін пастаўленага ва ўмовы маральнай дэградацыі і паніжэння. Ад бессправетнага безвыходнасці прозу С. Яновіча ратуе іронія, якая, паводле выказвання П. Васючэнка, стала не проста літаратурным прыёмам пісьменніка, а аснова светлагляду.

Затое ў апошніх паводле часу творах В. Быкава чалавек паўстае ва ўсё больш абстрагаванай самоце. "То быў поўны тупік; пастка за ім зачынілася. Надзея, што вяла яго гэтулькі часу, увачавідкі змарнела і раптам сканала. Ён яшчэ жыві, але толькі нейкаю часткай сваёй істоты: жыць у турме не мела сэнсу, памерці таксама не большы сэнс. Добра б не нарадзіцца зусім. Але, на жаль, тое ад яго не залежала..." Так піша В. Быкаў пра адчуванні свайго героя ў апавяданні "Сцяна" напрыканцы XX стагоддзя.

А на пачатку нашага тлумнага чарнобыльскага веку другі слаўты адраджэнец і пакутны нявольнік Алесь Гарун у апавяданні "Маладое" з красамоўным падагалоўкам "Астрожная быль" узаўняў падобную ж сітуацыю — прагу вязня выравацца з турмы і безвынікова сць ягоных намаганняў. Але колькі гарачага энтузіязму, юначага аптымізму і шчырай веры ў перамогу добра жыло ў душах ягоных герояў.

Гісторыя паўтараецца. І гісторыя літаратуры таксама. Толькі, кажучы, рух ідзе па спіралі. І кожны новы віток яе набліжае нас не толькі да перажытага, але разам з тым і да нечага намі нязвяданага.

іншым аспекце, былі закрануты ў суседняй літаратуры). А наколькі плённасць падобных узаемазвязяў відавочная, дастаткова спаслацца хоць бы на два (а іх дзесяткі) прыклады з манаграфіі Ц. Ліякумовіча, на падставе якіх вядзецца разгорнутая гаворка аб праблемах творчых кантактаў і ўзаемазвязяў.

У прыватнасці, Я. Купала вельмі любіў паэзію М. Лермантава. Што сярод яго першых захапленняў быў менавіта Лермантаў, ён прызнаваўся ў аўтабіяграфіі, напісанай у 1928 годзе. А ў гутарцы з прафесарам А. Вазнясенскім "захапляўся аб'ёмнай абагульненасцю лермантаўскіх пейзажаў, іх архітэктурна-жываліснай стройнасцю". А. Вазнясенскага здзівіла, "як усебакова ведаў беларускі паэт дакладнасці лермантаўскага мастацкага свету, як глыбока разумее своеасабліва сць яго паэзіі". Зразумела, што і ва ўласнай творчасці Я. Купала не мог не адчуць на сабе ўплыў таго, каго высока ценіў як мастака слова. І гэты ўплыў адчуваецца ў некаторых купалаўскіх творах. Як аргументавана даводзіць Ц. Ліякумовіч, можна знайсці "падобнасць" у вершах "Спадчына" і "Родіне", "І

прыйдзе" і лермантаўскай "Думе"... Абодва таленты, кожны ў свой час, не маглі не задумвацца над лёсам Бацькаўшчыны і кожны па-свойму перадаваў гэта, але скіраванасць гаворкі ў многім блізкая. Я. Купала, канечне, не збіраўся паўтараць М. Лермантава, ды і гэта немагчыма, ён, як і яго рускі папярэднік, у цяжкі, вызначальны для Радзімы час, узнімаўся да глабальных праблем.

Ц. Ліякумовіч спасылкаецца на выказванні і іншых навукоўцаў, хто ў той ці іншай ступені пісаў пра ўзаемазвязяў Я. Купалы з рускай літаратурай. Але, наколькі яны з'яўляліся тады, калі панавалі ідэалогічны дыктат, творчача падыходзіць да ўсяго. Гэта яскрава відаць на прыкладзе сатырычнай камедыі "Тутэйшыя", у якой народны пясняр узяў голас у абарону беларусаў і беларускасці. Высока гэты твор ацаніў у свой час і вядомы савецкі даследчык М. Пархоменка, паставіўшы п'есу Я. Купалы поруч з творами А. Серафімовіча, Д. Фурманова, Ус. Іванова і іншых. Але падыход у М. Пархоменкі быў своеасаблівы. У "Тутэйшых" ён бачыў толькі ўздым беларускай літаратуры пасля кастрычніцкіх падзей,

а таму і спрабаваў высветліць, наколькі Я. Купала адлюстравалі іх. У сувязі з гэтым М. Пархоменка канстатаваў, што п'еса "не сагрэта пафасам сацыялістычнай рэвалюцыі, а перспектывы, адкрытыя рэвалюцыяй перад беларускім народам, дадзены ў ёй па-старому, у духу даволі распылічатых агульнадэмакратычных ідэй нацыянальнага адраджэння на вясковай, патрыярхальна-сялянскай аснове". Інакш кажучы, М. Пархоменка хацеў бачыць у "Тутэйшых" тое, чаго ў іх няма і быць не магло, бо Я. Купала ставіў перад сабой куды іншую мастакоўскую задачу. "П'еса, — па словах Ц. Ліякумовіча, — сцвярджала беларускую нацыянальную самасьведомасць, самабытнасць беларускай нацыянальнай культуры і беларускай мовы". На яго ж думку, "Тутэйшыя" Я. Купала як бы апрадзіў з'яўленне шырокавядомай п'есы У. Маякоўскага "Клоп", у якой таксама высмейваюцца рознага роду прыстасаванцы, што ўсплылі на паверхню пасля кастрычніцкіх падзей. І зноў жа тут ідзе гаворка аб блізкасці матываў, бо наўрад ці быў У. Маякоўскі знаёмы з творами Я. Купалы. Нават па той простаі

прычыне, што "Тутэйшыя" ў свой час так і не былі апублікаваны.

"Янка Купала і руская літаратура" — тэма вельмі шырокая і аб'ёмная. І немагчыма ў кароткай рэцэнзіі засяродзіць увагу на ўсіх аспектах, што закранаюцца Ц. Ліякумовічам як у другой частцы, так і ў кнізе ў цэлым. Адно нельга не сказаць. На гэта, дарэчы, скіроўвае ўвагу і аўтар, калі ў заключных радках манаграфіі піша: "Праблема "Янка Купала і руская літаратура" — гэта толькі адна грань шырокіх шматбаковых узаемазвязяў беларускай і рускай літаратуры, якія патрабуюць далейшага даследавання з улікам іх багатага ўзаемадзеяння. Вывучэнне фактаў узаемазвязяў дзюх літаратур, і ў першую чаргу Купалы-паэта, які стаў неад'емнай часткай духоўнага жыцця Расіі, з рускай літаратурай, спрыяе разуменню самабытнасці беларускай літаратуры як арыгінальнага феномену ў сусветнай літаратуры, служыць пацвярджэннем яе ўкладу ў сусветную культуру, а значыць, і ў цывілізацыю чалавечага грамадства".

Язэп ЛІТВИНОВІЧ

**Выдатніца,
Музыкантка,
паэтка**

На старонках "раёнкі" з вершамі Марына Пашук дэбютавала два гады назад — яшчэ ў шостым класе. Піша дзяўчынка на рускай мове, якую яе маці выкладае ў СШ N 2. Дэбют юнай паэтки ўразаў глыбінёй думкі, непаўторнасцю вобразаў, высокай культурай верша. Такое і ў такім узросце сустранеш не часта!

З таго часу імя яе не сыходзіць з чацвёртай паласы райгазеты. Друкавалася Марына ўжо ў "Зорцы", "Кнігарні", выступіла па Беларускай радыё. Сёлета асмелілася здаць свой першы рукапіс у выдавецтва "Юнацтва". Не так даўно адтуль атрымала водгук за подпісам галоўнага рэдактара Міхася Пазнякова. Ён прызнаецца, што быў здзіўлены самабытнасцю таленту Марыны, хоць да гэтага перачытаў сотні рукапісаў. Працытаваў нямала ўдалых радкоў, вершаў.

Выснова прафесійнага літаратара: Марына павінна стаць стыпендыятам прэзідэнцкага фонду па падтрымцы юных талентаў, а лепшыя творы — вартыя публікацыі ў асобным або калектыўным зборніку.

У Марыны Пашук шмат захапленняў. Яна — выдатніца, займаецца ў музычнай школе і наведвае гурток "Юны журналіст" пры гарадскім Доме піянераў, вельмі любіць літаратуру. Мара яе — стаць прафесійным газетчыкам. Хочацца спадзявацца, што яна збудзецца!

А. ЛІСІЦКІ
Петрыкаўскі раён

**З любоўю
да роднай мовы**



Беларуская мова і літаратура — любімы прадмет вучняў Казлоўшчынскай сярэдняй школы Дзятлаўскага раёна Гродзенскай вобласці. Выкладае яго тут ужо вось больш за 25 гадоў запар Валянціна Міхайлаўна Лішук. Вучні Валянціны Міхайлаўны актыўныя ўдзельнікі штогадовых раённых, абласных і рэспубліканскіх алімпіяд.

**"Роднае
слова", N 6**

"Мой жа паход не завершаны..." — так назваў А. Раманчук развагі пра творчасць А. Іверса. Уражаннямі ад лірыкі К. Буйло дзеліцца Л. Тарасюк — "Тварыць і кахаць!" Наколькі ідэалы сацыяльнай гармоніі і зямнога раю адлюстраваны ў беларускім фальклоры, задумваецца У. Кохан — "Прыйдзіце да мяне, усе струджаныя...". Аляксандр Рэзанав і постмадэрнізм — тэма артыкула Е. Лявонавай "Паэзія не хлеб надзеены, але — наддэбны". Змешчаны матэрыялы В. Максімовіча "Алегарычнае апавяданне Ядвігіна Ш.", К. Шаладонавай "У пошуках ідэала", М. Кенькі "Дакументалізм прозы Максіма Гарэцкага", Л. Кныш "Моўныя сродкі ў творах Максіма Гарэцкага", І. Карпуць "Іншамоўныя дзеясловы па-беларуску", М. Мішчанчука "Майстар вялікай эпічнай прозы", І. Шпака "Гутарковы стыль", А. Лакоткі "Сялянскія сядзібы Беларусі" заканчэнне артыкулаў Н. Снагоўскай "Архітэктурныя помнікі Беларусі XI—XIX стст.", Т. Шамякінай "Культура Японіі" і іншыя. Гісторыя бытавання лютні на беларускіх землях у люстэрку літаратуры зацікавіла В. Жывалеўскага ("Сімвалам еднасці, стань для краіны..."). У сувязі з 90-годдзем першай кнігі Я. Купалы Ф. Ваданосава выступае з артыкулам "Граі, мая жалеяка..." Друкуюцца вершы А. Іверса, К. Буйло, а таксама пад рубрыкай "Паэтычная старонка" — Н. Каленчыкавай і У. Міцкевіча.



**"Цяпер
не тоге..."
Рэдкае свята**

Моташна і паскудна? — распачні каляндар: святкуе востраў Куба веліч няздзейсненых мар...
І так — што ні дзень, то свята: і людзі, і гарады святкуюць, святкуюць заўзята...
А ты? І я вялікі аматар (а можа — прафесіянал?) пад горку духмяных аладак падняць за здароўе бакал. Гартаю лісткі. Пазначаны векапомнымі амаль усе дні...
Ды свята найдаражэйшае там не бачна апі...
Адведзіны бацькоўскае хаты

Святлана ЯВАР

**"Ці сню,
ці яву бачу я..."
Бабіна лета**

Хадзіла па садзе, як ліст ападаў і захад ружовы паціху згасаў.
Збалелыя грудзі мароз працінаў, ды і голасна вецер журботны спяваў.
А кветкі дзівілі сваім характвам, натхненне жывілі затоеным сном.

Аляксандра БУТАР

**Максіму
Багдановічу**

Празрысты матылёк пакінуў цёплы кокан, Упершыню ўбачыў белы свет. І паляцеў скрозь ноч к святлу далёкіх вокан: Хвілінай здасца дзень, гадзінай — век.
Сто кропель дрэў і траў над неба залатое Падзе на тонкі след каханя і святла. Замест жывога ў свет заўжды ідзе жывое І не спыніць яго празрыстасць злага шкла. У вогнішчы згарыць і спыніцца ў блакіце, Яго ў наветры пацалуе Бог... І павядуць у рай праменістыя ніці Скрозь таямніцы сцэжак і дарог.

(ці ж я адзін таму сведкаю?)
непрыкметнае
светлае свята...
І надзіва рэдкае.

Свежыя навіны

Ранішняй
верце газеце
там праўда ўся:
вось свінарка шчаслівая
на партрэце
цалуе сваё парася;

вось міністр расказвае,
што стаяць заводы,
але —
не бяда,
гэта на шчасце,
бо потым
чысцейшаю будзе вада;

а вось старшыня,
што калгас разваліў,
грамадзянам друкуе наказ:
будзе жаданне калі,
дазваляецца ўсім у калгас...

...Свежыя чытаеш навіны
і — быццам папаў на базар:
чым прыгажэйшы з віду,
тым гнілейшы тавар.

Спецыяліст

Хто вывучае
мастацтва Індыі,
што культурай майя
трызніць да рапня...

Не помню
калі іменна я
займацца пачаў
мастацтвам каханя.

Мастацтва каханя —
гэта гмах,
але кіруючыся рашэннямі партыі
шырока вядомым
у вузкіх кругах
стаў я,
дзякуючы

І я пачувалася
ў казачным сне,
як быццам кахаеш...
кахаў жа мяне?

Сасновы бор, зялёны вечна,
паньласць, горыч мае лечыць.
Ад дрэваў-вежаў прамяністых
развейваецца боль імглісты.

Аж — напамінак апячэ:
з табой сустрэнемся яшчэ?

Ты мне калісьці быў усім:
віном і хлебом.
Так, неразлучныя зусім,
жылі пад небам...

Ужо стамілася чакаць —
пустая морач!
На раздарожжы сустракаць
світанак, зоры.

І новы чысты дождж
за гэты лёс адпомсціць:
Накрыюць кроплі
паружавелы снег.
Жыццё заўжды
было ахвярай прыгажосці;
Хвілінай здасца дзень, гадзінай — век.

Каляды

Свечка ў вялочки гарыць,
За вокнамі чуюцца спевы.
І Езуз з усмешкай глядзіць
З далоняў Прачыстае Дзевы.

Каляды спраўляе зіма,
Сярэбранай стужкаю ўеца.
І цэлы Сусвет пездарма
Ад подыху свята смяецца.

На тварах саломенных коз
Ласкавы, пяшчотны, вясёлы
Блішчыць яснавокі мароз
Скрозь белыя крылы апёлаў.

працы ўпартаі...

Хоць спец
да жанчыны як падысці,
ды мара адна ёсць
(сорам прызнацца)
мне б на хвіліну
ізноў забрысці
ў час, калі шчэ
не ўмеў цалавацца...

Тост пра тосты

Бацькі за Сталіна пілі,
бацькі пілі за Перамогу...
(За што другое б — не жылі,
а так жывуць
і слава Богу...).

Нам лепш было. —
Ну як не ўспомніць,
Як не закласці за каўнер,
што ўжо дагнаў і перагоніць
гнілыя Штаты
СССР!

За пяцідзёнку
ў дні чатыры,
і план за
"тых таварышоў".
Але найлепш,
скажу Вам шчыра,
тост за працэс,
які пайшоў!

А барацьбы
святых дні
(усенароднай!)
супраць п'янікі?..

...Пад коўдрай
добра ў цішыні
культуць было адну, дзве шклянкі...

Цяпер не тоге...
Тост — любви,
піць хочаш — пі,
хоць ты заліся...

Ды, будзь глухі ты,
ці сляпы,
душы не скажаш:
веселіся...

Пасля з вядзьмаркаю старою
загаварыла,
ды вечароваю парой
наваражыла...

О, разам заставацца нам
да смерці самай —
у твайго сэрца прыйду храм
крыжовай дамай.

Ці сню, ці яву бачу я?
Хачу даць веры:
ноч плачу скончыцца мая,
як будзень шэры!

Касцёл у звонкую сінечу
узносіў стромкія шпілі.
Зноў закахацца — летні ж вечар! —
ты Маці Боскую маліў.

Адказам нашае знаёмства...
Дык, атрымаўшы ўзнагароду,
чаму зацята спадзяёмся
адолець Бога і прыроду?

Наталля КУЧМЕЛЬ

Стосам блытаных ліній,
Быццам ніці з асновы, —
Залатое на сінім
Голе ў вечар вясновы.
І ў дрыготкіх глыбінях
Шэрых воч тваіх — тое:
Залатое на сінім.
Залатое на сінім.
Залатое...

Вільготнай душнай ноччу цяжка спаць,
І застаецца толькі ўспамінаць.

Плюскача задуменна і тужліва
Вада, льючыся, гулка, з адліва;
І вішанік, разбухлы, без лісця,
Стае істотай іншага жыцця —
Тахі ў сябе заглыблены, старонні...
Кахань, ясны мой, дзе ты сягоння?

Вільготнай душнай ноччу цяжка спаць,
І застаецца толькі ўспамінаць.

СЦЯПАН ПЯТРОВІЧ

прачынуў роўна ў шэсць-трыццаць. Ролю будзільніка з дня на дзень бездакорна выконваў сусед з верхняй кватэры — адстаўны палкоўнік-бабыль, які доўга служыў па астрагах і, кіруючыся родным турэмным раскладам, якраз гэтай парой звычайна браўся за ранішні шмон, ці, прасцей кажучы, лагерны вобск. Зусім не спыняла суседа, што даўно на пенсіі, што ў маламетражцы — адзін-разадзін: раніца, як звычайна, стартвала ў пары са шмонам.

Лоджыя Сцяпана Пятровіча глядзела на шчодро прысыпаную першым снегам школьнай спортпляцоўку. За шклом вісела густая, прысцюжаная лёгкім марозікам шэрань. Яна ахувала соннай смугой мініяцюрнае футбольнае поле, кароткія бегавыя дарожкі, бліжнія высотныя дамы, дзе ўросы сям-там няярка свяцілася некалькі вокнаў. Схаваным пакуль

це. Вы ж заслужаны чалавек, франтавік! — Ветэраны, таварыш палкоўнік, — розныя людзі. Не варта ўсіх мераць на адзіны капыл. Ды я, напэўна, ветэран нетыповы, бо, напрыклад, у партыі ніколі не быў.

— Няўжо сядзелі? — насцярожыўся дворнік-аматар.

— Не, даражнікі сусед, не сядзеў. Але паўсюдна на шырокіх айчынных абсягах жыццё мала адрознівалася ад рэжымных парадкаў так званых зон. Значыць, экама можна смела назваць амаль кожнага са сталых людзей. Вялікай памылкі не будзе...

Сапраўды, Сцяпан Пятровіч — ветэран асаблівы. Ён яшчэ гадоў дваццаць таму прадчуваў непазбежнасць крушэння савецкай сістэмы. Шматгадовая праца ў рэспубліканскіх планавых установах ужо тады канчаткова пераканала: безнадзейна стратная эканоміка велізарнай краіны паходзіць на нямоглага інва-

гаварыць яшчэ ні слова не мог. Бесспрэчна, Каця таксама адразу пазнала яго, толькі чамусьці выгляду не падала.

На жаль, яны больш не ўбачыліся. Сцяпан, ледзь стаўшы на ногі, дасылаў запэты куды толькі можна, шукаў Кацю. Напуста! Ад знерваванасці, безнадзейнасці ён счарнеў, зноў злёг. Святло на абставіны аспярожна праліў дабрадушны, немалады шпітальны маёр: "Астынь, хлопец, не мітусіся. Не шукай сваю выратавальніцу." — "Чаму?" — парывіста спытаў Сцяпан, адарваўшы галаву ад падушкі. "Ды таму, галубок, што, паклаўшы пяце ў самалёт, яна груба парушыла сакрэтную інструкцыю, якая строга прадпісвае эвакуіраваць з перадавой паветраным шляхам выключна параненых афіцэраў. Натуральна, лейтэнант медслужбы К. Базарэвіч трапіла ў поле зроку органаў, якія не даруюць нічога. У выніку яна знікла. Не варта больш нікуды пісаць. Ёй не дапамагчы, сябе марна загубіш!"...

Мар'ян ВІЖ



ЗАКЛЮЧНЫ ДЫЯТНАЗ

АПАВЯДАННЕ

заставалася і астатняе мінскае наваколле, якое яшчэ падманліва падавалася незабудаванай, без канца-краю вольнай прасторай. Сцяпан Пятровіч любіў лірычныя карціны з'яўлення новага дня, шкадуючы, што імпрэсіянічны ранішні вэдлом на вачах бясследна знікае.

Пад штучна-мажорныя галасы дыктараў "Радыефакта" Сцяпан Пятровіч ўмела згатаваў сабе лёгкі сніданак. Не дзіва, аўдаве ён яшчэ перад пенсіяй, а дароўны сын і дачка жылі сем'ямі ў сталіцы асобна. Дзеці настойліва ўгаворвалі перабрацца да іх. Ды бацька, не зважаючы на ўзрост, паяднаўшыся з ціхай, але незалежнай уласнай самотай, не дазваляў нават думаць аб пераездзе. Зразумела, упартасць вымагае старога носу не вешаць, выглядаць па магчымасці жвавым, бадзёрым, хоць з гадамі гэта давалася адзін Бог ведае як.

"Нічога, адужаем! Вунь колькі наслання выпала адольваць", — часцей і часцей за спакойнаў сябе Сцяпан Пятровіч. Традыцыйны ранішні трэнінг нязменна завяршаўся даставаннем з шуфляды маслінага пісьмовага стала кавалка барвовага аksamіту, да якога прычэпці металічныя, пазбаўленыя былога ззяння і бляску сведчанні колішніх заслуг бацькі — чатыры баявыя ордэны, мноства медалёў, знакі "Гвардыя", "Почётны донар СССР", сіплы інстытуцкі ромбік. Стары моўчкі разглядаў іх, нібыта пераконваючыся, што пакуль яшчэ ў стане захаваць самастойнасць, нікому не дакуцаць.

Сцяпан Пятровіч памыў посуд, разганяў па баках фіраначкі на пасвятленым кухонным акне, прыпаў да шыбы. Днела. Унізе азартна арудаваў фанернай дворніцкай лапаткай куртаценькі сусед-адстаўнік. З вышыні дзесятага паверха яго цэпкая камуфляжная куртка пліос каракулева папаху здавалася нейкім механічна-рухавым, пухнатым калабоком са светлым пупсікам. "Каб даслужыўся неўгамонны палкоўнік да наступнага чына, дык добраахвотна чысціў бы двор у лампасных генеральскіх штанах", — пасміхнуўся Сцяпан Пятровіч, здымаючы з халдзільніка разгорнуты перакідны календар. Запісы нагадалі, што сёння яму трэба схадзіць на пошту на пенсію, купіць неабходнае на поўны, у чатыры-пяць страў абед для сына, які абяпаў заскочыць апоўдні.

Калі Сцяпан Пятровіч у даволі прыстойным, строгім драпавым паліто з акуратным шыгейкавым каўнерыкам і такой самай шапцы паказаўся ў пад'ездзе, экс-палкоўнік выпрастаўся, з размаху ўсадзіў лапатку ў пухкую гурбу, прывітаўся натужным і зрыўстым камандзірскім галаском, прыўзняўшы папаху над ленынскай лысай:

— Сцяпану Пятровічу — наш добры дзень! Узялі, відаць, зранку курс ва ўніверсам, а выглядаеце, нібы на службу спяшаецеся. Нават скураны партфельчык пры вас. Прыемна бачыць, паверце, інтэлігента старога, як гаворыцца, школы. Шкада, Пятровіч, шкада, што вы нашу ветэранскую асацыяцыю ігнаруе-

ліда, якому ў якасці мыліц да пары служыць дыктат і прымус, безгляднае разбарванне прыродных багаццяў і, канечне, подленькая хлусня, уведзеная ў ранг дзяржаўнай палітыкі. Дарэчы, адзін з пашыраных пастулатаў афіцыйнай ідэалагічнай дактрыны сцвярджаў, што літаральна ўсім ветэранам найбольш памятна Дзень Перамогі. Багаты ж акупны вопыт прывёў Сцяпана Пятровіча да крыху іншай высновы. Ён не сумняваўся ані: кожны, хто выжыў на фронце, святмы найперш лічыць даты сваіх пудалзейных збавенняў ад смерці. Самому яму невывказна запала ў сэрца 10 чэрвеня 1942-га.

...Стралковы батальён, вырываючыся з акружэння ля возера Мень, падняўся ў чарговую атаку. Кулямётчыка Сцяпана Цішчанку моцна зачэпіла мінным асколкам ужо на зыходнай, голай і найбольш небяспечнай пляцоўцы нічыйнай паласы. Хапіла сіл толькі, каб па інерцыі дабегчы да снараднай варонкі ды здранцвелым кулём чыякнуцца на дно, у выратавальную гразь.

Цэлы дзень і назаўтра бой на паверхні то грымеў, то сціхаў без яго. Паранены, ён нерухама ляжаў, як забіты, павярнуўшыся спалатнелым тварам да пахмурнага неба. Свядомасць вярнулася ноччу ад болю ў спіне. Пры матавым святле Сцяпан адпоўз назад, да знаёмай крайняй траншэі, зваліўся ўніз. Але яго ніхто не сустрэў: парадзелья роты ягонага батальёна няпрэдадні адкапіліся прышчэкам у беспарадку, замацаваліся ў глыбіні на другой лініі абароны.

Два дні заставаўся Сцяпан у адзіноце, напружана прыслухоўваючыся да пазіцыйнай, без атак страляніны. Цела самела, пахаладзела, зрабілася як не сваё. Сяк-так дзейнічала толькі левая рука. Не балела, не ныла нават спіна, куды трапіў асколак. Там часам адчувалася адно лёгкае казытанне. І салдат, каму не раз даручалі пасля працяглых баёў хвацьці забітых, беспамылкова вызначыў прычыну гэтага казытання: у ране змяіста варушацца кароткія, белыя чэрві! Нечалавечымі высілкамі ён дастаў люміневую, як гаварыў старшыня, лыжку з халавы, упёршыся кулаком у зямлю, пераваліўся на бок, рэзка здэў лыжкай з месца асколак. У тую ж хвіліну шокава знепрытомнеў ад вострага болю...

Застыў бы навечна ў пустой траншэі Сцяпан Цішчанка, каб не пачалося назаўтра, 10 чэрвеня, наша дружнае наступленне, каб не даставілі санітаркі яго ў палывы лазарэт, адкуль ноччу вывезлі фанерным, лёгкакрылым "У-2" ці, прасцей "кукурузнікам" у тылавы стацыянарны шпіталь. Доктарам удалося наймавернае: лакалізавалі ачаг небяспечнага запалення, прадухілілі агульнае заражэнне крыві. Загадала ж занесці Цішчанку ў самалёт маладая, падцягнутая ваендоктарка, у якой Сцяпан імгненна пазнаў Капечку Базарэвіч — былую ўсмешліваю прыгажуню-студэнтку мінскага медінстытута, якую ён, студэнт БДУ, за год да вайны вечарамі часта праводзіў з танцаў да інтэрната. Праўда, у лазарэце Сцяпан

У франтавым лёсе салдата Цішчанкі, які працягваўся і па вяртанні ў строй, былі іншыя вызначальныя даты, усе яны незабыўныя. Але ж 10 чэрвеня — самая-самая!

...На пошце Сцяпан Пятровіч хутка атрымаў грошы, заплаціў за тэлефон і кватэру, купіў некалькі свежых газет. Светлая гандлёвая зала ўніверсама таксама сустрэла падкрэсленым малалюдзем. Сцяпан Пятровіч нетаропка напакваў магазінны кошк харчамі, разлічыўся ў касе ля засцерагальнага турнікета, пераклаў набытае ў зашмалцаваны партфельчык, заспакоена рушыў да кафетэрыі. Заўважым, што наш герой ужо як след прытамаўся: ногі цяжкія, спатнелы лоб, чалавеку не па сабе, адным словам. Ён нетаропка абмінуў закратаванае акенца пункта абмена валюты, аточанае, як заўжды, купкай валютчыкаў баксёрскага выгляду, загадаў кубак кавы, націпаў на нос акулеры, прысеў за пусты столік з белага пластыку. Дастаў газету, збіраючыся перадчынуць. Абсалютна нічога, здаецца, не насцярожвала, не прадказвала, што літаральна праз хвіліну другую стары неспадзявана акажацца раптоўна выбітым з каліны, і што гэта яшчэ — толькі кветачкі...

"Дзе! — патрабавальна загрымела над столікам. — Збірай свае манаткі і знікні. А то, бач, рассеўся, газетку чытае. Зматвайся, каму гавару!" Апаломлены Сцяпан Пятровіч ускінуў вочы: побач высіся магутны дзяцюк з бычынай шыяй. "Што вы, малады чалавек, сабе дазваляеце! Я прынышова застануся на месцы!" — швэрдэ сказаў стары, хоць у яго ад абурэння, ад крыўды ліхманкава застукала ў скронях. Тады бамбіца сарваў з яго галавы шапку, кінуў пад ногі, стаў азвярала таптаць рабрыстай, тоўстай падэшвай. Наўздагон шапцы паліяцел акулеры старога, бліскучыя шкельцы якіх тонка дзынкнулі пры падзенні, разбіўшыся на кавалачкі.

Сцяпан Пятровіч рэзка ўстаў з адзіным жаданнем плюнуць нахабе ў пісу. Невядома, чым скончылася б суцукненне, каб не падаспеў галоўны валютчык — больш сталы, знешне падобны да гуляючага хакейнага трэнера. Апошні нешта шапнуў раз'юшанаму бамбізе, той паслухмяна шэфу кінуў і хупенька іх пакінуў. "Прабачце, шануюны, майго калегу. Што зробіш, пастаянныя стрэсы, знерваванасць, бо работа ў нас рызыкюўная. Менавіта за гэтым вольце столікам на дзесяць гадзін прызначана дзелавая сустрэча, якая павінна адбыцца без старонніх асоб, — супакойнаў "трэнэр", падняўшы шапку з падлогі і соважучы пацярпеламу грошы. — Купіце сабе новыя акулеры, ад гэтай сумы вам яшчэ істотны навар застанецца за маральныя страты. Разыдземся па-сяброўску, як разумныя, цывілізаваныя грамадзяне". — "Якія вы мне сябры? Якія вы ўвогуле грамадзяне? Вы — пацукі ненажэрны!" — з агідай выпаліў Сцяпан Пятровіч, выхапіў шапку і шпарка накіраваў да выхаду. "Трэнэр" аж прысвіснуў ад нечаканасці: ад

дармавых, лічы, грошыкаў нейкі стары адмаўляецца! Канечне, можна лёгка дагнаць ганарліўца, люта адпомсціць без сведак за "папукоў". Але штосці "трэнера" стрымлівала. Шэф у зямшанні таптаўся на месцы, думкі мітусліва наскоквалі адна на адну.

"Мусіць, не памыліўся я, бо чую нюхам: дзяцюк — не абы-хто. Жменю халавыных грошай не ўзяў, а трымаецца як! Няўжо з колішняй наменклатуры? Тады хана, дзеньне па тэлефоне сябрукам-друзбакам з партмафіі і цёплую нашу кампанію мянты пераловяць, як шэранькіх мышак. Шкада, страцім файную, прыбытковую кропку, якая, зрэшты, не надта дорага каштавала. Трэба дні тры тут не паказвацца, паназіраем заходам падзей чужымі вачыма. Добра, што праінфармаваць ёсць каму".

...Роўна ў дзесяць-сорак былі палкоўнік, як заведзена, завяршыў ачыстку дарожак. Цяпер ён знаходзіўся на крайнім, памежным са школай, канцы тэрыторыі свайго штодзённага шчыравання. Здалёк палкоўнік здзіўлена заўважыў, што нехта падазрана горбіцца пры ягоным пад'ездзе. Чаму, спытаеце, "здзіўлена"? А таму, што штатныя тутэйшыя валапуті, аматары распісання пляшкі ў вольных, так бы мовіць, умовах на уласнай шкуру не раз адчулі цяжар прафесійнай рукі адстаўнога палкоўніка Балабана. "Ну, зараз і ўмажу залётнаму дурню-п'янтосу, век мяне будзе памятаць!", — задаволена абнадеўшы сябе экс-турэмшчык, мапаючы тоўсты канец міліцэйскай гумавай палкі, схаванай у правай халаве бліскуча-фарсістых, зробленых у свой час на спецыяльны заказ, хромавых ботаў. Падбег — і расчаравана да распачы хоць рэшткі валасоў на галаве рві, бо на лаўцы сядзеў зусім збялелы Сцяпан Пятровіч. Сусед дыхаў з прысвістам, зняў шапку, расшпіліў паліто. На пытанне "Што здарылася?" стары, маючы вострую неабходнасць падзяліцца хоць з любым больш-менш знаёмым сустрэчным, сцісла паведаміў аб нядаўняй універсамнай прыгодзе. Далаў, што халдзіў ужо ў бліжэйшае адзясненне міліцы, дзе, праўда, яго не даслухалі, зняважліва абарваўшы: галоўная зараз задача ў органаў — барацьба з тэрарызмам, з палітычнымі правакацыямі, з карупцыяй, з арганізаванай злачыннасцю. А ў дадзеным, маўляў, выпадку неакрэслена праглядаюцца сякія-такія бяздоказныя, не вартыя пільнай увагі, слабыя прыкметы дробнага хуліганства... Палкоўнік адразу ўнутрана сціснуўся, насцярожыўся, але ўмела схавалі хваляванне, давеў суседа, які ледзь перасоўваў ногі, да ліфта, параіў неадкладна набраць "03", паляжаць.

Адамкнуўшы дзверы бацькоўскай кватэры сваімі ключамі, сын жажнуўся: стары без памяці ляжаў у паліто на тахце, шапка, партфель вялікія побач... Ачуняў Сцяпан Пятровіч толькі пасля ін'екцыі, калі прыехала брыгада "хуткай". На сынаву просьбу адвезці хворага ў бальніцу медыкі адмовіліся наадрэз: "У пагражальным узросце з сардэчным прыступам у стацыянар яго не возьме ніхто! Як двойчы два! Рызыкаваць зараз каму ахвота... Хоць, відама, паспрабуйце звярнуцца ў Рэспубліканскі шпіталь інвалідаў вайны, дзе спецыфічны кантынгент хворых і таму верагодны лятальны зыход асаблівага значэння для персанала не мае". Зусім не бянтэжыла доктара з фельчаркай, што пацыент апрытомнеў, што ён усё чуе. Гадзіны са дзве сын абрываў тэлефоны, маліў, каб са шпітала тэрмінова прыслалі машыну. Нарэшце на другім канцы провада абнадеўлі: "Чакайце, прыездзем".

"Сыноч, — ціха звярнуўся Сцяпан Пятровіч. — Пакуль мы адны, хачу сказаць сёе-тое. Не панікуй, але ж я алчуваю, што назад мне ўжо не вярнуцца. Нават упэўнены ў гэтым. Што б ні напісалі ў маім заключным дыягназе, ведай: паставіла мне сёння падножку, ажыло са свету наша паскудна-нязводнае, але катэгрычна мною непрымальнае хамства, ад якога чалавек хіба што толькі ў магіле можа схавашца".

...Назаўтра, роўна ў шэсць-сорак, у кватэры "трэнера" завінеў тэлефон. Зняўшы трубку, гаспадар атрымаў аперацыйную справаздачу: "Турбуе палкоўнік Балабан. Шэф, прабачце, што рана, але толькі цяпер я заспакоены канчаткова. С. П. Цішчанка, дзядуля з ўніверсама, з кім вы мелі ўчора выпадковае непаразуме, — звычайны пенсіянер, чалавечак ціхі, бяскрыўдны, інтэлігентны-дзівак. Вы дарма хваліліся. У рэанімацый шпіталь інвалідаў вайны ён галзіну таму памёр. А ў пятым горадзясненні міліцы ўчора пісьмовай заявы яго не прынялі, бо наконт верагоднасці палобных зваротаў там загадзя мною папярэджаны. Значыць, можае хоць сёння зноў спакойна выходзіць на працу. Ва ўніверсаме ўсе чыста, як і на астатніх нашых аб'ектах. Ва ўсім мікраараёне сітуацыя знаходзіцца пад нашым неаслабным, надзейным кантролем. Удачы вам, шэф!"

Магілёўскі
"Каптурок"
у Нарвегіі

Напрыканцы 21-га тэатральнага сезона група магілёўскіх лялечнікаў на чале з мастацкім кіраўніком тэатра А. Жугждам вярнулася з нарвежскага горада Бергена.

Магілёўскі абласны тэатр лялек браў удзел у чарговым Міжнародным тэатральным фестывалі. Фестывалі даволі прэстыжным (дзеля яго адкрыцця спецыяльна прыязджалі кароль з каралевай), з шырокай географіяй краін удзельнікаў: ад Кітая да Англіі.

Фестываль у Бергене з'яўляецца сапраўдным тэатральным святам: у ім удзельнічаюць драматычныя, музычныя, лялечныя тэатры (апошнія ствараюць уласныя дзіцячы мікра-фэст). Фестываль праходзіць па традыцыйнай еўрапейскай сістэме (кожны ўдзельнік карыстаецца магчымасцю выступіць не больш за чатыры разы) і працягваецца 12 дзён.

Чатыры вечары запар на сцэне маленькага плавучага тэатра-карабля зазналі глядацкі поспех магілёўскія лялечнікі. "Чырвоны Каптурок" — міні-опера кампазітара Паўла Кандрусевіча ў пастаноўцы і па лібрэта Алега Жугжды з лялькамі Ларысы Мікінай прыйшла да густу і маленькім і дарослым бергенцам. Найвялікшы поспех выпаў на долю Мікалая Сцешыца, выканаўцы партыі маркіза дэ Ваўка (з нагоды дня нараджэння артыст атрымаў рэцэнзію на спектакль са сваім партнёрам у якасці падарунка).

"Чырвоны Каптурок" крытыкі адзначылі ў чатыры балы. Нягледзячы на правінцыйнага тэатрыка, калі ўлічваць, што спектакль нацыянальнай драматычнай сцэны за фестывальны спектакль атрымаў "пяць"...

А 31-га мая Магілёўскі тэатр лялек закрывае свой тэатральны сезон чарговай прэм'ерай: "Казка пра трох парасюччоў" па п'есе Лора Лі. Пікнік на англійскім газоне паводле англійскай казкі на англійскай мове ў выкананні акцёраў Галіны Барысавай, Наталлі Віктаравай, Ларысы Мікуліч, Міхася Беланожкі, Васіля Прабадзкіа ды, зноў-такі, Мікалая Сцешыца прайшоў, як заўсёды, пры паўночнай зорцы.

А. В.

Конкурс у Лідзе

У Лідскім музычным вучылішчы адбыўся ўжо традыцыйны конкурс юных музыкантаў. Ён носіць імя нашага земляка, сучасніка П. Чайкоўскага, вядомага скрыпача К. Горскага.

Спаборнічаюць навучэнцы, якія вучацца іграць на розных інструментах, і тыя, якія спецыялізуюцца па тэорыі музыкі. У конкурсе бяруць удзел школы Лідскага метааб'яднання. Для навучэнцаў і выкладчыкаў гэта вельмі адказнае мерапрыемства. Праводзяцца свае адборачныя конкурсы, старанна падбіраецца праграма. Ды і сама паездка на такое спаборніцтва, а тым больш перамога ў ім — вялікі гонар.

Сёлета ў Лідзе з'явілася 140 выканаўцаў на народных інструментах з 26 школ. Было прадстаўлена 6 спецыяльнасцей: баян, акардэон, домра, балалайка, цымбалы, гітара (выканаўцы на гэтым інструменце былі прадстаўлены ўпершыню). Навучэнцы былі падзелены на інструменты (клавійныя і струнныя народныя інструменты) і па ўзросце — старэйшая і маладая групы. Адапаведна працавалі два журы (старшыні — кіраўнікі народнага аддзялення ЛМВ А. Догілева і М. Саўко). Агульнаарганізатары конкурсу ўзялі на сябе завуч ЛМВ Е. Сечка і загадчык метадакабінета Г. Дрозд.

Досыць строга і аб'ектыўна да выяўлення пераможцаў падшлі абодва журы конкурсу. У адпаведнасці з узроўнем выканальніцтва не ўсе месцы былі прысуджаны. Як і чакалася, узровень падрыхтоўкі вучняў у базавай ДМШ г. Ліды аказаўся вышэйшы. Але трэба адзначыць і ўдачы дзяцей з СШ N 5 з музычным ухілам са Смаргоні, Карэлічаў, Дзятлаўскай, Ашмянскай ДМШ, ДМЭШ "Панарама" з Ліды. Парадавалі юныя музыкі і са школы мястэчка Цырын, вёскі Жукаўшчына, Дзятлаўскага раёна, вёскі Беняконі Воранаўскага раёна.

Абгаварэнне і высновы па выніках конкурсу, думаю, стануць стымулам у рабоце і выкладчыкаў, і дзяцей.

Скажу і пра людзей, без якіх не адбыўся б гэты конкурс, — пра спонсараў, якія забяспечылі яго матэрыяльную базу. Гэта цэлы шэраг прадпрыемстваў Ліды: АТ "Будматэрыялы" (генеральны дырэктар П. Новікаў), ПЧ чыгункі (начальнік С. Кузняцоў), АТ "Лакафарбы" (дырэктар Н. Славуці), камбінат хлебапрадуктаў (дырэктар С. Вішнеўскі). Узнагароды навучэнцам і выкладчыкам ад абласнога ўпраўлення культуры ўручыў галоўны спецыяліст аддзела навучальных устаноў С. Матлевіч.

Н. ГАНУЛ,
выкладчык Лідскага
музычнага вучылішча

ФЕСТИВАЛІ

Так спеўна,
так гасцінна — толькі тут!

"Маладзечна-98"

ЖЫВЫ ГУК

Калі зыходзіць з таго, што слова "фестываль" у перакладзе з латыні азначае "вясёлы", то свята беларускай пазіі і песні "Маладзечна-98" трэба лічыць адпаведным гэтаму сэнсу. Народ павесяліўся і, мяркуючы па водгуках, застаўся задаволены. А іначай, напэўна, і быць не магло. Гэта Мінск распешчаны рознымі канцэртамі, імпрэзамі, чаго не скажаш пра іншыя гарады. Таму была б нагода, а аматары прыёмнага баўлення часу заўсёды знойдуцца.

Нават дакучлівы акампамент дажджу, які суправаджаў усе тры фестывальныя дні, не спалохаў публіку. Глядзельная зала пад адкрытым небам на цэнтральнай плошчы Маладзечна была поўная кожны вечар. Гледачы шчыра і даволі цёпла віталі ўсіх удзельнікаў свята, нават калі некаторыя з іх не былі гэтага вартыя. Дарэчы, у капрызах надвор'я ёсць і станоўчы момант. Гэта — нібы своеасаблівая праверка на трываласць, на цікавасць да падзеі. Ну, а вартасць і прафесіяналізм кожнага артыста выявіла галоўная ўмова і дэвіз фестывалю — жывы гук.

Умову гэтую мусілі прыняць як артысты-пачаткоўцы, так і зоркі. Таму чакалася, што прыезд некаторых вядомых, нават папулярных выканаўцаў, для якіх выступленне пад фанэграму справа звычайная, — не адбудзецца. Ды дзе там! Ці то адмаўляцца ўжо было позна, ці то сілы пераацанілі, ці то самаўпэўненасць зрабіла сваю справу, але прыехалі амаль усе, хто хацеў удзельнічаць у фэсце. Натуральна, вынік быў нечаканы, відовішча атрымалася забавнае.

Трэба аддаць належнае публіцы. Яна трывала гэтыя музычныя "блуканні па пакутах" некаторых нашых зорак. У нейкім сэнсе можна паспачываць музыкантам Дзяржаўнага канцэртнага аркестра Беларусі і яго кіраўніку М. Фінбергу, якія акампаанавалі ўсім выступоўцам і нярэдка мусілі слухаць тое, што адмаўляліся ўспрымаць вушы.

Як вядома, Міхал Якаўлевіч Фінберг, мастацкі кіраўнік фестывалю, і настой на тым, каб увесь фестываль прайшоў пад дэвізам "жывы гук", не згадзіўся ні на якія кампрамісы. І гэта — выдатна! Бо ўсе артысты былі ў аднолькавых умовах. Вось у выніку і аказалася, што нават самыя маладыя салісты Дзяржаўнага канцэртнага аркестра — большыя прафесіяналы, чым нашы некаторыя "раскручаныя" зоркі. Бо ўсе салісты калектыву Фінберга, нягледзячы на розныя вакальныя магчымасці, выконвалі асноўную ўмову спеваў: чысціню інтанацыі і выкананне ў танальнасці. Такім чынам, будзем спадзявацца, што некаторыя вядомыя і нават тытулаваныя артысты ўсё ж адчулі згубнасць выкарыстання фанэграм у сталай канцэртнай практыцы: гэта ўрэшце завяршаецца прафесійнай бездапаможнасцю. Вось ён, нягледзячы на пікантнасць сітуацыі, станоўчы момант. Хаця мо не ўсім салістам было прыемна, што назва заключнага гала-канцэрта "Зоркі маёй краіны" прагучала ў дачыненні да іх з іранічным падтэкстам.

Ну, а што да сапраўдных зорак, то на агульным фоне прыёмным і прыгожым было выступленне саліста Нацыянальнага тэатра оперы Рыгора Палішчука, які выканаў песню Валерыя Іванова. Гэтым ён падтрымаў модныя апошнім часам на Захадзе сярод акадэмічных спевакоў павеівы — увагу да так званай лёгкай эстраднай музыкі. Яшчэ ў вялікай партытуры кульмінацыйнага канцэрта "Зоркі маёй краіны" ярка выявіліся галасы народнага артыста Беларусі Анатоля Яромленкі і заслужаных артыстаў, салістаў Дзяржаўнага канцэртнага аркестра Якава Навуменкі ды Мікалая Скорыкава.

Паколькі галоўная адметнасць сёлетага фестывалю — прынцып "жывы гук" — асабліва выявіла сваю актуальнасць у апошні дзень свята, з гэтага ўражання я і пачала апавед. А далей, шануюны чытач, мы пойдзем у адваротным парадку.

РОК-УРОК

Другі дзень фестывалю "Маладзечна-98" вызначыўся адметнасцю, якая хвалявала ўяўленне ўжо сваёй задумай. Сапраўды, як гэта можна спалучыць у адной праграме, у адным канцэрте два зусім розныя стылі: народную песню, прычым у яе акадэмічным варыянце, і рок-музыку? Аднак на адной сцэне ў той вечар сышліся Дзяржаўны акадэмічны народны хор імя Г. Цітовіча і вядомыя беларускія рок-гурты. Гэта была спроба паказаць, што народная песня і рок могуць існаваць у добрай згодзе. На жаль, спроба не зусім пераканальная. Чакалася, што ў яе аснове будзе нейкі інтрыгуючы сцэнічны сюжэт. Адбылося ж чаргаванне нумароў, праз якое проста немагчыма нават драматычна аб'яднаць такія неспалучальныя рэчы. Напрыклад, пасля бяздумнага і агрэсіўнага выканання групай "Тарнада" песні "Касію Ясь канюшыну" не толькі слухачам было цяжка пераключыцца на ўспрыманне народнай спеваў: самі ўдзельнікі хору выглядалі, мякка кажучы, збянтэжанымі, калі не скажаць — абуранымі. І нават здавалася, што гэтае вымушанае суседства з рок-камандамі адмоўна паўплывала на іх уласнае выступленне.

Даволі ўдала ўпісаліся ў кантэкст задумы групы "Крыві" і "Палац". Дык жа не дзіва! Бо свае кампазіцыі яны будуць на аснове фальклорных мелодый і заўсёды выкарыстоўваюць жывыя музычныя інструменты, у тым ліку й народныя: а што гэта актуальна і мае поспех у моладзі, паказаў той фестывальны канцэрт, дзе групы "Крыві" і "Палац" мелі самыя цёплыя прыёмы. Не надта дысаніравала ў агульным сугуччы вечара і група "Крама". Было хоць зразумела, пра што музыкі спяваюць, і прыемна, што імкнуцца ўнесці ў выкананне разнастайнасць праз сольныя інструментальныя імпрывізацыі.

Што да астатніх гуртоў, то ўзнікае пытанне: увогуле, ці ведаюць яны, што такое сапраўдны рок? Бо тое, што гучала, знаходзіцца па-за межамі стылю і цяжка падабраць гэтаму дакладнае азначэнне. Напэўна, трэба ім часцей слухаць класіку — добрыя старыя рок-баллады, напрыклад. Мо трэба нават штосьці пераймаць — быць, ідзе на карысць. У агульным рок-непрафесіяналізме зусім недарэчна гучалі тытулы, якімі шануюны вядучы канцэрта аперэджваў выступленне некаторых гуртоў. Усе мы ведаем рок-каралёў Фрэдзі Мерк'юры і групу "Куін", Эрыка Клэптана, "Ролінг Стоунз"... І застаецца толькі здагадацца, як сябе адчувае ў гэтай тытулаванай кампаніі салістка групы "Хаста ла філста" сёлета беларуская рок-князьёна Крысціна Мендзялеева, спеыі кной на фоне гучання інструментаў вызначаліся дзівоснай... атанальнасцю. Ці, можа, так трэба? Гэта такія адмысловыя беларускі рок?

Хацелася б, каб рок таксама атрымаў урок — усяму тэатру вучыцца і прыныць "што бачу, пра тое і спяваю" і як хачу, так і спяваю — не для прафесійнай сцэны. Натуральна, выступленне Акадэмічнага народнага хору, нягледзячы на тое, што моладзь успрымала рок-гурты з большым энтузіязмам, было па-за канкурэнцыяй.

ІМЁНЫ

Праграма кожнага дня свята інтрыгавала сваёй задумай. Але галоўная інтрыга фэстаў такога кшталту — усё ж адкрыццё талентаў. Таму мы з вамі вяртаемся ў першы дзень: тады адбыўся конкурс маладых выканаўцаў. Шчыра кажучы, склад яго ўдзельнікаў не надта хваляваў уяўленне. У асноўным усе выступалі роўна, сенсацыйных адкрыццяў не адбылося. Многія ўдзельнікі конкурсу ўжо вядомыя па розных песенных святах: "Зорная ростань", "Усе мы родам з дзяцінства", "Тэлемом"... Што да агульных уражанняў, дык у выступленнях канкурсантаў адчуваўся нейкая вяласць: магчыма, з-за дажджлівага надвор'я, магчыма, спаборнікі не атрымалі на-

лежага творчага імпульсу, які б наэлектрызаваў атмасферу. Так што напружанай конкурснай барацьбы не было, а лідэры вызначыліся ўжо адразу.

"Гран-пры", як вядома, атрымала салістка ансамбля "Верасы" і Дзяржаўнага маладзёжнага тэатра эстрады, вучаніца Васіля Раінчыка Вікторыя Алешка. Яна адразу звярнула на сябе ўвагу моцным прыгожым голасам з багата афарбаваным тэмбрам. Пры добрых занятках В. Алешка можа дамагчыся сур'ёзнага поспеху. Асноўнае, што хацелася б пажадаць ёй на сённяшні дзень, — гэта набыць свой рэпертуар, які б асацыяваўся толькі з яе асобай, толькі з яе вобразам. (Такіх песень пакуль што бракуе.)

Яшчэ адзін удзельнік конкурсу, які ярка сябе паказаў, — Аляксандр Звяровіч (Гродна). Ён заняў першае месца. Адапаведна свайму паходжанню Аляксандр мог бы паспяхова спяваць цыганскія песні і раманы, але ж ён вырашыў звязаць свой творчы лёс менавіта з беларускай музыкай. Зноў жа, тут хаваецца пэўная інтрыга. Яна ў тым, што традыцыйную памяркоўнасць, якая адчуваецца ў нашых песнях, крыху "падаграе" каларытны цыганскі тэмперамент. Пасля фэсту ў Маладзечне Аляксандр Звяровіч выпраўляецца ў Ялту — таксама на конкурс маладых выканаўцаў, толькі ўжо міжнародны. Застаецца пажадаць яму спадарожнага ветру і вяртання з перамогай.

Сярод удзельнікаў маладзечанскага конкурсу можна вылучыць і магілёўчаніна Антона Ажыпу, які запомніўся імкненнем да імпрывізацыйнага стылю, што, праўда, не так ярка выказвалася, а хутчэй угадалася.

Даволі ўдала выступіла Ірына Сапаяжынская, таксама спявачка з Магілёва.

Усе сёлетаўныя лаўрэаты атрымалі каштоўныя падарункі, пераважна аўдыётэхніку, — самае, бадай, патрэбнае для музыкантаў.

У ЧАКАННІ НОВАГА СВЯТА

Тры фестывальныя дні для некаторых удзельнікаў былі ішчаслівыя, для некаторых — напружаныя, а магчыма, не зусім прыемныя. Але для ўсіх, бяспрэчна, хваляючыя. Магічнае адценне лічыць "тры" ў імлюстравалася на сэнсе свята. У адслучыліся тры жанры: эстрадная песня, народная і рок-музыка. Аб'яднала ж усіх — беларускае слова, бо ўсё, што гучала ў канцэртах, выконвалася толькі на роднай мове. І гэта, бадай, адно з самых галоўных дасягненняў свята. Прытым, у назве сёлетаўнага фэсту акцэнт быў зроблены ў першую чаргу на пазіію. Так, усе песні выконваліся па-беларуску. А яшчэ ў праграме фестывалю бралі ўдзел вядомыя нашы пазты — Уладзімір Карызна, Леанід Дранько-Майсюк, Уладзімір Някляеў...

Нельга не прыгадаць і праграму "Спяваем з аркестрам...", у якой удзельнічалі пераможцы I-га Беларускага фестывалю дзіцячай эстраднай песні, і выступленне Акадэмічнага народнага аркестра імя І. Жыновіча.

Невялікі агляд праграм "Маладзечна-98" завяршу... надзеяй. Надзеяй на тое, што, нягледзячы на шэраг арганізацыйных і творчых праблем, свята ўсё ж усталое свае пазііцы і стане сапраўды нацыянальнай падзеяй. Хацелася б, каб фестываль адкрываў новыя імёны не толькі выканаўцаў, але і кампазітараў, паэтаў, каб гучалі ў асноўным новыя песні, якія б не толькі адпавядалі духу часу, але, магчыма, і аперэджвалі яго. І каб сам конкурс быў добрым і прэстыжным стартапам для яго ўдзельнікаў на шляху прафесійнага стаўлення.

Значнасць любога свята падкрэслівае яго мастацкае афармленне. Маладзечанскі фестываль і пачаўся, і скончыўся феерверкам. Стратыя вогненныя кветкі, што азарылі начное неба над горадам пасля апошняга канцэрта, падарылі надзею на працяг свята. Будзем чакаць...

Таццяна ЯКУШАВА

Нашы цымбалісты з міжнароднымі "лаўрамі"

Актывавалася творчае жыццё беларускіх цымбалістаў — студэнтаў Акадэміі музыкі. Удала выступілі на Міжнародным конкурсе выканаўцаў на народных інструментах у Маскве Міхась Лявончык, Тацяна Горбік (I месца), Аксана Мічура (II месца). А нядаўна нашы цымбалісты прыехалі з Харкава, дзе "ўзялі" тры прызавыя месцы на Міжнародным конкурсе выканаўцаў на ўкраінскіх народных інструментах імя Гната Хаткевіча. Гонар беларускай цымбальнай школы падтрымалі там М. Лявончык (I месца, клас Т. Сергіенкі), В. Барушкова, Ю. Кузьменка (адпаведна II і III месцы, клас Я. Гладкова).

Той конкурс быў прысвечаны Гнату Хаткевічу — выдатнаму дзеячу культуры Украіны, кампазітару, бандурысту, выкладчыку, пісьменніку, драматургу, рэжысёру, акцёру, фалькларысту і грамадскаму дзеячу, чыё 120-годдзе з дня нараджэння сёлета адзначаецца. У свой час ён вывучаў і актыўна прапагандаваў усе традыцыйныя для Украіны народныя музычныя інструменты. Заснавальнікі конкурсу імкнуліся падтрымаць распаўсюджванне ўкраінскіх інструментаў, паспрыяць развіццю выканальніцтва на іх, адкрыць новыя імёны маладых музыкантаў.

Усе конкурсныя праслухоўванні праходзілі ў тры туры. Вельмі напружаны графік ускладняў працу журы, якое штодзень з раніцы да позняга вечара слухала ўдзельнікаў. У склад журы ўваходзілі даволі вядомыя музыканты: прафесар, заслужаны дзеяч мастацтваў Украіны, кампазітар Б. Міхеёў (старшыня); прафесары, народныя артысты Украіны, цымбалісты Г. Аграціна і С. Баштак; заслужаны артыст Расіі У. Краснаярцаў; прафесар, заслужаны артыст Беларусі Я. Гладкоў.

Безумоўна, конкурс меў нацыянальную ўкраінскую спецыфіку (намінацыі па інстру-

ментах: цымбалы, сапілка, домра, бандура). Прысутнасць беларускай цымбальнай школы дазволіла зрабіць спаборніцтва выканаўцаў на гэтым інструменце надзвычай цікавым, актыўным і вострым. Беларуская домравая школа таксама была прадстаўлена на харкаўскім конкурсе: Наталля Рубцэвіч (студэнтка IV курса БАМ, клас Л. Чарняка) атрымала дыплом за лепшае выкананне абавязковага твора.

У паказе абавязковых твораў нашы музыканты выкарыстоўвалі апрацоўкі, якія былі набліжаны да спецыфікі беларускіх цымбалаў. Прытым "Пітвірка" А. Гайдзенкі для ўкраінскіх цымбалаў-сола і Канцэрт-быліна Б. Міхеёва зусім не "пацярпелі" ад гэтага: мастацкая вартасць іх была захавана, а разам з тым з'явіліся новыя тэмбравыя інтэрпрэтацыі некаторых эпізодаў.

Усе беларускія лаўрэаты — студэнты БАМ ужо сфарміраваныя музыканты, кожны са сваім нелаўторным стылем выканання.

Міхась Лявончык — першаккурснік, выпускнік Рэспубліканскага каледжа пры Акадэміі, — мае багаты вопыт выступленняў на міжнародных конкурсах, дзе займаў высокія пазіцыі; валодае віртуознай тэхнікай, яскрава сцвярдваючы сваіх трактовак ён літаральна "запальвае" слухачоў.

Вольга Барушкова — студэнтка V курса, калішняя выпускніца Гомельскай музычнай вучэльні імя Н. Сакалоўскага, лаўрэат Рэспубліканскага конкурсу імя І. Жыновіча, цымбалістка з тонкім густам, якой падуладнае выкананне і інтэлектуальнай, стрыманай класікі, і складанай сучаснай беларускай музыкі.

Юлія Кузьменка (студэнтка IV курса) — таксама выпускніца каледжа пры БАМ, тройчы лаўрэат Рэспубліканскага конкурсу імя І. Жыновіча, валодае імпрэвізацыйнай мане-

рай ігры. Кожны твор у ейным выкананні нібы нараджаецца нанова; асабліва ўдаюцца ёй творы сучасных аўтараў, п'есы эстрадна-джазавага кішталту.

Поспех у Харкаве яшчэ раз пераконвае ў існаванні сапраўднай прафесійнай беларускай цымбальнай школы, якая пачалася з дзейнасці Іосіфа Жыновіча і сёння дасягнула ўздыму. Як заўважыў прафесар Яўген Гладкоў (ён узначальваў беларускую дэлегацыю), на конкурсе быў адзначаны высокі ўзровень нашай цымбальнай школы ў дачыненні да выканальніцкага майстэрства, працоўкі стыляў розных твораў, тэхнічнага аздаблення, хаця граць на беларускіх цымбалах вельмі складана.

Радасць за нашых лаўрэатаў усё ж ацэньваецца роздумам над праблемай. Вядома, таленавітыя музыкі так ці інакш знойдуць магчымасць выявіць свае здольнасці. Але не зусім зразумела, чаму маладыя прафесійныя выканаўцы на народных інструментах амаль увесь час выступаюць у конкурсах па-за межамі Беларусі? Так, перамогі на міжнародным узроўні вельмі прэстыжныя, яны каштуюць некалькіх лакальных званняў. Але ж вызначыць лепшых з беларускіх музыкантаў удаецца... толькі падчас іхняй сустрэчы на замежных спаборніцтвах! Усім вядомы Рэспубліканскі конкурс імя І. Жыновіча для навучэнцаў музычных школ і вучэльніх калінікалаў яшчэ праводзіцца, а вось той жа конкурс для студэнтаў ВУНУ ўжо належыць гісторыі, бо апошнім разам ён адбыўся прыблізна гадоў сем таму.

Застаецца спадзявацца хаця б на канцэртныя выступленні маладых беларускіх цымбалістаў перад слухачамі нашай краіны. Бо яны ўсё ж такі — лепшыя!

Яўгенія МАЦКЕВІЧ

Што ў Пімене табе маім?

Упершыню вершы "іншага" Панчанкі я пачула ў дакументальнай стужцы Г. Адамовіч "Што ў Пімене табе маім?" (1997). Сёлета на "круглым stole" "Панарама беларускага кіно апошніх гадоў (Вынікі I Нацыянальнага фестывалю беларускіх фільмаў)" гэтую карціну, зробленую на Белвідэацэнтры, адзначалі большасць крытыкаў. Малады рэжысёр-дакументаліст Г. Адамовіч, вучаніца В. Дашука, зрабіла фільм (усяго пятнаццаць хвілін), прасякнуты да апошняга кадра любоўю да Чалавека (нездарма яе папярэднія карціны "Палюбі мяне чорненкім" і "Жаночае пытанне" пра лёс дзяцей-сірот былі прызёрамі міжнародных выклікаў у чытачоў нянавісць да "апявальнікаў забойстваў", то Адамовіч — дараванне ім. Як жа глядачу не даваць паэту, які шчыра запытваецца ў свайго суайчынніка: "Што ў Пімене табе маім?". Творчае крэда рэжысёра — быць цярплівай да сваіх герояў, любіць іх — крок да ўдумлівага даследавання творчасці Панчанкі.

З першых кадраў фільма вынікае: душэўная раздвоенасць — вось ісціная хвароба паэтаў савецкага часу (якія там метастазы сатанізму?!). Душэўная раздвоенасць Панчанкі нібыта раздвойвае і саму стужку пра яго. Чорна-белыя кадры з мінулага, дзе паэт шчыра прызнаецца, што вера ў камунізм ва ўсіх лепшых пісьменніках Беларусі нязломная, хутка змяняюцца кадрамі каляровымі з дня сённяшняга (мо я змяняліся думкі і пачуцці паэта з цягам часу). Камера апэратара С. Смірнова рухаецца па кватэры Панчанкі, спыняецца на кнігах, на пустым інвалідным крэсле (у апошнія гады жыцця паэт цяжка хварэў).

Я не веру нікому
І вы мне, прашу вас, не верце,
Усё пераблытаў атрутыя
чарнобыльскі вецер.

Не ведаю, з кім мне вітацца,
Каму мне руку надаваць,
З кім весціцца за чаркай
І з кім ў будзе бедваць...

А з пачатку жыцця столькі светлых ідэй,
А цяпер не прысяджа старыя ўспаміны,
Ні жыцця, ні любові, ні добрых надзей,
Толькі Бог нам прапашча: спіце ціха і мірна.

Толькі Бог... Душэўная раздвоенасць — гэта кара Творцы творцу. Кара за адыход ад ісціны. Балючае, нясцерпнае прасвятленне. Памятаю, у тэлеперадачы Э. Радзінскага "Гібель паэтаў у Расіі", больш за ўсіх уразіў аповед пра С. Ясеніна. Невыпадкова паэт зразумеў, што Расія, якую ён услаўляў у вершах (з залатымі купаламі цэркваў і рубленымі хатамі), даўно памерла, перастала існаваць пад ботам бальшавікоў. "Сябра мой, сябра мой Я вельмі і вельмі хворы, Сам не ведаю, адкуль узяўся гэты боль", — пісаў Ясенін у паэме "Чорны чалавек".

У вершах Панчанкі, якія гуцаць у фільме ў выкананні І. Кургана, чуецца таксама распач. Дык па кім звоніць рыфма-звон? Звоніць яна па душы паэтавай...

Лета справіла шчыра памінікі
На рабінках чырвоны агонь —
Гэта гронкі маіх успамінаў,
Гэта колер болю майго.

Гэта след і зары, і каханні,
Знак праклятай замовы,
Дрэва апошняе красаванне
Перад белаю карай зімовай.

Зноў зямля стане белым экранам
Дык няўжо, што было — упустую?!

Г. Адамовіч вымушае глядача ўбачыць у "афіцыйна прызнаным паэце, які, здаецца, быў цалкам задаволены сваім жыццём", пакутніка. Гэта адкрыццё рэжысёра. Нездарма позірк апэратара затрымліваецца на мокрым асфальце, на лужынах-люстэрках, дзе нібыта адбываецца другая, незнаёмая нам палова душы Панчанкі: "...А ісціну хлусней не пазалочіш. Яна са мной, як пахавальны крыж". Г. Адамовіч разам са сцэнарыйстам М. Раманоўскім зазначылі ў творчасці Панчанкі супярэчлівае: "оды камунізму суседзяць у яго з вострай крытыкай, захапленне з роспачу..." Думаю, абвінавачванне паэта за радкі: "Я веру Леніну З даццячае пары" паспешнае, «занадта суб'ектыўнае».

Фільм "Што ў Пімене табе маім?" мог бы распачаць своеасаблівы цыкл фільмаў пра "шчаслівых" беларускіх паэтаў, якія пасля актыўных грамадскіх справаў уначы размаўлялі з Чорным чалавекам. Відэаочна, што беларускае дакументальнае кіно сёння не страціла гуманізм. Маладыя рэжысёры заклікаюць не асуджаць, а даваць тым, хто так і застаўся, бо "да гадзіны смерці ніхто не ведае, што можа адбыцца з чалавекам, якія вялікія перавароты..."

Гутарыла Наталля ХІТРЫЦОВА

Вольга БАРАБАНШЧЫКАВА

"У хоры мне... утульна"

Дзесяты год радуе публіку сваім мастацтвам Дзяржаўны камерны хор Беларусі, якім кіруе Ігар Мацюхоў. Добра ведаюць і шануць слухачы ягоную салістку Раісу Шытаву, чый творчы саюз з калектывам доўжыцца таксама дзесяты год. А да гэтага яна скончыла Гомельскую музычную вучэльнію, была запрошана маэстра Віктарам Роўдам у Акадэмічны хор Дзяржтэатрадыё, дзе працавала больш як паўтара дзесятка гадоў, пакуль не перайшла ў новы калектыў пад кіраўніцтвам І. Мацюхова.

Як ужо вядома чытачам "ЛіМа", спявачка не так даўно адзначыла 25-годдзе свайго творчай дзейнасці. Раіса ШЫТАВА — наша сённяшняя гасця.

— Раіса Васільеўна, што вы адчуваеце ў сваё 25 гадоў творчай дзейнасці?

— Творчы і эмацыянальны ўздым. Я не лічу, што гэта вялікая дата. Узнікае толькі адно жаданне: спаваць, спаваць, спаваць...

— Ці меў у вашым творчым лёсе значэнне Яго Вялікасць Выпадак?

— Не, думаю, што ўсё складалася само сабою. Спявала я з дзяцінства і ўсім гаварыла: "Хачу быць артысткай у тэатры, дзе спаваюць!" Ганаруся тым, што скончыла менавіта гомельскую вучэльнію, якая выхавала многіх сёння вядомых музыкантаў. Гэта Міхась Дрынеўскі, Яўген Гладкоў, Леанід Івашкоў, Ніна Казлова, Любоў Каспорская, Мікалай Маісеенка, Аляксандр Рудкоўскі... Далёка не ўсіх яшчэ назвала. У Мінску працавала тры гады ў філармоніі, на эстрадзе, потым — 18 гадоў у хоры Віктара Роўды. А калі даведлася, што ствараецца Камерны хор, да таго ж, пад кіраўніцтвам Ігара Гаўрылавіча Мацюхова... Рэч у тым, што я з захапленнем сачыла за творчасцю гэтага цудоўнага дырыжора і тонкага музыканта, і аднойчы спявала партыю мецца-сапрана ў праграме дзіцячага хору пад ягоным кіраўніцтвам. Не разважаючы, перайшла ў новы калектыў.

— Не памылюся, відаць, калі скажу, што мара кожнага спевака — оперная кар'ера. Ваш творчы шлях — нібыта выключэнне...

— Сапраўды, з пачатку працы і па сённяшні дзень я — толькі салістка хору. І гэта зусім невыпадкова і тым больш — не "нерэалізаваная мара спявачкі пра оперу". Я знайшла сваё месца ва ўлонні менавіта хору: з ім спяваць неяк "утульна", "цёпла". Аркестр для мяне — "халодны", я ж люблю спаваць пад акампанемент жывых галасоў.

— Вашы творчы артысты?

— Гэта, пераважна, духоўная музыка:

яна дае мне моц, спакой... Безумоўна, мой рэпертуар непасрэдна звязаны з рэпертуарам хору. Гэта духоўная музыка (руская, беларуская, заходніх аўтараў), творы сучасных кампазітараў (у тым ліку беларускіх), апрацоўкі народных песень. Цяпер мы працуем над "Stabat Mater" Пэргалезі, над усімі творамі Моцарта ў жанры імшы. На жаль, верагодна, па аб'ектыўных прычынах, прыпыніліся рэпетыцыі "Карнавальнай ночы" Віктара Кальціцка. Ёсць і іншыя планы — не буду пакуль раскрываць.

— Раіса Васільеўна, што скажаце пра стан спраў у харавой музыцы на Беларусі?

— На сёння ў адным толькі Мінску шэраг харавых калектываў: "Sonorus", Дзяржаўная акадэмічная харавая капэла імя Рыгора Шырмы, Акадэмічны хор Дзяржтэатрадыё, наш Камерны хор ды інш. У кожным — свая спецыфіка працы (напрыклад, хор Дзяржтэатрадыё дае толькі адзін, справядлівы, канцэрт, астатні працоўны час займаюць запісы ў студыі).

— Ці хацелі б вы змяніць штосьці ў становішчы харавых калектываў?

— О, найперш — зарплату! Каб спевакі не думалі пра лусту хлеба, а змаглі аддацца творчасці. Гэта галоўная прычына таго, што некаторыя артысты Камернага хору, напрыклад, працуюць у іншых калектывах — каб зарабіць болей... А яшчэ... Вельмі хочацца большай запатрабаванасці.

— Дзяржаўны Камерны хор нямае выступае за мяжой. Якія паездкі вам запамніліся?

— У 1989, 1991 гадах мы былі ў Нарвегіі, на харавых фестывалях. Жылі ў сем'ях: там цудоўныя, прязныя людзі. Кожны год бываем у Германіі. І часта — з дабрачыннай мэтай ад фонду "Дзеці ў бядзе" (для падтрымкі анкалагічна хворых дзяцей). У нас у



хоры ёсць бацькі дваіх такіх хворых дзетак, і мы лічым сваім абавязкам працаваць на рахунак фонду.

— Раіса Васільеўна, у вас вялікі прафесійны досвед. Ці займаецеся вы педагогічнай працай?

— Не, гэта не для мяне: цярглівае бракуе (смяецца). Але заўсёды рада даць параду.

— І што вы параіце маладым спевакам-калегам?

— Бываць на канцэртах, і на канцэртах рознага прафесійнага ўзроўню, і вучыцца на гэтым розным: бо ўсё спазнаецца ў параўнанні.

— Раскажыце, калі ласка, пра вашу сям'ю.

— Мой муж — таксама спявак, заслужаны артыст Беларусі Валерый Шытаў. У яго рабочы бас-профунда прыгожага, мяккага тэмбру. З калектывам "Данскія казакі" быў нядаўна на гастролях у Германіі (ад Кельн-канцэрта). Ёсць дачка, маленькая ўнучка. Дачка, якая вырасла "за кулісамі" і цікавала за прафесійнымі размовамі, марыла спаваць. Аднак, як гаворыцца, "на дзедках прырода адпачывае", набыла яна адукацыю канструктара-мэдальера абутку і вырабаў са скуры.

— Вялікі дзякуй за размову, Раіса Васільеўна. Творчых поспехаў вам і нада-лей!

Гутарыла Наталля ХІТРЫЦОВА

хоры ёсць бацькі дваіх такіх хворых дзетак, і мы лічым сваім абавязкам працаваць на рахунак фонду.

— Раіса Васільеўна, у вас вялікі прафесійны досвед. Ці займаецеся вы педагогічнай працай?

— Не, гэта не для мяне: цярглівае бракуе (смяецца). Але заўсёды рада даць параду.

— І што вы параіце маладым спевакам-калегам?

— Бываць на канцэртах, і на канцэртах рознага прафесійнага ўзроўню, і вучыцца на гэтым розным: бо ўсё спазнаецца ў параўнанні.

— Раскажыце, калі ласка, пра вашу сям'ю.

— Мой муж — таксама спявак, заслужаны артыст Беларусі Валерый Шытаў. У яго рабочы бас-профунда прыгожага, мяккага тэмбру. З калектывам "Данскія казакі" быў нядаўна на гастролях у Германіі (ад Кельн-канцэрта). Ёсць дачка, маленькая ўнучка. Дачка, якая вырасла "за кулісамі" і цікавала за прафесійнымі размовамі, марыла спаваць. Аднак, як гаворыцца, "на дзедках прырода адпачывае", набыла яна адукацыю канструктара-мэдальера абутку і вырабаў са скуры.

— Вялікі дзякуй за размову, Раіса Васільеўна. Творчых поспехаў вам і нада-лей!

Гутарыла Наталля ХІТРЫЦОВА

Вольга БАРАБАНШЧЫКАВА

Тут нарадзіўся
Адам Міцкевіч



Як сцвярджаюць гісторыкі, за сорак кіламетраў ад Навагрудка на хутары Завоссе цяперашняга Баранавіцкага раёна 24 снежня 1798 года нарадзіўся вялікі паэт Адам Міцкевіч. Аднолькава сваім яго лічаць беларусы, палякі, літоўцы. Ад хутара сёння практычна нічога не засталася. Войны і гады зрабілі сваю справу. Аднак ужо ў 30-я гады на месцы дома, дзе нарадзіўся геній, быў устаноўлены памятны знак. У час Вялікай Айчыннай вайны хутар зноў падвергся разбурэнню. У сярэдзіне шасцідзсятых яго зноў аднавілі.

У пачатку дзевянацятых гадоў кіраўніцтва Беларусі і Польшчы дамовілася аднавіць хутар у тым выглядзе, у якім ён быў да нараджэння паэта. Планавалася пароўну раздзяліць і выдаткі на гэтыя работы.

Аднак у Польшчы змяніўся ўрад, і абяцаных грошай адтуль не паступіла. Толькі Міністэрства культуры нашай рэспублікі вось ужо шэсць гадоў прыкладае намаганні да адраджэння унікальнага комплексу. Работы набліжаюцца да заканчэння. Узведзены дом, гаспадарчыя пабудовы, памышканне для служачых будучага музея, заканчваецца асфальтаванне пад'езду да Завосся ад шашы Баранавічы—Навагрудак.

На здымку: абеліск на хутары Завоссе, дзе нарадзіўся Адам Міцкевіч.

Фота Рамана КАБЯКА

Ляццяць гусі з Беларусі

Барыслаў Сцепанюк нарадзіўся на Чарнігаўшчыне, а гэта, як вядома, не так і далёка ад нашай зямлі. Таму і падтрымлівае

Барыслаў Паўлавіч цесныя сувязі з Беларуссю. Ёй прысвяціў шэраг сваіх твораў, сярод якіх вершы "Ой, ляцелі гусі з Беларусі", "Песня Янкі Купалы", "Матчына мова" і іншыя. І шмат перакладае з беларускай мовы. Дзякуючы Б. Сцепанюку па-ўкраінску загучалі паэмы В. Таўлая "Таварыш", А. Вялюгіна "Вецер з Волгі", а таксама вершы М. Багдановіча, З. Бядулі, У. Дубоўкі, А. Куляшова, Е. Лось, М. Танка, Р. Барадуліна, К. Кірзенкі і іншых. Яго ж на беларускую мову перакладаў А. Бялявіч, А. Куляшоў, А. Пысін, Р. Барадулін, С. Грахоўскі, Ю. Голуб, Х. Жычка, Ю. Свірка...

Б. Сцепанюк з'яўляецца складальнікам двухтомнай анталогіі на беларускай мове "Украінская савецкая паэзія", што пачыла свет у 1975 годзе. На беларускай мове ў 1977 годзе выйшла і кніга самога Барыслава Паўлавіча, якая называецца "Матчына слова". Яму і яго творчасці прысвяціў артыкул "Вяртанне ў матчыну мову", змешчаны ў сваёй кнізе "Кантакты" (1982), В. Рагойша. А на Украіне перакладчыцкай дзейнасцю Б. Сцепанюка адзначана прэмія імя П. Тычыны "Пачуццё сям'і адзінай".

16 ліпеня Барыславу Паўлавічу спаўняецца 75 гадоў, з чым мы яго і віншваем.

Чарговы выпуск "Айчыны"

І зноў узлёт чарговы нумар "Настаўніцкай газеты", яе сталыя чытачы з прыемнасцю заўважылі, што ён падвоены, значыць, выйшаў з асветніцкім дадаткам "Айчына". У гэтым выпуску, як і ў папярэдніх, шмат матэрыялаў адраджэнскага накірунку. Змешчаны верш У. Караткевіча "Старажытны беларус", а ў раздзеле "Постаці" — нарыс "Маёю моваю была песня", у якім вядучы архівіст Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва Т. Лапкоўская расказвае пра вядомага спевака М. Забэйдун-Суміцкага. "Свіслацкая беларуская гімназія" — так называецца артыкул А. Ляднёвай. А васьмь Л. Давідоўскай ("Паэт і паэтка") вядзе гаворку пра Янку Купала і Цётку. Пра Мінскае таварыства аматараў прыгожых мастацтваў, з дня заснавання якога споўнілася 100 гадоў, можна даведацца з публікацыі Шыбекаў "Асяродак дзеячаў культуры і палітыкаў". Пад рубрыкай "Памяць у помніках" У. Новік знаёміць з помнікамі А. Багдановічу, які нядаўна адкрыты, і Л. Геніюш, які, трыба спадзявацца, таксама атрымае права "на жыццё". Рэцэнзуюцца кнігі А. Карлюкевіча "За Цітаўкаю — Слабада", паведамляецца пра конкурс-агляд на стварэнне лепшага фотаальбома, што праводзіцца ў Скідзелі, пра музей "Спадчына" ў адной з барысаўскіх школ.

Дзе тая сапраўднасць жыцця?

Завяршаючы чытанне таго альбо іншага твора, лаўлю сябе на адным: а ці знайшоў тут, у чужым бачанні рэчаіснасці, тое, што шукаў? Сёння шукаю аднаго — праўды пра жыццё і навакольную рэчаіснасць.

Надзвычай разгубленае грамадства, адсутнасць трывалых, сцішана-спакойных эстэтычных колераў існавання і суіснавання прывялі да страты цвёрдасці і прыгажосці жыццёвых перакананняў. Шмат гадоў назад (цытую гэты эпизод па ўспамінах Германа Лапаціна) Міхаіл Салтыкоў-Шчадрин заўважыў Івану Тургеневу:

— Ну, што вашы Заля і Флабэр? Што яны далі?

— Яны далі форму, — адказаў Тургеневу.

— Форму, форму... а далей што? — дапытваўся Шчадрин. — Дапамаглі яны людзям разабрацца ў якім-небудзь цяжкім пытанні? Высветлілі яны нам што-небудзь? Прасвятлілі цемру, якая нас акружае? Не, не і не...

Цяжкае пытанне сённяшняга жыцця — адсутнасць праўды існавання. Гэтае пытанне і ставіць у новай сваёй аповесці Юры Станкевіч — у 33-м выпуску "Крыніцы" надрукаваны яго твор з адкрыта-выкрывальнай назвай "Псеўда". Сапраўды, аповесць — з уласцівым апошнім часам празаічнай манеры Ю. Станкевіча максімізмам — ставіць пытанне рубам. Грамадства, растружанае дашчэнту, жыве настолькі бязладна і бяздумна, што чалавек для навакольнага — як кропля крынічнай вады ў салёнай марскоў прасторы. Чысты, прыродай выпеставаны сумленны і праўдзівы чалавек-адзінак раптоўна аказваецца ў хворым грамадстве? Але чаму тады складанае з адзінак, з прыгожых індывідуалаў грамадства выяўляе сябе хворай прасторай?.. Вось і вакол Віктара

Мальца, які захоплены ідэяй паратунку — фізічнага, маральнага — праз кантактаванне з каменнем, снуюць, дзейнічаюць людзі жорсткія, небяспечныя. Звярніцца інстынкты кіруюць паводзінамі гэтых псеўдачалавекаў. Дык як тады быць нармальным Мальцам, як пазбегнуць псіхічнага растружвання, фізічнага знішчэння?

"Псеўда" пераканвае: хворым, сацыяльна небяспечным, выбуховым грамадства становіцца зусім не раптоўна. Мы — генетычна хворыя. Няма, не існуе нават псіхічнай нормы паводзін, дыяпазон паміж хворым і нармальным даволі невялікі: што можна сказаць, напрыклад, пра чалавека, які носіць кашулі выключна на выварат? Але калі да гэтага дадаць, што ён — вядомы вучоны і добры сем'янін? Можна лічыць яго хворым ці нармальным? А саванты?

Ці чуў пра іх шануюны калега?

Але гадоўрач Глод, у цэлым пагадзіўшыся, аспрэчыў:

"Скажу вам тое-сёе, калегі, пра так званы ўмераны формы псіхічных расстройстваў. Яны бываюць яшчэ больш небяспечнымі: чалавек халаецца за справу і не даводзіць яе да канца ці бясконца прыслухоўваецца да свайго арганізма: ці не хворы ён? Кожны такі мякка выражаны, падлаговавы синдром робіць чалавека непрацаздольным і часам наносіць яму большую шкоду, чым рэактыўныя паходы. Да таго ж, гэтае каменне: ён назбіраў яго ў кватэры тоны. Яўны аўтызм. У маёй практыцы гэта першы такі пацыент. Дарэчы, у папэрах на яго тры заявы: жонкі і двух сведка. Мы правялі кансіліум і адразу заўважыў — выпадак для мяне не зусім ясны. Час пакажа".

Сапраўды, адзінае спадзяванне — на час. Але забіваюць як быццам хворага Віктара Мальца. Ад'язджае ў болей прыстойную для

існавання краіну Барыс Крамнікаў, які як быццам зацікавіўся незвычайнымі для нашага грамадства поглядамі Віктара Мальца, яго перакананнямі пра цудадейную сілу камяня. Праўда, застаецца дыскета з запісам вымярэнняў-адзнак, адзнак нашай рэчаіснасці.

Письменнік услед за камп'ютэрным запісам нагадвае ўсім нам, што жывём мы (відаць, усяго толькі існуём!) у псеўданаваколлі, псеўдарэчаіснасці, у стане псеўдасвабоды. Вакол нас — псеўдамараль, псеўдашчырасць, псеўдакультура, псеўдакаханне, псеўдаме-дыцына, псеўдамова, псеўдапаветра, псеўдаграмадства... Словам, псеўдажыццё, псеўдасвет.

Часам форма апаўдана, абраная Ю. Станкевічам, каменна-гранітна стамаляе. Лішнімі падаюцца няпростыя зацікаўленні Віктара Мальца, вызначэнне падрабязнасцяў у рабоце кансіліума псіхіятраў. Услед за такім меркаваннем і Віктар Малец можа падацца псеўдачалавекам. Але Ю. Станкевіч вядзе дыялог з чытачом, вядзе аповед ад адваротнага. Мо таму і цяжкія падрабязнасці, што іх вымагае сама ідэя твора?

Што знойдзена ў аповесці "Псеўда"? Што застаецца пасля яе прачытання? Востры напамін, ад якога нікуды не схавацца, — што сацыяльна-псіхалагічны стан нашага грамадства дэмаралізаваны, зведзены да хваробы анкалагічнага характару. Вядомая справа, хвароба невылечная. Ізноў жа — пра спадзяванне. Яно толькі ў пошуку новых, невыдомых дагэтуль лекаў. Ці знойдзем іх?

Прабачце за жорсткі гумар, але нагадаю даўно вядомае і практыкай (і праўдай) жыццёвай і мастацкай пацверджанае: надзея сапраўды памірае апошняй, але ж помніце, што надзея — маці дурняў...

Алесь КАРЛЮКЕВІЧ

"Сорамна жыць за мяжой..."

Гэтыя словы прамовіў мэтр рускага верлібра Уладзімір Бурыч, а калі дакладна, дык яны гучаць так: "Сорамна жыць за мяжой, а тым болей хараша". Гучыць па сутнасці афарыстычна. І, канечне ж, сам Бурыч за мяжой жыць не збіраўся — "ён там памёр. У жніўні 1994 года, у Македоніі, падчас Стружскіх вечароў паэзіі, пасля яркага, эмацыянальнага выступу". Пра гэта гаворыць у артыкуле "Калі б не было турмы бліжэй", змешчаным у чацвёртым за сёлетні год нумары часопіса "Крыніца" (у 41-м з часу выхаду), Валерыі Ліпневіч, прадстаўляючы ў рубрыцы "Ён" гэтага таленавітага творцы. Тут жа змешчаны падрыхтаваныя В. Ліпневічам асноўныя звесткі з жыцця і творчасці У. Бурыча. Нарадзіўся ён 8 жніўня 1932 на Данбасе, застаўся аўтарам адной кнігі. "Другая, — па словах В. Ліпневіча, — выдадзена пасля ягонай смерці Музаі Паўлавай, толькі падкрэсліла гэтую адзінакасць — тая самая назва ("Тэксты". — А. Н.), тое самае афармленне. Яна дадаецца да першай, як падводная частка айсберга да яго надводнай. І не столькі вершамі, колькі асабістым, біяграфічным матэрыялам, той рэальнасцю, што згублена ў сон творчасці". У перакладзе Алеся Разанава і Валянціна Акудовіча публікуюцца творы У. Бурыча, у тым ліку яго вядомы артыкул "Ад чаго вольны вольны верш", апублікаваны ў свой час у часопісе "Вопросы литературы", калі вялася дыскусія пра вольны верш.

А гаворку пра гэты нумар "Крыніцы" менавіта з прадстаўлення У. Бурыча я пачаў невыпадкова, бо адкрываецца ён раздзелам "Я", у якім, як кажуць, ва ўвесь рост паўстае Уладзімір Дудзіцкі, да якога ж вельмі стасуецца вышэйпрыведзенае выказванне У. Бурыча. Нібыта сам У. Дудзіцкі прамовіў: "Сорамна жыць за мяжой..." Але ён усё ж быў вымушаны жыць там. І ад гэтага пакутаваў. А наколькі пакутаваў, відаць хоць бы з таго, што збіраўся падацца ў Савецкі Саюз. І гэта

— разумеючы, што наўрад ці яму даруюць не ўдзел у гады вайны ў барацьбе супраць фашыстаў. І пакрочыў у вечнасць — пра яго далейшы лёс нічога пэўнага невядома. Як слушна сцвярджае М. Скобла, "Уладзімір Дудзіцкі на сваім прыкладзе як бы пацвердзіў тэзу аб несмяротнасці паэтаў. Ёсць дата і месца нараджэння, а замест года смерці ў энцыклапедыях заўсёды стаяць пытанні ("Пад пагрозлівым знакам пытаннікі"). Широка разглядае жыццёвы і творчы шлях У. Дудзіцкага ў артыкуле "Не карай за ня мудрае, ойча мой!" Лявон Юрэвіч. Сваімі меркаваннямі аб яго паэзіі дзеляцца Пятро Васючэнка ("Песні прыроджанага выгнанніка"), Сяргей Дубавец ("Паэт, які знайшоўся. Чалавек, які прапаў"), Міхась Тычына ("Цела точыць Беларусі дваццаты век..."). Добра, што змешчаны не толькі вершы У. Дудзіцкага, а і яго дакументальнае апаўдана "Тайніцы Спялянскага лесу" — згадка пра яшчэ адны беларускія Куралаты.

З шэрагу "постачевых" — і матэрыялы пра Васіля Гігевіча, аднаго з найбольш цікавых празаікаў сённяшняга, так звананага сярэдняга пакалення. Галіна Тычка ("Свой грунт") наконт гэтага разважае так: "Здаецца, Алесь Жук назваў В. Гігевіча глыбока нацыянальным пісьменнікам. І гэта праўда. Ёсць у сучаснай літаратуры шмат празаікаў значна больш папулярных, больш псіхалагічна-пераканаўчых у сваіх вобразах, урэшце, проста здольных надаваць больш па-мастацку дасканалую форму сваім творам. Аднак мала хто з іх здолеў так псіхалагічна дакладна выявіць усю трагедыю дэградацыі індывіда, як аўтар "Жыцця Сцяпана Захарчыка".

"Жыццё Сцяпана Захарчыка" — новая аповесць пісьменніка, якую і выносіць на суд чытачоў "Крыніца". Аповесць пра тое, як чалавек, нягледзячы на ўсё яго імкненні і жаданні адчуваць сябе ў жыцці шчаслівым, застаўся па сутнасці ні з чым. І ў гэты момант, калі, здавалася б, ніякага прасвятлен-

ня наперадзе ўжо няма і не чакаецца, Сцяпан Захарчык пачынае шукаць паратунку у веры да Бога. Па праўдзе кажучы, выйсце, якое падказвае свайму герою В. Гігевіч, сёння для літаратуры не новае. Прынамсі, гэта найбольш тычыцца паэзіі, у якой колькасць твораў, у якіх у той ці іншай ступені інтэрпрэтуецца згаданая тэма, хутка колькасца абгоніць тыя, што не так даўно прысвячаліся Леніну і партыі. Разам узятыя... Але В. Гігевічу ўдалося адсыць ад стэрэатыпу, пераканаўча паказаўшы, што выснова, да якой прыходзіць Сцяпан Захарчык, з'явілася не сама па сабе. Яна — як вынік яго роздуму аб тым, што было, што можа быць і што павінна быць. Вяртанне да Бога — гэта ачышчэнне. Маральнае, духоўнае і такое моцнае, што дазваляе (няхай і ў думках) пазбавіцца фізічнай немачы.

Асобныя моманты творчай лабараторыі В. Гігевіча прыадкрываюцца падчас гутаркі з ім Юрыя Станкевіча. Дыялог нязмушаны, шчыры і непасрэдны, калі пытанні не проста задаюцца — яны з'яўляюцца самі па сабе, што магчыма толькі тады, калі абодва суб'екты зацікаўлены менавіта ў гэтым кірунку гаворкі, а не ў тым, што падказваецца (і накіроўваецца) загада прадуманай схемай.

А яшчэ пра В. Гігевіча прамаўляюць слова Андрэй Федарэнка ("Чалавек, якому ўсё цікава"), Ірына Шаўлякова ("Сола для кавалівага карабля"), Пятро Васючэнка ("Аварыя-83"), Юры Станкевіч ("Ляцельнасць зыходу").

А якая яна, сённяшня беларуская паэзія, пазбаўленая традыцыйнасці, лёгка ўпэўніцца, пазнаёміўшыся з падборкамі твораў Валянціны Аксак "Антычны дождж" і Міколы Касцюкевіча "Lex Talionis" (з лац., закон адплатсты). На завяршэнне ж нумара — пачатак рамана Густава Майрынка "Голэм" у перакладзе з нямецкай Васіля Сёмухі.

Антось НЕСЦЯРУК

“У мяне грошы ёсць...”

Мой незабыўны, светлы розумам, душой, думкамі настаўнік Фёдар Міхайлавіч Янкоўскі... Удзельнік вайны з белафінамі і Вялікай Айчыннай. Назменна пісаў абразкі. І не толькі пісаў, але і сам часта ствараў “абразковыя сітуацыі...”

У Таліне. На сімпозіуме, па-іншаму — канферэнцыі. У саменкі “застойны перыяд”. Толькі-толькі ўладкаваліся, распакавалі сумкі і нават не паспелі параскладваць па тумбачках рэчы, як з’яўляецца малады, энергічны чалавек. Праграма на заўтра (гэта акрамя дакладаў, афіцыйнай часткі):

— Дзень добры, шматшаноўныя. Выбі-

вольна і горда крочыць па калідоры:
— Хай усе бачыць, што і я працую не толькі над рукапісамі, а і па гаспадарцы нешта магу.

Ведаючы характар Янкоўскага, калегі ня злосна ўсміхаюцца: чарговае маленькае дзівацтва, дзеля асвятлення цяжкага жыцця святлом гумару, маленькай радасці. Мне ж няёмка “з голымі рукамі”. Іду і, як заведзены, кленчу:

— Фёдар Міхайлавіч! Мне брыдка і няёмка: вы са струмантам, а я — без нічога. Ды і цяжка вам: руку ж памяншаць нельга (у партызанах яшчэ была прастрэлена аўтаматнай чаргой яго левая рука, колькі асколкаў насіў у целе гады і гады).

— Пачакай, не канюч. Вось выйдзем з інстытута і як ніхто не будзе бачыць, аддам. Ты ж не парабак, а дацэнт...

І тут думаў не толькі пра сябе, а і пра свайго вучня, пра яго рэпутацыю, імідж. Баяўся-непакоўся, каб зласліўцы не назвалі таго лакеем, паслугачом.

Не помню, як ён мяне “брыў”, якія факты прыводзіў на карысць гісторыка-лінгвістычных дысцыплінаў. Адно і цяпер не забыўся, з якім жахам глядзелі на мяне аднакурснікі, нібы гаворачы:

— Усё, браток, хана табе!

Ханы не было. Але “рэабілітацыю” праходзіў, калі не памыляюся, цэлых два семестры, і на экзамене адчуваў сябе пад поглядам настаўніка, як пад шпіцрутэнамі.

На заняткі да яго хадзілі ўсе. Нават дзяжурныя ў інтэрнаце: адпрошваліся, замяняліся. Не толькі таму, што настаўнік быў строгі, усіх помніў у твар. А таму, што на занятках было цікава, карысна, напружана. Панавала атмосфера сапраўднага навуковага пошуку, крынчыла супольнасць душ, розумаў, сэрцаў.

Праз гады гляджу на ўласныя спробы заваяваць давер студэнтаў, іх павагу, як на спробы карліка ўзвысіцца да яго, асілка ў гэтай справе.

Не люблю абьякавых лектараў (мой настаўнік часта прамаўляў “Лепш ніякі, чым

ніжаў годнасць калег, якім прапаноўваў сааўтарства. З часам сааўтары становіліся аўтарамі. Усё ішло сваім чародом, як паглядзець збоку, — дык як па добра адладжаным канвееры. Але сапраўдным “маторам” гэтага канвеера быў ён, мой (і наш) настаўнік Фёдар Міхайлавіч Янкоўскі.

“Любіў дапамагаць людзям простым, вясковым...”

Любіў дапамагаць людзям простым, вясковым хлопцам і дзяўчатам. Недавучаным у невялікіх драўляных школах (адразу сам пасля вайны рабіў у такіх), не з бліскучымі, а звычайнымі, сярэднімі ведамі, але затое сумленным, непранырымлівым. Не паважаў падхалімаў, угоднікаў, людзей безадказных, не гаспадароў свайго слова, двудушных, зайздросных.

...Маладзенькі, без сувязяў у навуковых колах аспіранцік (да таго ж — не з яго кафедры) збіўся з ног, шукаючы першага апанента па рэдкай для Беларусі навуковай спецыяльнасці — рускай літаратура першай палавіны XIX стагоддзя. Хоць нешта ж маглі параіць яму супрацоўнікі яго роднай кафедры, але апанента знайшоў ён — вядомага за межамі рэспублікі выдатнага спецыяліста, прынцыповага, але памяркоўнага да сумленных людзей чалавека. І малады асістэнт быў удзячны свайму настаўніку і будзе ўдзячны яму ўсё астатняе жыццё.

...Палескі хлопец са Століншчыны. Цяжка пісалася дысертацыя ў заочнай аспірантуры. Шмат грошай было затрачана на пазездкі ў бібліятэкі ў Мінску і за Мінскам. Ніводнага людскага адпачынку не было: каб можна было набрацца сілаў, напавіць здароўе і зрабіць што людскае для самі. Як толькі жонка трывала такое! Не стала кіраўніка, і пачаліся праблемы з абмеркаваннем на кафедры, з пошукамі апанентаў, месца абароны. Усе праблемы разам зняў незабыўны, светлы, родны Фёдар Міхайлавіч. Бліскуча абараніўся палескі хлопец ў ўкраінскім горадзе Львове. Пазней дзесяць гадоў кіраваў кафедрай літаратуры ў адной з ВНУ рэспублікі. І ён, як мог, спраўдзіў надзеі і веру свайго Настаўніка.

...Праз гады свеціцца яго заступніцтва... У немаладаго пачынаючага пазта пад настрой, у сувязі з філасофскай ацэнкай лёсу нашага народа, напісалася пра Купалу не толькі ўзвядзенае ў застойны перыяд у ранг высокайдэйнага і высокамастацкага “Нас на подзвіг акрыляла Слова мужнае Купалы”, але і іншае, балюча-праўдзівае і, чамусьці пазта не падумалася, што крымінальнае, — “Дух жабрацкі выпякала Слова строгае Купалы”. “Роднапартыец”, звышшлівы чалавек, лінгвіст прычэпаўся да радкоў, дзе толькі мог крытыкаваў іх за безыдэйнасць, нібы не ведаў, што жабрацтва духу ўласцівае ў той ці іншай ступені кожнаму народу, па-рознаму выяўляецца ў розных гістарычных перыяды. Нібыта не ведаў інкрымінатар існаючага граху мастака, чаму вучыў стары жабрак Коласавага Сымона-музыку, як другая жабрачка “ашчаслівіла” дачушку, асляпіўшы яе пры месячным ззянні. Можна, і не ведаў. Гэта ўжо іншае пытанне. А тады нібы снежная лавіна пачала сыпацца на пазтаныўдаліцу: абмеркаванне злачынства на партбюро, на партыйным сходзе. На чарзе быў партком ВНУ, партыйны сход усяго інстытута, магчыма, парткамісія і бюро райкама... Здзек з чалавека спыніў настаўнік — удзельнік вайны з белафінамі, з нямецка-фашысцкімі захопнікамі, прашыты аўтаматнай чаргой, сумленны і добры. Ён ведаў, што жабрацтва духу — жывучае. Ён назіраў за ім у застойны час. Ён ратаваў ад яго маладыя чалавечыя розумы, душы. Ён зберагаў нас ад адчаю, ад нявер’я і недаверу, падстаўляў свой плячук не толькі роднаму, жывому слову, каб не змізарнела, каб не згасла, але і тым, хто ім валодаў, да яго цягнуўся, пра яго рупіўся, ім жыў.

...Яшчэ сёння чую яго ціхі, спакойны, поўны болю за дачаснае згасанне голас: “Я сваё жыццё пражыў...” Ён пражыў сваё жыццё ўзнёсла, светла, некрыкліва, ненадрыхна, рашуча-ўпэўнена ў сваёй праваце абаронцы мовы, роду, народу. А як пражыву сваё жыццё? Як пражывём свае жыцці мы ўсе? Ці захаваем? Ці захаваемся?

...Зоркі ў небе значаць шлях птушкам — у вырай, людскім душам у далёкі неразгаданы Космас, каханым варажач іх шчаслівы лёс. Зямныя зоркі значаць нам шлях пры жыцці — сумленны, бескарыслівы, дарагі не толькі нам самім, а і іншым людзям. Іду яго сцежкай. Прашу ў Бога, у сяброў, у родных і блізкіх: “Дапамажыце не збоцьць з яго, наталіце волю маю гаючай вадой. Развейце па ветры чорныя думкі і мары. Дайце ў рукі сяюно, а не меч, ліру, а не лук”.

...Іду наперад. Крочу на ЗОРКУ СВАЙГО НАСТАЎНІКА.

Мікола МІШЧАНЧУК

Успаміны, мроі, згадкі

Каб не забыцца

райце мерапрыемствы на заўтра: фінская лазня, вар’этэ, наведванне старажытнага замка.

Мой настаўнік, хвіліну схакаўшы, кажа сваё чарговае “залатое слоўца”:

— Лазня нам непатрэбна: перад ад’ездам мыліся. Не толькі фіны, але і беларусы тут тое-сёе могуць. Вар’этэ? Нам з табой, Мікола, яшчэ рана вар’яецца. А вось замак наведваем. Пішыце мяне і яго.

Менеджэр называе суму за наведванне. У мяне, голенькага асістэнтка з акладам у 105 рублёў, вочы на лоб палезлі. А настаўнік зноў непаспешна дастае грошы, плаціць за абодвух. Пасля таго, як спрытны малады чалавек пакідае наш нумар, кажа да майё асобы:

— Ты, Мікола, не хвалюйся. У мяне грошы ёсць. Пажывеш-паробіш столькі, колькі я, і ў цябе будзе.

Яшчэ і сёння, ужо аўтар больш дзесяці сваіх і сааўтар не меншай колькасці кніжак, памятаю яго словы. Як і тую амаль асістэнтскую зарплату, якую ён вылажыў са сваёй кішэні, каб я мог паглядзець на свае вочы старажытны замка, сустрэцца і пагаварыць з вядомымі людзьмі, паверыць у сябе, у свае здольнасці і магчымасці.

Купляем лізікі

У тым жа Таліне, перад ад’ездам дадому. Пытаецца, клататліва, як бацька:

— Ты, Мікола, усё купіў сваім? Я амаль усё: і Серафіме Андрэеўне, што наказвала, і Іне, і Толіку. Вось толькі ўнучку Юрасіку не купіў яшчэ лізікаў. Хадзем, паглядзім якіх цікавейшых, у прыгожай вопратцы.

Здзіўлены ўпершыню пачутым слоўцам, пераптываю:

— Фёдар Міхайлавіч, чаго паглядзім-пашукаем? Якіх лізікаў?

Паглядзеў на мяне касавура: “Цёмны чалавек гэты вучань! І як толькі яго зямля носіць?”

— Ды цукерак, кажу, ледзянцоў ці як іх там. Ну тых, што лізаць доўга трэба.

Рагачу на ўвесь пакой, колькі разоў хапаюся за бакі і на вуліцы. Крочыць крыху наперадзе (не магу ж я сігач паперадзе свайго паважанага настаўніка?), задаволена, што пацешыў недасведчанага і неасвечанага чалавека, выхаваў яго ў каторы раз словам, якое “само гаворыць”. Касавурыцца перастаў, адтаў, пачуўшы шчыры, малады смех.

“Ты ж не парабак, а дацэнт...”

Позні тэлефонны званок. Настаўнікаў.

— Ну, як ты там жывеш? Ведаю, што цесна, спачуваю. Як твая новая кніжка? Не закончыў пісаць? Лайдак! Даю тыдзень часу. Як усё зробіш і панясеш у выдавецтва, патэлефануй. (Ведаю, што папярэдне патэлефануе сам, ахарактарызуе свайго вучня лаканічна і ёміста: — Дружуйце. Не пашкадуецца.) Крыху схакаўшы, пытаецца:

— Мікола, у цябе ёсць дрэль?

— Ёсць, Фёдар Міхайлавіч.

— Дык заўтра прынясі. Мне тут у шафе Серафіма Андрэеўна загадала тры (а можа, і чатыры) дзюркі пракруціць. Не пракручу — жыцця не будзе. Праўду кажу.

Назаўтра пад вечар перадаю дрэль. Цяжкавата, але з ручкай, таму і несці зручна. Мой настаўнік бярэ яе ў правую руку (загортаваць у паперыну і класці ў цэлафанавы ці які іншы мех катгарычна адмовіўся), па-

Клопатаў у настаўніка было шмат. Кафедра вялікая, аспіранты. Амаль усе — яго. Усе і абараняліся. Кожны дзень трэба было браць “на службу” сама меней тры-чатыры рукапісы. У такіх выпадках кожны паступае па-свойму, каб чаго не забыцца. Нехта, да прыкладу, гадуе дыпламат з вечара, дапытваецца ў блізкіх, дзе што адшукаць. Некаму ўсё, што трэба, пакуюць клататлівыя спадарожніцы, верныя сяброўкі ў жыцці — жонкі. У настаўніка майго было надзвычай своеасаблівае метадыка: у доўгім калідоры (ранейшая кватэра па Паркавай магістралі, пазней перайменаванай у праспект Машэрава) кідалася на падлогу тое, што трэба было назаўтра браць з сабою. Усё проста: раз замянае, трэба падняць, прагледзець, спакаваць у дарогу.

Неяк зайшоў — уся падлога ў паперчынах, адно дзе-нідзе дробненькія плямінкі-прагалінкі. Як бусел, то адной, то другой нагой вырुльваю на чыстую дзялянку за ім. А ён крочыць смела (відаць, не ўпершыню) і прыгаворвае:

— Ідзі за мной, не прыглядвайся. Мы ж у насках, не палэцаем усю гэтую пісаніну. Пытаюся:

— Фёдар Міхайлавіч, што гэта за напалеонаўскае войска тут прайшло? А можа, татарна-мангольскае нашчасе?

— Ты вольна не разумеш, што да чаго. Заўтра ў мяне сустрэча з аспірантамі, рукапісаў шмат, то я і паскідаў іх на падлогу, каб не забыцца.

— І гэтак вы кожны раз робіце?

— Не, толькі калі застаюся адзін, калі Серафімы Андрэеўны няма. Як яна дома, то забараняе, сама ўсё адшукае ды пакуе.

“Адшукае ды пакуе”... Што мы значым без нашых серафімаў андрэеўнаў? Няўмекі-недарэкі. Неўставакі ў складаных бытавых, надзённых пытаннях.

Да яго на заняткі хадзілі ўсе

Быў студэнтам другога курса. Купалаўскім персанальным стипендыятам (давалася быць і сталінскім, і лінінскім). Порсткім, непрымірымым да негатыву. Пад негатыв падпадала і гісторыя старажытнай мовы, гістарычная граматыка. Вось і вытыркнуўся аднойчы на занятках перад настаўнікам. А веў ён тады якраз гістарычную граматыку беларускай мовы. Бліскучыя лекцыі па памяці. Адно толькі асобныя прыклады з карталяшак. Малады, як той пеўнік, крыху крыклівы і абсалютна нявопытны, не дыпламат (колькі таго вопыту ды той дыпламатыі пасля вясковай сярэдняй школы — кот наплакаў) у канцы заняткаў задаю пытанне:

— Фёдар Міхайлавіч, нам жа гістарычную граматыку рускай мовы чыталі, нашто яшчэ і беларускай — многае ж паўтараецца?

А вучыўся я па шырокім профілі. Асобныя курсы, сапраўды, дубліравалі тэмы, праблемы. Ды таго не ведаў, што ёсць зацверджаныя вучэбныя планы вышэйшымі інстанцыямі, што не аднаго майго настаўніка залежала іх карэктываваць. Не ведаў, ці тактоўна задаваць падобныя пытанні выкладчыкам, закаханым у свой прафет, адданым яму без астатку. А ў дадатак удрукаваў пытанне яшчэ пажаданнем — даваць нам больш сучаснай мовы і літаратуры. Рэвалюцыянер знайшоўся! Яйка куру вучыць: як жа, канец 50-х гадоў, хрушчоўская перабудова, культ асобы выкрылі, можна ўсё гаварыць! Усе, бачыш, пасмялелі!

абьякі”), выкладчыкаў, якія кампенсуюць няўвагу да сябе пацёркамі на экзаменах. Ім думаецца, што тым самым яны выклікаюць любоў і заваяваюць аўтарытэт. Але студэнты — народ разумны, пераважна інтэлектуальны. Яны толькі смяюцца з падобных пацёркаў, выстаўленых на невуцтва, за пропускі заняткаў.

Да яго на заняткі хадзілі ўсе. Парушыць іх ход, іх сваячэннадзейства ніхто не мог. Нават намеснік міністра, які аднойчы асмеліўся прыадчыніць дзверы ў аўдыторыю і паклікаць лектара, у адказ пачуў:

— Зачыніце дзверы! Не перашкаджайце нам займацца!

“Перадаю ў чыстыя рукі...”

Дамовіўся, заключыў пагадненне з выдавецтвам “Мастацкая літаратура” на выданне другога пазтычнага зборніка з трохі кідкай і прэзэнціэйнай назвай — “Трывожнае за белы свет”. Настаўнік даведаўся пра гэта, распытаў, калі нясу ў выдавецтва рукапіс. Перамовіліся, падзяліліся думкамі наконт назвы і іншых дэталю. Папрасіў (любую просьбу яго лічыў загадам, ведаў, што не даруе абьякавых адносінаў да яе) зайсці таго дня, як буду несці свае старонкі на суд.

Папярэдне патэлефанавалі. Зайшоў. Адчыніў дзверы сам. Серафімы Андрэеўны на тую хвіліну не было.

— Праходзь. Ды смялей — ты ж не ў чужых людзей. Пацакай крыху. Зірні Чаротаў двухтомнік: табе падрыхтаваў, перадаю. Мне ён цяпер без патрэбы, а ты нешта ж пра яго пішаш. Мовы ў яго няма. Слабы мастак. Не надта захвальвай. А я тым часам расшукаю і свае старонкі: Валодзю заадно занясеш.

Сяджу. Разглядаю алавковыя заўвагі на палях двухтомніка. Дробны, “бісерны” почырк. Цяжка такі расчытваць. Падкрэслены асобныя небеларускія словы і выразы, нават цэлыя сказы. Сапраўды, мову сваю родную Міхась Кудзелька ведаў слаба. Спіной чую праз ладную адлегласць:

— Валодзю, дзень добры. Як жывеш? Даўно не бачыліся. Працуеш побач, заходзь. Трошкі акрыяю, выбяраю да вас і я. Я быў вінен табе старонкі. Сам не магу прынесці. Але перадаю іх у чыстыя рукі: Мікола Мішчанчук прынясе. І мае, і свае. Зразумеў? То дзякуй табе за ўсё.

Валодзя Паўлаў, хлопец з Замошша, са Случчыны (усе мы — з хат) быў уважлівы і шчыры да пачынаючага аўтара. Рукапіс прынялі. Зборнік, поўны трывогі за “надвое расколаты свет” (Н. Тулупава), выдалі.

Праз гады зразумеў, што перадачу яго старонак у “Мастацкую літаратуру” мой настаўнік дыпламатычна “арганізаваў”. Гэтую сваю справу ён і пазней развязаў бы. Самастойна. Скарыстанне мяне ў якасці “дыпкур’ера” — гэта прыём, што меў мэтай, каб выдавецкія зубры звярнулі на яго малавадомага вучня ўвагу, каб дапамагчы сарамліваму хлопцу з урослай у зямлю вясковай хаты “выйсці ў людзі”, не закранушы яго гонару.

Колькім людзям ён так тактоўна, па-разведчыку, па-партызанску непрыкметна дапамагаў Малажай Галіне, Гаўрош Ніне, Трыпуцінай Тамары, Бекішу Віктару, Аляхновічу Міколу, Рабкевічу Валянціну, Каўрусу Алеся... Іх кнігі, артыкулы ішлі з яго блаславення.

Нехта гэта помніў і помніць. Нехта забыўся і забываецца, што без яго не было б пачатку, не было б кніжкі ці (калі не ленаваўся) кніжак. Ён усё прадбачыў зараней. Даваў аспірантам тэмы перспектыўныя. Не пры-

На ніве нашага
адраджэння

У пачатку 20-х гадоў Народны камісарыят асветы БССР запрашаў для працы ў Беларуска-дзяржаўным універсітэце навукоўцаў з вышэйшых навучальных устаноў многіх гарадоў. Адным з тых, хто прыехаў у Мінск, быў і Аляксандр Вазнясенскі. Ён перад гэтым скончыў славяна-руская аддзяленне гісторыка-філалагічнага факультэта Варшаўскага ўніверсітэта. У 1915—1921 гадах з'яўляўся асістэнтам, потым прыват-дацэнтам гісторыка-філалагічнага факультэта Растоўскага ўніверсітэта. З 1921 па 1927 год Аляксандр Мікалаевіч працаваў дацэнтам БДУ, а затым да 1930 — прафесарам. Як і І. Замоцін, У. Пічэта і іншыя таленавітыя людзі Расіі, А. Вазнясенскі прыехаў на Беларусь не гасцем, а з жаданнем рыхтаваць кваліфікаваныя нацыянальныя кадры. Вучачы іншых, сам актыўна далучыўся да працаў Адраджэння. Выхаваны на лепшых узорах рускай, найперш класічнай літаратуры, Аляксандр Мікалаевіч па прыездзе ў Мінск зацікавіўся і беларускай літаратурай. У хуткім часе ў часопісах "Полымя", "Узвышша", у "Працах БДУ" былі змешчаны яго артыкулы па тэорыі літаратуры і пытаннях развіцця беларускай літаратуры, тэатра. Выйшлі кнігі "Пазытыка Максіма Багдановіча" (Коўна, 1926), "Асноўныя прынцыпы пабудовы беларускай навукі аб літаратуры" (1927), "Пазытыка Янкі Купалы. Сюжэтная пабудова і стыль" (1927). Напісаў А. Вазнясенскі і доктарскую дысертацыю ў трох частках "Исследования по истории новой белорусской литературы", якая, на жаль, не была апублікавана і цяпер захоўваецца ў бібліяцецы Казанскага ўніверсітэта (Расія). Пасля А. Вазнясенскі працаваў у Маскве і Ташкенце, з 1940 па 1947 год — у Казанскім ўніверсітэце, апошнія чатыры гады — дэканам гісторыка-філалагічнага факультэта. Памёр 16 студзеня 1966 года. 17 ліпеня з дня нараджэння Аляксандра Мікалаевіча спаўняецца 110 гадоў.

У вольны час
ад працы



Мая Карпенка працуе настаўніцай пачатковых класаў Расонскай сярэдняй школы. Аднак у вольны час ад працы яе можна сустрэць у касцюме самадзейнай артыстка ансамбля "Свецца".
Фота А. ХІТРАВА, БЕЛТА

Узначальваў
акадэмічную
друкарню

Выдавец, перакладчык, гісторык Францішак Папроцкі паходзіў з Беларусі. Нарadzіўся ён 275 гадоў назад, 10 чэрвеня 1723 года, памёр, па некаторых вестках, 2 ліпеня 1805-га. Ф. Папроцкі вучыўся ў Полацкай, Слуцкай, Нясвіжскай і Гродзенскай езуіцкай калегіях. З 1753 па 1756 год працаваў выкладчыкам у Варшаве, а з 1757-га жыў у Вільні, выкладаў у Віленскай езуіцкай акадэміі. Праз год становіцца доктарам філасофіі. У 1760 годзе Ф. Папроцкі ўзначальваў акадэмічную друкарню, пачаў выдаваць (адначасова з яўляўся рэдактарам) першы на тэрыторыі Літвы і Беларусі інфармацыйны штогоднік "Літоўскі кур'ер", які выходзіў на польскай мове. У якасці дадатка штомесяц друкаваліся "Літаратурныя весткі". Значная частка матэрыялаў тычылася жыцця на Беларусі. Ф. Папроцкі выдаў працу Г. Галоўкі "Хатнія весткі пра Вялікае княства Літоўскае", што пабачыла свет у 1760 годзе. Кампіляцыя Ф. Папроцкага "Найбольш значныя войны..." выйшла ў 1763 годзе. Займаўся Ф. Папроцкі і перакладчыцкай дзейнасцю.

Зацемкі з левай кішэні

(Працяг. Пачатак на стар. 5)

Я ўпэўнены, ніколі не камплексуючы, што дасягнуў у літаратуры пэўнага ўзроўню *прафесіяналізму*, і мог бы напісаць *прыстойны тэкст* у любым яе жанры, апроч нікому не патрэбных аб'ёмных паэмаў ды раманаў — з-за фізічнай ляюты... Сумна і роспачна гэта ведаць...

Проза — *мнагаслоўная*. Паэзія — *шматзначная*.

Ад блізкасці з жанчынай заўжды чакаеш *задавальнення* свайго жадання, а ў рэшце рэшт, усё сканчваецца адным і тым жа — *стратай* жадання...

Я доўгі час, з дастаткова празрыстых прычын, шукаў сам у сабе апраўданне таму, што адбываецца ў жыцці і творчасці сумна вядомага і абсалютна таленавітага паэта Анатоля Сыса...

Як бы некаторыя на гэты лёсавы знак нашай літаратуры і "культуры" не рэагавалі, але, хоч не хоч, трэба прызнаць, што такі знак ёсць.

Я высокая цаню і люблю Сыса, аднак гэта не пазбаўляе мяне права на засцярогу. Падсвядома я прадчуваю тое, што будзе, але не магу адназначна сфармуляваць тое, што ёсць... Таго, што дзеецца насуперак чалавечай волі, пазбегнуць немагчыма...

І ўсё ж чытаю ва Уладзіміра Салаўёва: "Утверждать, что гениальность совсем ни к чему не обязывает, что гению всё позволено, что он может без вреда для своего высшего призвания всю жизнь оставаться в болоте низменных страстей, это грубое идиолопоклонство, фетишизм, который ничего не объясняет, и сам объясняется лишь духовною немощью своих праповедников. Нет! Если гений есть благородство по преимуществу, или высшая степень благородства, то он по преимуществу, и в высшей степени обязывает".

Як бы няма аргументаў для спрэчкі, але недзе глыбока ў душы пытанні застаюцца... як выключэнне з агульнапрынятых правілаў...

Спазнаць жанчыну дарэшт, як злётаць у Космас, *далёка* не кожнаму выпадае...

За поўнач... А гадзіннік цікае сабе й цікае... Жалеза — што яму час... Ржавее памяць...

Упершыню за дзесяць гадоў аб'явіўся на кухні прусак. Мабыць, з суседняй кватэры, што *здаецца* і пераходзяць з рук у рукі розным небеларускім "кулі-прадай"...

І вось — першы эмігрант... Пэўна, і там — анархія альбо дыктатура...

Зусім выпадкова натрапіў на радзіёхваля "Сталіца", на "пазіцыю" Багданзяка. Новыя "стухі" Браніслава Спрычана ў аўтарскім выкананні...

Агаламшаны, слухаў тыя безвыходнакрыклівыя вершыкі, як засмяглы спякотным днём — рэха ў пустым калодзежы...

Наўкол — аморфнасць, апатыя... Як вымерла нешта ў людзях...

Самнабулай — дзень да вечара... Сяджу апоўначы, бубно сам сабе пад нос: рабы, рыбы, рабі, робы, рабаты, робаты, рабінзоны, рабін зоны...

Спаць трэба... Але хіба з гэтым заснеш?..

Нічога не хочацца ўжо... Сядзеў бы перад тэлевізарам — і слухаў бы і слухаў Лукашэнку... аж пакуль не вырасла б "благосостояние всех простых граждан"...

І сядзім — і слухаем... Глядзіш, і той, хто не слухаў, — *ужо сядзіць*...

Беларуская літаратура, у пераважнай большасці сваёй, — зямная, нават прыземленая. Гэта ад нашай нацыянальнай ментальнасці — спакою, працавітасці, рахманасці...

Беларусы, у спрадвечнай працы сваёй, схілены над зямлёй, бачаць, ведаюць і адчуваюць кожную быліну, кожны зямны карань...

Неба для беларуса — гэта той Космас, дзе ён уяўляе сябе толькі адшышым адсюль...

А паэзія зямлі і паэзія неба — непарыўная, як чалавечы лёс, як нараджэнне і смерць...

Ці зведаем гэтую гармонію ў літаратуры мы, беларусы, пакажа час, які, дасць Бог, змусіць нас бачыць зоркі ў небе, як бульбу ў разоры...

Я добра, можна сказаць, падрабязна памятаю, а пры нагаманнях памяці, і ўяўна бачу ўсіх блізкіх мне людзей, што даўно ці нядаўна ляжаць на нашых высокіх вясковых могілках...

Усе яны былі *вельмі жывымі* людзьмі... Я — сярод іх — буду ляжаць *нябожчыкам*...

У кожным чалавеку я шукаю дабро і любоў... І расчароўваюся ў сабе, калі не знаходжу...

Пусте перад вачу кубак з-пад выпітай кавы. Выключаю святло — і ён напаяўняецца змрокам і зліваецца з цёмрай ночы...

Так чалавек напаяўняецца часам — і паглынаецца вечнасцю...

Смерць — самы пільны вартаўнік жыцця...

Не будзь шчырым дарэшт, не палюхай людзей. Ім дастаткова страху ад праўды ўласнага жыцця...

Апалове першай ночы — дзікі, немый крык з вуліцы: "Жыве Беларусь!" Ад нечаканасці, засяроджаны ў цішыні на сваім, скалаваю ўсім нутром... Істынктыўна адсоўваю фіранку на кухонным акне: а хто там ідзе?!

Ноч. Вуліца. Ліхтар. Аптэка...

Творчасць — гэта жыццё, а вытворчасць — смерць...

Жывём калгасам, паміраем аднаасобна...

Беларуская савецкая літаратура напісана плугам, сярпом ды касой... Молатам убітая ў сьвядомасць... Я — адзін з яе герояў...

Людзям важна тое, што чалавек ім *кажа*, а не тое, што ён *думае*...

Чалавеку ж важна тое, што ён *думае*, а не тое, што ён *кажа*...

Усе — людзі, а ўсё — Бог...

Раіса Баравікова бярэ інтэрв'ю ў Алеся Разанава да яго юбілею. Для свайго часопіса "Алеся", былой "Работніцы і сялянкі"...

Разлілі па кубках чай... Землякі. З аднаго, Бярозаўскага, раёна.

І Рая, з вёскі Пешкі, пачынае задаваць свае неязнымыя пытанні Алеся, з Сяльца, які адказвае на іх паднебным высокім стылем...

Уражанне такое, нібыта яна толькі што развіталася з Юпітэрам, а ён хвіліну таму страс з сябе венеры пыл...

Няўжо гэта, думаю, тая самая "дзяўчынка на шары", гатовая сёння бясстрашна наткнуцца на "вострыя стралы"?

Сыходжу. Пакідаю адных. Далей ад граху...

Люблю перачытваць першыя кніжкі, асабліва пазытныя. Нешта ёсць у іх натуральнае, жывое, таямнічае...

Не маю цікавасці да "выбранага" і "збору твораў". Ад іх пахне лясным пілавіннем і макулатурным пылам...

Сёння вось падаравалі ў "ЛіМе" "Азбуку" Анатоля Сербантовіча. Перакладаю з рукі ў руку, з трымценнем гартаю пажоўкля старонкі...

Маленькая кніжачка маленькага трагічнага чалавека... Якраз для мяне...

Што рабіць, калі ўсё баліць? Пастаяць на высокім балконе... Калі не адпусціць жыццё, значыць, — адпусціць боль...

Я люблю смерць... Адкрыта здраджваю жыццю...

Дачка яшчэ гэтага не разумее і любіць мяне, *грэшнага*...

Паэзія — гэта калі *забываешся*... Проза — калі *ўспамінаешся*...

"Мертвая страна. Мертвая старана. Мертвая страна. Все недвижимо, и никакая мысль не прививается".

Васіль Васільевіч Розанаў. Шчыры, мудры чалавек, як бы, вось, сядзіць перад мною і заклівае слінай парваную папяроску... Іранічна, прывідна пасміхаецца: што, маўляў, хіба не так? Не паўтарайся, сыноч, не будзь папугаем...

Нарадзіць чалавека ад любімага мужчыны — вось вяршыня жаночай *творчасці*. Усё астатняе — "от лукавого"...

Безумоўна, я — не гаспадар. Я нават не ведаю, колькі каштуе хлеб у краме... Праўда, я ведаю, што двухтомнік Мантэня каштуе чатырыста тысяч рублёў...

Аднак гэтая *абазнанасць* засмучае мяне самога. Што ж, у кожнага свае *волыты*... І дарма яны не даюцца...

Так і не скончылі спрэчку ў "ЛіМе" пра літаратурны імідж...

Нехта зірнуў на гадзіннік — шарэла... Усіх чакалі жонкі, дзеці, крамы, цякучыя справы і краны, тэлеэкраны, вячэра, самапіскі, папера...

Надвор'е на вуліцы было сырое, *мележайскае*... Разышліся сумна і звыкла...

Я люблю быць у пакоі з зацягнутымі шторами на вокнах. Жонка ж трываць не можа, калі шторы зацягнутыя, а на дварз яшчэ не сцяпнела.

Мужчына, у пераважнай большасці, — згаіст, і хоча пачуваць сабе гаспадаром у нажытай ім, таёмна-творчай прасторы...

Жанчына — наадварот, хоча паказацца звонку, уся будучы ўнутры, — пакарасацца, памільгаць, пастаяць перад люстэркам альбо перад акном...

Таму за кожнай зацягнутай шторай, як за тэатральнай заслонай, *творыцца*, не да канца вызнаная, *драма* чалавечага жыцця...

Усякая вера ёсць *спачуванне* чалавека самому сабе... Ад немачы...

Такое дзіўнае адчуванне — нібыта сонца ўжо стамілася грэць людзей, і людзі становяцца ўсё больш *халоднымі*...

У артыкуле У. Фірстава ў "Знамени" чытаю: "Ведь даже если все русские в Мордовии запишутся в мордвины, республика все равно не станет полностью мордовской. Почему? Да потому, что в национальной библиотеке книг на мордовском языке менее 1%, потому, что в школах Мордовии мордовский преподается как иностранный, и потому, что мордвям снятся сны на русском... И еще много "потому"..."

Здаецца, *далёку* кажуць, а як блізка, і быццам бы іншай мовай, а як зразумела...

Э. Ханок у інтэрв'ю "Свободным новостям": "...вы меня приучили к тому, что если я открываю вашу газету и не вижу ехидных замечок про песню "Товарищ президент", мне уже неинтересно читать. Что касается самой песни — я думаю ее сделать в манере Роберта Рождественского. Это не значит, что я поддерживаю или не поддерживаю президента, — я хотел просто нарисовать портрет сильного человека. К сожалению, по тексту пока этого не получилось. Но я ее обязательно доделаю, песня еще займет свое место на отечественной эстраде... Некоторые решили, что я подлизался, и мне дали звание. Извините, но, во-первых, звание я получил до концерта. Во-вторых, я его заслужил как минимум лет десять назад, но только президент восстановил справедливость. И поэтому фраза "президент сделал меня человеком" полностью соответствует действительности..."

Во як!
Праз колькі дзён чытаю ва ўжо згаданым

"Знамени" выказанне Ю. Вішнеўскай: "Добро, коли человек умеет, например, на виолончели играть. Такой может позволить себе роскошь — поддержать любого "демократического жулика. (Маецца на ўвазе "сладкая парочка" Ельцин—Растраловіч. — **Заўвага мая.**) Подумаеш, Герберт фон Кароян вон, говорят, Гитлера поддерживал, и ничего — дирижировать не научился. А вот тому, кто на виолончели не играет и дирижировать тоже не умеет... тогда плохо дело. Тому приходится думать, куда он вкладывает свой единственный капитал — моральный". Аказваецца, на ўсе пакутныя пытанні жыцця чалавек яшчэ на гэтым свеце знаходзіць пэўныя адказы.

У паззіі няма ні вечнага, ні смяротнага... Паззія — заўжды новая, яна — дзіця ўсякага часу...

Ужо на зыходзе дня разумею, што яго і не было...

Так доўга не пісаць вершаў, каб забыцца, як гэта робіцца... Не ўспомніць і — напісаць аднойчы...

Мы ўсё яшчэ *бальшавікі*. Можна сказаць — усе... Па сваёй чалавечай прыродзе, па побытым ідэалагічным імунітэце... Кожны хоча — каб *больш*. Нават культурная інтэлігенцыя, эліта нашая.

Каб *больш* грошай, каб *большая* кватэра, каб *больш* канцэртаў, выступленняў, кніжак, ганарараў, каб, у рэшце рэшт, *больш* пашаны, славы... Дзеля ўсяго "большаго-большага" — "мы за ценой не постоим"... Госпадзе, усё яшчэ ўсе *бальшавікі*...

Вычытаў у інтэрв'ю Лукашэнкі маскоўскаму "Собеседнику", што, аказваецца, ён у юнацтве пісаў вершы і нават друкаваў іх у "Комсомольской правде"... Ну, не раўнуючы, — Лук'янаў... Зрэшты, чаму не раўнуючы?!

Многія не любяць, калі я пішу пра Сыса ці Купрэва. Чаму? Таму, што *так* пісаць і *так* жыць, як Сыс і Купрэў, яны не могуць...

А *так* хочацца! Пісаць хочацца, а жыць — колецца... Зайздрасць...

Перажываю жыццё, асэнсоўваючы пра жыццё заднім розумам, падобна, як карова жуе *жуўку*...

Усё гэта можна назваць *малаком мыслення* альбо *малочным сэнсам*...

Адно, што ёсць пэўнае ў Разанава — гэта яго хада. Не толькі творчая, мастакоўская, але і проста чалавечая, зямная...

Хто звяртаў увагу на яго хаду, той заўважаў, што прыспешаны Разанаў ідзе ў паўлёта, як у тэлевізійчыкаў кажуць — "у рапідзе". Запаволены ж, роздумны, няспешны — ён чуйна намацавае зямлю сваімі доўгімі нагамі. Стаіць Разанаў нярушная, упэўнена, а сядзіць трымаючыся зямлі альбо трымаючы зямлю пад сабою. Я ніколі не бачыў Разанава сядзячага па-шляхетнаму — нага за нагу...

Гэта ёсць яго чалавечая праява, знак любові і павагі да зямлі і сваёй зямной сутнасці, яго родавая, радзімная адмета — палашуцкасць.

Ён падобны на куліка, які ўцякае-сыходзіць з любімага ім балота, каб пасля — там і тут — нахвальваць яго...

...Ужо напісаўшы папярэдні тэкст, перачытваў наноў (у які раз!) "Шлях-360"... Аслупянеў, засяродзіўшыся на вершы "Страла" (за шэсць-сем гадоў да "Вастрыя стралы" напісаны):

*між птушкамі і людзьмі
развітваецца кулік
страла скіравана ў самоту
куды не дайду — іду
што аддаю — не аддасца
між птушкамі і сабой
кіруе стралой самота
бывай я пайшоў дадому
развітваецца кулік*

Усякі шлях адольваецца хадай... І ўсякая наша чарговая думка ёсць вынікам папярэдняй і папярэджаннем наступнай...

Адна рэч — чалавекам нарадзіцца. І зусім іншая — чалавекам памерці...

Нарадзіцца — якім Бог даў. Памерці — якім Бог прыме...

У Разанава — юбілей, а ён і заўважыць таго не хоча, як бы і не верыць... Цяжка пераканаць пазта ў надыходзячай *старасці*...

● Літаратура — гэта жыццё, але не ўсё жыццё — літаратура...

● У "ЛіМе" Федарэнка і Пятровіч загарэліся гуляць у шахматы... Да іх далучыўся Станкевіч, а пасля і я...

● Шахматы былі мініяцюрыя, і Станкевіч паабяцаў прынесці з дому стандартныя, гульнявыя — і прынес, аднак не ў "ЛіМ", а да нас — у "Крыніцу". Згулялі мы з ім у рэдакцыі не больш як дзве партыі...

● Ды раптам Аляксей Разанаў стаў падбіваць мяне згуляць з ім ў "паддаўкі"... Тлумачу яму, што гэта — не шашкі... не, давай у "паддаўкі" і ўсё тут...

● Аляксей Сцяпанавіч, чалавек неардынарны ва ўсім — паўсюль шукае новыя формы і жанры... Магчыма, тыя, дзе ёсць шанцы *выйграць*...

● Карэктур першай кніжкі пашталён Пеця падгадаў прынесці мне якраз у разгар вяселля маёй сястры. Карэктур прачыталі ўсе — ад свата да музыкантаў, — таму ад яе мала што засталася...

● Мяне і бацьку ехаць да жаніха ў Карэліцкі раён не пусцілі. Падлітых, маці замкнула нас у летніку... Мабыць, у мітусні забыўшыся, што там, пад ложкам, стаялі два трохлітровыя самагонкі... Калі праз суткі вясельныя вярнуліся дахаты — нас ледзь адкачалі... Не дзіва, што сігнальны экзэмпляр кніжкі я атрымаў у ЛПП. У ёй былі двойчы выдрукаваныя вершы...

● Але гэта мая любімая кніжка. Другая кніжка пісалася і складалася мною найперш з меркантильных мэтай — грошы (ганарар!)...

● Найлепш з усіх прафесійных крытыкаў напісаў пра яе пазт са Слоніма Мікола Канановіч, дасылаючы свае вершы ў "Крыніцу" на маё імя (смела!): "Не магу прыгадаць, калі я пазнаёміўся з пазтам Леанідам Галубовічам, помню толькі, што гэта была "Споведзь бяссоннай душы". Дарэчы, вельмі зручная кніжка, калі пасеш каровы — у кішэнь паклаў і пайшоў..."

● А-у, беларускія бялінскія! "Слабо", аднак...

● Ідзем з навагодніх пасядзелак у "Крыніцу" з Дранько-Майсюком і Станкевічам. Гамонім нешта пра сваё набалелае, прадзіраючыся скрозь святочна-напіты рускамоўны натоўп... Я — цярозы, хлопцы — з лёгкім эйфарычным пашком шампанскага...

● У пераходзе перапыняе нас божж, аднак даволі прыстойны для гэтай катэгорыі людзей. У адказ на нашыя запытанні, чаму ён, беларус, не размаўляе з намі, беларусамі, па-беларуску, фанабэрыста лапоча нейкую даўно завучаную фразу па-французску, што выводзіць з сябе як пазта, так і праяіка...

● Зрэшты, чалавек просіць у нас усяго толькі цыгарэту...

● Машынальна даю дзве... Ідзем далей, а Станкевіч усё басіць-дапытвае мяне: чаму я даў гэтаму антынацыянальнаму божжу ажно дзве (?) цыгарэты...

● Кажу наўцяма-іранічна: "Дык ад дзвюх жа хутчэй загнецца..."

● Вычытваючы апошнюю карэктур тэкстаў да "постаці" Івана Шамякіна, карэктарка звяртаецца да затлумленага іншым Аляксеем Разанава: "Аляксей Сцяпанавіч, што, так і будзем пакідаць праз "і" беларускае выраз: свет — бардак, а людзі — бляді?... Ці яшчэ раз звернуць з арыгіналам?"

● — Ну колькі можна! Гэта ўжо даўно пераправерана і ясна як Божы дзень...

● Чым больш разумнеюць машыны, зробленыя чалавекам, тым больш машынальным робіцца сам чалавек...

● Я — за рэалізм у літаратуры: пісаць так, як жывеш...

● Але каб прыгожа пісаць, трэба прыгожа жыць...

● Вершы — чужыя і скончаныя. Паззія — незавершаная, але свая.

● Чалавек, які цябе абсалютна нічым не займаў у гэтым жыцці, раптам, пачынае займаць усе твае думкі...

● Так вясковы пастух, займаючы статак, абрывае на досвітку твой салодкі сон...

● Кажуць, што ёсць чалавек з прозвішчам Росцікаў. Не ведаю, не ведаю... Магчыма... Столькі людзей у свеце, столькі прозвішчаў! А паспрабуй знайсці *чалавека*...

● Адзіная твая жанчына, як папараць-

кветка, — цвіце толькі раз... Прагледзіш усе вочы...

● Смяротная не толькі атрута, але й насалода... Памірае ўсё...

● У мяне няма і ніколі не было зайздрасці да каго-небудзь ці чаго-небудзь... У мяне — зайздрасць да будучага...

● Там, адкуль я сышоў, усё ўжо сканала. Там, куды я імкнуся, яшчэ нічога не нарадзілася...

● Похва — вузкая, а свет — бязмежны... Адтуль сюды крычма вылузваешся...

● Ну, што ж — цяпер жыві! Назад ходу няма...

● Чалавек — тонкая матэрыя. І чым танчэй ён, тым больш *просветлены*...

● Белая мука — чорны хлеб...

● Жыць *багатым*, памерці *бедным* — вось якой, на мой погляд, павінна быць аснова філасофіі чалавечага жыцця...

● Крытык Аляксей Бельскі расказаў, што Генадзь Пашкоў выкрасліў з яго ўступнага артыкула да хрэстаматыі цытату з мяне: што, ужо лепш за Галубовіча нічога не піша? Прыемна чуць...

● Жанчына пасля душы — пахне, як кветкі пасля дажджу...

● Часта рэдактары пазычных тэкстаў (у прыватнасці Р. Барадулін і Л. Дранько-Майсюк) робяць заўвагі пры збегу складоў такіх, да прыкладу, слоў: *ужо пайшоў, няўжо памёр, падраўнуў, рукамі здаў*...

● Але ж гэта ўсё расійскія гукасловы. Я не буду іх перакладаць на беларускую мову. Нават Купала пісаў: "Годзе, брахні ўжо, падкупленыя звадаў!"

● Таму, калі ўсё ж наліта *сваё*, то, як кажуць беларусы: "*Пі здароў!*"

● Літаратура напоўненая словамі, як акіян вадою... Вычарпаць немагчыма. Даліваць наўна... Хочаш быць прыналежным да яе — *плыві*...

● Распавеў я ў рэдакцыі гісторыю пра начны візіт да мяне Анатоля Сыса, а Разанаў пераказаў іншы выпадак: як Шура з тым жа Сысам завалаклася апоўначы да Яўгена Леці. Выпілі, вядома... Слова за слова — Сыс пачаў ляяцца, крычаць... А ў Леці жонка з дачкой спяць — нервы ў яго іі здалі (а ў каго не здалі б?)... Ухапіў ён ці то нож ці то відзлец са стала і кінуўся да Сыса: "Я табе, падла, вочы мязротныя выкалю!"

● Аднак, Сыс яго ўвобмірг абязброіў, упаўшы на калені дзі ўзваліўшыся: "Леціца, Жэ-нечка любы, выкалі мне вочы, выкалі, прашу цябе — хачу быць *беларускім гатерам*!"

● Ну аніж не магу *ўявіць* побач з сабой у цесным перапоўненым тралейбусе Брыля, Быкава, Навуменку, Шамякіна, Дударова, Някляева...

● Як, мабыць, не могуць і яны *ўявіць* мяне побач з сабой у іншым транспарце... Ці хоць бы ў гэтым пераліку...

● Адведваю маму, якая ляжыць з інсультам у баранавіцкай бальніцы... На вуліцы — снег, мяцельца круціць...

● — Зіма, ой зіма, сыноч, ты ж хоць у сподніках гэтай халадэчай ці да сівых валасоў усё саромеешся, усё ў трусах?..

● А сама ледзь на нагах трымаецца... Высахлая, бледная, схаладалая...

● Ма-ма...

● Дачка мая — жонцы: "Мама, я цябе так люблю, як любіць мам пасля смерці... Вось так цяпер я цябе люблю, пакуль ты жывая..."

● Ніхто, апроч маці, на гэтым свеце не любіць нас так, як мы таго вартыя ці нявартыя...

● Ніхто так не любіць маці на гэтым свеце...

● Нарадзіцца можна і беларусам... Галоўнае — памерці чалавекам... *Менск—Вароніна—Менск 1998 г.*

У Гомелі — новае выданне

І з'явіўся ён у абласной пісьменніцкай арганізацыі, якую на працягу апошніх год узначальвае праяіка і драматург Васіль ТКАЧОЎ. З ім, але ўжо ў якасці галоўнага рэдактара часопіса "Славяне", сустраўся наш карэспандэнт.

— Адрозу хачу папярэдзіць, — сказаў Васіль Юр'евіч, — каб чытач не палыхаўся назвы... Маўляў, зноў "славяне"? Ды не зноў! Проста мы, беларусы, славяне. І таму часопіс пра нас. Пра добрых, сціплых, лагодных беларусаў. І пра ўкраінцаў, і пра рускіх людзей, якія жывуць побач... побач і ў прамым, і ў пераносным сэнсе. Я доўгі час жыў у Сярэдняй Азіі. І лавіў у друку кожную вестку пра родную Беларусь. Ну, а калі ў Ашхабадзе змог купіць раман Леаніда Дайнекі "Людзі і маланкі" на роднай беларускай мове ў звычайным кіёску "Саюздрук" — маёй радасці не было межаў. Бы сустраўся з роднай зямлёй. Таму я даўно хачеў заснаваць выданне, якое б змог набыць у продажы нехта з маіх землякоў у тым жа Ашхабадзе, у Ташкенце, на Урале, у Хабараўску. І прачытаць матэрыял пра Беларусь на беларускай мове.

— Што, плануеце распаўсюджаць часопіс ажно ў гэтых рэгіёнах?

— Так. Інакш няварта было б, як кажуць, і кашу варыць. Тут яшчэ адна дзаталь. Зараз многія прадпрыемствы не толькі Гомеля, але і шматлікіх гарадоў рэспублікі вырабляюць цудоўную прадукцыю, але пра яе мала хто ведае. Рэклама ж у нашым часопісе — танная, і мы зможам прапагандаваць вырабы землякоў далёка за межамі Беларусі. А заадно будзем прапагандаваць і лепшыя творы пазтаў, праяікаў, драматургаў. Ці ж гэта кепска?

Зараз у нас шмат арганізацыйных пытанняў. Мы ствараем карэспандэнцкія пункты ў абласных цэнтрах рэспублікі, у Мінску, у многіх гарадах СНД. Без адваротнай інфармацыі адтуль, самі разумееце, працаваць нам будзе цяжка.

— Дарэчы, павінен сказаць, што часопіс атрымаўся салідны. І па афармленні, і па змесце. Ёсць што пачытаць.

— Дзякуй. У другім і трэцім нумарах, якія ўжо амаль падрыхтаваны да друку, пачытаць, трэба спадзявацца, будзе яшчэ больш чаго цікавага і карыснага. Ну, а ў першым нумары мы надрукавалі артыкул, старшыні Гомельскага аблвыканкама М. Вайцянюкова "Асноўны курс — развіццё эканомікі і паглыбленне інтэграцыі", аповесць гамяльчаніна Мікалая Яроміна "Лесапавал", маю новую п'есу "Дрэва", апаўданны нашага старэйшага пісьменніка Міхаса Даніленкі, вершы Соф'і Шах, Уладзіміра Жытнікава, пазму Уладзіміра Верамейчыка, вершы пазта з Браншчыны Аляксандра Бурачэнкі, чарніга ца Васіля Будзённага. З публіцыстычных зораў трэба адзначыць матэрыялы, у якіх расказваецца пра жыццё і праблемы шклозавода імя Ламаносава, вагоннарамонтнага завода, пра гомельскую мытню, пра адкрытае таварыства "Спартак". Леанід Клімовіч, самы азартны іграк клуба "Што? Дзе? Калі?" спецыяльна для нашага часопіса напісаў аповесць "Легенды і міфы Нясумнага саду". Пад рубрыкай "Старонкі з працягам" друкуецца дакументальная аповесць гамяльчан В. Кіені і В. Міткевіча "Высоцкі і Беларусь". Цікава будзе пазнаёміцца таксама з дыктарам Беларускага радыё, заслужаным артыстам рэспублікі Мікалаем Чырыкам, з пісьменнікам і вучоным, які зараз жыве ў Маскве, Міхаілам Расолавым. На старонках часопіса можна знайсці таксама нататкі пра свята гумарыстаў у Аўцюках, прачытаць успаміны пісьменніка А. Сопата пра праяіка Леаніда Гаўрылікіна, крмінальны нарыс Ю. Ардашова "Чорная бяроза". Для дзяцей маецца спецыяльная старонка "Стрыгунк", для тых, хто любіць усміхнуцца, — "Кабачок", а для аматараў спорту — "Балельшчык".

— А якія цяжкасці сустраляць, існуюць альбо прадбачацца наперадзе? Часопіс — гэта сур'эзна...

— Давайце пра іх не будзем сёння гаварыць, бо не хочацца плакацца ў рукаў, як кажуць. Узяўся за гуж — не гавары, што не дуж. Галоўнае, што вакол мяне людзі падбраліся, якія хочуць рабіць часопіс. Нас усяго пяць чалавек. З камп'ютэрчыкамі. Але ж не трэба забывацца, што літаратурныя творы і творы публіцыстыкі пішуцца нашымі аўтарамі дома. Так што нас — значна больш!

Ігар ЛЯСНЫ

Штоднёвіку "Літаратура і мастацтва" патрабуецца на пастаянную працу мастацкі рэдактар-дызайнер з добрым валоданнем камп'ютэрнай тэхнікі. Звяртацца па тэлефоне: 233-19-85; 284-85-25.

У КАБІНЕТ заірнуў рэдактар.

- Над чым працуеш?
- Над сабой...
- А пішаш пра што?
- Абы пра што...

Хто там пра раз'яднанасць і некамунікабельнасць? Ды ў нашых панельных шматпавярховіках мы як адно жывое і непадзельнае!

Сусед звернуў дзынкуў чаркай аб пляшку... Я закусіў...

маці. Спачуваннем і міласэрнасцю. Жадааннем ірвануць зараз жа на край свету. Падтрымаць, абнадазіць, пераліць сваю кроў, прыняць на сябе ўвесь боль пакрыўджаных, кінуцца на амбразуру (няхай маладыя глядзяць ды вучацца!), галадаць з салідарнасці, радавацца, калі там добра, плакаць, калі там кепска... Я такі напоўнены! З гэтым усім ужо проста цяжка жыць. Хто ацэніць?.. Ці адзначаць бюстам на радзіме... Немагчыма... Проста невыносна...

ных думак, што мы так патрэбны дзяржаве.

Крыем шыферам сяброўскую дачу. Сусед Жэнька — мясцовы пенсіянер — ляжыць у цяжку і гідліва на нас пазірае:

— І што вы ў горадзе знайшлі такога? А я тут сам сабе пан. Ды плюс на натуральным правіянце. Усе ж магчымыя вітаміны — у самагонцы. А якіх не халае — тыя ў цыбулі... Так захацелася ў вёсцы застацца.

марка... Вычыталі Рэмарка?..
— Ды бачыў я вас усіх...
Тваю... Ды... Усіх вас яшчэ...
Інтэлігенцыя!
— Не, не, наш Брэжнеў — сапраўдны палітык...
— Ды пайшоў ваш Брэжнеў...
— Эх, ну ўчора мы і ўрэзалі!
— А вось Фрэйд на гэты конт...
Шматстайнасць формы і адзіства зместу... Ці наадварот?!

Як лёгка дыхаецца пасля летняга дажджу! Ідзеш

Лунаць над горадам у поўную сцяжкую моц, разгортваючыся па ветрыку і бяздумна трапечаючыся на флагштоку, было млосна. А мабыць, ужо і сорамна. Забытаны сцяг пазіраў на плочку, на бурліва-радаснае бел-чырвона-белае хваляванне. Пазіраў паўвокам, паловай зорачкі, схаваўшы серп і молат падпахай. Пазіраў, і яму было страшна. І вельмі захацелася стаць зноў маленькім маладым сцяжком у мурзатай руцэ на ўсё гатовага піянера.

Апануў здуру стары піжак. Там затрашчала, тут перакасіла, гузік адскочыў, рукавы ледзь не па лоцкі. А за падшыўкай кішэні — забыты калісьці савецкі рубель. Яшчэ адна нерэалізаваная ў час магчымасці Раззлаваўся. Апануў новы, надарваў падшыўку кішэні, засунуў туды пяць беларускіх тысяч і супакойся. Які сэнс? Ды ніякага!

Малінаўскі дзядзька-перасяленец не выносіць гарадскога транспарту. Да мінскай ТЭЦ-4 (дзе працуе) дабіраецца толькі на "лісапеце". І кіруецца ўздоўж калінутага сада, калгаснага поля, лугу, дзе пастухі, каровы, а іншым разам і камбайн з трактарам... Калі загрузаецца з "лісапета" ў ліфт, ціхенька мацюкаецца. Не разбіраецца ў валютным курсе, але дакладна ведае, колькі малака дае зараз кароўка з суседняе вёскі.

Купалы цырка і опернага — як два калены свавольнага Мінска, які зняможыўся і прылёг адлачыць ля Свіслачы. Калена опернага — запэкае. Адмыць няма ні сіл, ні жадання.

Схамануліся чамусьці, на вуліцу рванулі. Прыгледзеліся — не бачна нічога. Прыслухаліся — нікога не чуваць. Крыкнулі — адцішыні аглухлі... Падалось, мабыць? Пабеглі на ўсялякі выпадак — ілбом у сценку ўрэзаліся. Памацалі — высокая, надзейная... Апрытомнелі, пакурлі, плюнулі ды дахаты пацягнуліся. Строем, вочы схаваўшы, моўчкі.

Вось ужо і гадоў прайшло нямаля, але якой свежай і непаўторна пранізлівай застаецца думка: для таго, каб "абыпрашотска" атрымалася стопрацэнтнай, ядрнай на выгляд і прыемнай на смак, проста неабходна часцей абы-дзе і абы-як задумацца абы пра што... Словам, шукаць сэнс у абсурдзе, ці абсурд у сэнсе, ці тое і другое адначасова, ці ўвогуле нічога не шукаць, а проста сядзець і пазіраць у акно...

У кабінет заірнуў рэдактар:
— Зноў абы пра што?
— Ну...
— Глыбінна трэба мысліць. Глыбінна!
Спрабу, але атрымліваецца не вельмі...

Яўген РАГІН

Абыпрашотска...

Знізу зарыпелі дваярыма прыбіральні...

Пілі доўга. Стаміліся, хоць і смага жывеньская. Паклікалі суседа. Усё роўна засталася... Гукнулі сяброў з суседняе вёскі. Сталы пад таполлю выцягнулі. Так утульна пажоўклае лісце пад нагамі шамаціць. А яна ўсё ёсць... З горада сваякі завіталі. Мы вогнішчы расклагі і пад смажанінку, на снег не зважаючы. А яе, быццам, і не паменела... Куляліся, што і паводку ледзь заўважлі. Узрадаваліся, жывёлу накармілі, посуд здалі, гальштукі пачапалі... Вясной мы не п'ём — вясной мы гарэлку закупаем.

Дык калі пачынаецца XXI стагоддзе? У поўнач са снежня на студзень 2000-га года ці 2001-га? Зрэшты, усё роўна, але ж цікава, калі? Спытайся ў сяброў-матэматыкаў. Заварыў у галовах такую кашу, што выскачыў са спрэчкі, як ашпараны... І мне гэта трэба было? Але ўсё роўна цікава...

Яму пад сорок. І ён любіць гуляць у словы, як асельнае дзіць ў кубкі. Вечарам. Калі ўсе паклаліся спаць. Калі дождж спывае па аконным шкле. Калі ўтульна свеціць начнік, тамна дыхае горад і маўчыць тэлефон, ён гуляе ў словы. І яго калоціць, нібы ў ліхаманцы. А з-пад пяра — непадрываваны цуд. Стыль ясны і зразумелы. Мова простая і яркая. Сказы рублены і дакладныя. За кожным абзацам — жыццядасная энергічнасць разняволенай у творчасці асобы. Інфармацыйная насычанасць. Ніякай вады. Канкрэтыка рэальнасці ў цесных абдымаках з пяшчотнай лірыкай. Сапраўдны пасыл... Ад Бога... Людзям... Яго аналімі ў кожнай канторы чытаюць, як раманы.

Ох, які я паўнацэнны. Жах бярэ. Увесь такі напоўнены! Думкамі, марамі, спадзяваннямі. Верай у вялікае, добрае, разумнае. Любоўю і каханнем да той адзінай — радзімы, жанчыны, мовы,

З дрэнных трэба было выбраць лепшага. Вельмі хутка, бо дрэнныя на вачах станавіліся горшымі. А на добрых у нашым калгасе даўно забыліся. Добрыя ўжо не нараджаліся — радзіліся, працадні, нітраты з пестыцыдамі, гарэлка з пілавінны. Дык вось, з дрэнных трэба было выбраць лепшага. Каб павёў, пераканаў, супакой. Выбралі... Навобмацак, па інтуіцыі, у бабульці спыталі — тая карты раскінула. Выбралі. Высокага, мажнага, свайго ў дошку. Не памыліліся. Супакой, пераканаў, павёў... Жывём зараз добра. Іншыя вёскі зайздросціць. І не бяда, што нас тут двух засталос: ён — лепшы з горшых ды я — ніякаваты. Не бяда... Галоўнае, каб загадваў хтосьці, а я ўжо пастараюся, язык высалопішу. Ну ўсё... Няма чаго балаболіць... Іду яму капач... Хто яго ведае, для чаго, але загад ёсць загад...

Вам ніколі не хацелася схавацца ад усёго ў люстэрка? Раю! Толькі вельмі казыгліва, калі сэрца пераскоккае з левага боку ў правае. Я, напрыклад, перад тым, як лезці ў раму, загадняю сэрца ў пяты. Нават прыёмна. Калі падкочваецца да горла, уражанне, што ты ў бязважасці. І ляціш, ляціш... Вочы па той бок люстэрка і не глядзелі б...

Як хочацца пайсці ў народ. Палымянай і бездакорнай па аргументаванасці прамовай сабраць на плошчы шматтысячны натоўп, зліцца з ім у адзіным парыванні да светлае долі. Паабяцаць, што праз гадзіну ўсё для гэтага падвядуць. Выбраць з першых радоў самую нахабную і даўгалыгую. Правярць навобмацак ступень яе перакананасці ў маёй усемагутнасці. А потым адлусціць усіх ненадоўга і ісці дахаты. Стомленим і значным.

І не трэба быць такімі ганарлівымі і меркантильнымі. Ну і якое дзіва, што з усіх хімічных рэчываў, якія ёсць у чалавечым арганізме, можна зрабіць цвік?! Гэта яшчэ не падстава для самалюбів-

Ён так любіў грошы, што яны ў яго не хацелі затрымлівацца. Ён так верыў у светлую будучыню, што не заўважыў, як яна мінула. Ён так марыў праславіцца, што не ведаў, куды схавацца ад ганьбы. Ён так хацеў жыць, што заўчасна памёр... Ці мае рацыю такая празмернасць у жаданнях?

І на могільным камені шчыры сябра старанна вывеў: "Памёр ад таго, што жыў"...

Гомель, юнацтва, прапушчаныя тэхнікумаўскія лекцыі па лясанарыхтоўцы. Сядзім, звесцішы ногі над Сожам. За спінамі — палац Паскевіча. І вялікае камсамольскае жаданне заняцца прыкладным марксізмам — павыганяць адтуль усіх музейшчыкаў і жыць самому. Ляніва і бяздумна над кімнебудзь уладарыць, аб'явіць вайну дуракаватаму суседу, па-свойску запрасіць на дзень Радзівілаў, з'ездзіць урэшце ў Парыж з пытаннем "А вам, уласна кажучы, што трэба ад нас?" Падацца ў Нямецкую, вярнуцца яшчэ больш разбэшчаным і ляжыць на канале, пазіраючы праз вясельныя вітражы на шэры будзень... Як апантаны, раве рачны буксір. Сож каўтае нашы акуркі. Забраем пралетарскае з сабой, панскае пакідаем панам, весела шыбуем на заняткі.

Вясной усім праваслаўным мужчынам хочацца стаць крыху мусульманамі. Цяжка захаваць нацыянальнае, калі вакол такія ногі...

Дзе, як не ў піўных чаргах, пацвярджаць халодную дакладнасць філасофскіх аксіёмаў!

Інтэлігент у нясвежай кашулі. Грузчык з суседняга магазіна (увогуле без кашулі). Спалюханы чымсьці дацэнт. Гонкая дама з бітончыкам. Алухлы дзядзька з таўроўкай на руцэ. Квольт студэнт. Мажны пенсіянер...
— Ёсць, вы ведаеце, у гэтым нейкая сакральнасць. Я б нават мовіў, нейкая прадвызначанасць...
— А півна свежае?
— Так, я ўчора чытала Рэ-

лёгка, падцягнуты упарты ў жаданні застацца сабой. Мускулы напружаныя, душа звініць. Хада пружкая. Вяршыні скараюцца. Немагчымага няма. Адно непрыемна: унізе пад нагамі штосьці пахрустае, гэтак не ў рытм памкненням шамаціць, за пяты чапляецца. Ну, косці чыесці, падманутыя чужыя спадзяванні, нейкія там неаплачаныя даўгі... Шалупіне, словам. Дрэнна працуюць нашы дворнікі! Дрэнна і неахайна! Тут галоўнае — не зважаць. У кожнага свой шлях. Свой, не чужы. З кроку — імгненна на бег. Лёгка, жыццядасная муха села на газетны разварот, хуценька і дзелавіта расставіла ўсе кропкі над "і"... Недасаткова уважліва яшчэ працуюць нашы карэктары.

Засмяглы ліпень. Цяжка дыхаць. Чадаць вакол горада тарфянікі. Спёка такая, што паветра рукой мацаеш. Дажджу чакаем з месца. І раптам пад вечар — хмарка. Маладзенькая, але, па ўсім відаць, — цяжарная наваліцай. Завісла сарамліва, спадніцу падабрала, нясмела паднапнула — і нічога, акрамя канфузу. Хуценька знікла ў бок Пухавічаў. Там, нягледзячы, відаць, і родзіць... Што возьмеш з маладосці...

Тут данас у рэдакцыю заскочыў адзін з вачыма звар'яцелымі. Уражаннімі падзяліцца. "Ну як жа гэта, браточкі?! Выпраўляць жа трэба! Такое бязладдзе вакол... СНІД паўсюдна, а яны ў спадніцах да вушэй!" Мы яму: "Супакойся. Прысядзь. Вось папера — напішы". А тут яшчэ адзін, а за ім другая: "Як так! Вы што! Сяўба на носе, а пра вывазку арганікі ані слова!" Мы іх усіх засталы. "Сядзьце пісцы, як гною кучкі..." А самі за дзверы і ў парк Горкага. Вясна!

Сцяг быў пажылы, а таму лянівы і не вельмі вясёлы.

Доля праўды

Лепшае — вораг добрага, добрае — вораг пасрэднага, пасрэднае — вораг дрэннага, ну ніякага жыцця. Але з дрэннага выступае пасрэднае, з пасрэднага — добрае, з добрага — лепшае, ці ж нельга гаварыць пра дрэннае як пра грунт развіцця? Ці

ж не горшым было б прыгожае, каб не тое нягожае?

Урокі гісторыі. Як гэта ўсё было? Спачатку быў камень, тады пясок, тады гліна. На гліне ўзніклі цывілізацыі, пясок іх замятаў, зноў

узніклі цывілізацыі, зноў іх замятаў пясок... Як гэта ўсё будзе? Каменю халае...

Па Мінску ходзяць новыя, з іголаккі, берлінскія аўтобусы. Усе надпісы панямецку (што рабіць у час

аварыі і г. д.), адзін наш: "Штраф за безбiletны праезд — нуль-пятая мінімальнай зарплаты". Паспелі-такі.

Не выпелі беларускія сосны, непрымысловыя. Колькі іх паспілоўвалі. Затое кожнае лета буяюць пад соснамі грыбы, чырвонагаловыя. Памятае беларуская зямля аб пралітай крыві, дае чырвоныя ўзыходы — знову, знову і знову. І хоць не

значацца грыбы ў Чырвонай кнізе, па звычцы не ўлічваюцца чалавечыя жыцці.

Безабароннасць — цнатлівасць і бессаромнасць. Аголеныя, прыкрыліся далонямі, ён — яе, яна — ягонай.

Мы з прыродай жывём не ў згодзе. Дык нам горай ці горай прыродае?

ЛІТАРАТУРА І МАСТАЦТВА



ЗАСНАВАЛЬНІКІ
Саюз беларускіх
пісьменнікаў;
рэдакцыя газеты
"Літаратура і мастацтва"

ВЫХОДЗІЦЬ
З 1932 ГОДА

Галоўны рэдактар
Уладзімір
НЯКЛЯЕУ

РЭДАКЦЫЙНАЯ РАДА:
Святлана БЕРАСЦЕНЬ,
Мікола ГІЛЬ —
намеснік галоўнага
рэдактара

Галіна КАРЖАНЕЎСКАЯ,
Жана ЛАШКЕВІЧ,
Алесь МАРЦІНОВІЧ,
Барыс ПЯТРОВІЧ —
першы намеснік
галоўнага рэдактара,
Віктар ШНІП —
адказны сакратар

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
220005, Мінск,
вул. Захаравы, 19

ТЭЛЕФОНЫ:
прыёмная рэдакцыі — 2848-461
намеснікі галоўнага
рэдактара — 2840-525,
2331-985

АДДЗЕЛЫ:
публіцыстыкі — 2840-204
пісьмаў і грамадскай
думкі — 2331-985
літаратурнага
жыцця — 2848-462
крытыкі
і бібліяграфіі — 2331-985
паэзіі і прозы — 2848-204
музыкі — 2848-153
тэатра, кіно
і тэлебачання — 2848-153
выяўленчага мастацтва,
аховы помнікаў — 2848-462
навін — 2848-462
мастацкага
афармлення — 2848-204
фота-
карэспандэнт — 2848-462
бухгалтэрыя — 2366-071

Пры перадруку просьба
спасылацца на "ЛіМ".
Рукапісы рэдакцыя
не вяртае і не рэцензуе.
Пазіцыя рэдакцыі
можа не супадаць
з меркаваннямі
і думкамі аўтараў
публікацый.

Набор і вёрстка
кам'ютэрнага цэнтра
тыднёвіка "ЛіМ"

Выходзіць раз на тыдзень
па пятніцах

Друкарня
"Беларускі Дом друку"
(г. Мінск, пр. Ф. Скарыны, 77)

Індэкс 63856.
Наклад 3481
Нумар падпісаны ў друк
9.7.1998 г. у 17.30.

Рэгістрацыйнае
пасведчанне № 999
Заказ 4078/Г

Д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12